

З ОК. 1
6382

БП 1248*

САДЫБЯ



ЗОР. 1
6382

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

МАЛАДНЯК

Штотечная літаратурна-мастацкая
і грамадзка - політычная часопісъ
Цэнтральнага Бюро Усебеларускага
аб'яднання поэтаў і пісьменнікаў
„Маладняк“

ПАД РЭДАКЦЫЯЙ

М. ЧАРОТА, М. ЗАРЭЦКАГА, Ал. ДУДАРА

Год выданья чацверты

Сшытак дзесяты
ЛІСТА ПАД

ВЫДАНЬНЕ ЦБ „МАЛАДНЯКА“
М Е Н С К—1926



1-я Дзярж. друкарня. Зак. 321. У ліку 2.000 экз. Галоўлітбел № 21757.

Ад рэдакцыі

З гэтага нумару часопіс „Маладняк“ пачынае выходзіць, як орган Усебеларускага аб'яднанья поэтаў і пісьменнікаў „Маладняк“. Як і раней, перад часопісцю стаяць дэзве асноўныя задачы:

1) Развіццё і ўдасканаленне рэволюцыйнае беларускае літаратуры, накіроўванне яе на шлях паступовага пашырэння і ўзмацнення элемэнтаў пролетарскае ідэолёгіі;

2) Абслугоўванне шырокага гарадзкога і вясковага актыву, партыйцаў, комсамольцаў, настаўніцтва, студэнцтва і г. д. з боку асвятлення пытанняў бягучага політычнага і эконо-мічнага жыцця, чарговых задач культурнага будаўніцтва, а таксама з боку азнямлення з тэорэтычнымі пытаннямі марксізму і ленінізму, з гісторыяй рэволюцыйнага руху і г. д.

У выкананыні пастваўленых прад часопісцю задач рэдакцыя спадзяеца на падтрыманье самых чытачоў праз шырокое супрацоўніцтва ў часопісі шляхам прысылкі адпаведных матэрыялаў, а таксама праз популярызацыю часопісі ў шырокіх колах грамадзтва, праз пашырэнне падпіскі.

Некаторымі організацыйнымі мерапрыемствамі, праведзенымі рэдакцыяй, як значнае (на 33 проц.) звышкільнае падпісной платы, устанаўленьне рэгулярнага штомесячнага выхаду, абвяшчэнне ільготнай падпіскі праз газэты і г. д., будзе, бязумоўна, пашыраны шлях пранікання „Маладняка“ ў шырокія масы.

Рэдакцыя спадзяеца, што, як і раней, часопіс будзе гуртаваць вакол сябе шырокія масы чытачоў і нязменна будзе дбаць аб палепшаныні зьместу і тэхнічным удасканаленіні часопісі.

Ад Усебеларускага аб'яднаньня поэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“

I

Тры гады таму назад утварылася першае на Беларусі аб'яднаньне поэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“. Гэтае аб'яднаньне, увабраўшы ў сябе ўсю літаратурную моладзь, усіх поэтаў і пісьменьнікаў, выкліканых да творчае працы з рабочых і сялянскіх мас Кастрычнікавай рэвалюцыяй, зрабілася асяродкам, кузняй рэволюцыйнае беларускае літаратуры. Таму гісторыя „Маладняка“ — гэта ёсьць гісторыя нараджэння і росту новае беларускае літаратуры пасълякастрычнікае пары.

Утварэнныне „Маладняка“ і першы пэрыод яго існаваньня можна назваць перыодам літаратурнае рэвалюцыі, адным з момантаў перанясення ў сфэры ідэолёгіі тae непасрэднае барацьбы, якую ў політычных і эканомічных сферах вялі рабочыя і сяляне Беларусі ў эпоху ваеннага комунізму. Маладая літаратура, працятая рэволюцыйна-клясавай сывядомасцю, поўная жывых адгалоскаў Кастрычнікае завірухі, дала адкрыты бой рэшткам нацыянальна-народніцкіх традыцый пісьменьнікаў-адраджэнцаў, традыцый, у васноўным страціўшых ужо пад сабою цвёрдую глебу. Гэта быў бой за канчатковое ўкараненіне ў съвет літаратурнага мастацтва політычнае ідэолёгіі пролетарыяту.

Гэты пэрыод барацьбы характерызуецца для „Маладняка“ наступным:

а) з боку організацыйнага—

захапленыне організацыйнымі мэтамі, масавае павялічэнне ліку сяброў „Маладняка“ за кошт рабоча-сялянскае моладзі (агульны склад „Маладняка“ дасягаў 500 чал.), масавае адчыненіне філій і гурткоў, правядзеніне шырокай вуснай агітацыі ў выглядзе публічных выступленіяў, дыспутаў літвечароў і г. д., масавае друкаваныне маладнякоўскіх твораў;

б) з боку ідэйнага зъместу творчасці—

пераважнасць грамадзкіх мотываў, блізкасць твораў да тыпу гэтак званае „політычнае поэзіі“, багаццце мотываў захаплення барацьбой і пабедай—гэтак званая „бурапена“ і г. д.;

в) з боку формальна-мастакага—

нядбаласць у мастакай апрацоўцы твораў, тэматычная беднасць, слабасць сюжэтнай конструкцыі, абсолютная пераважнасць лірыкі перад эпосам і драмай, пагоня за эфектным і экстравагантным, адмаўленыне на словах ад формальнае спадчыны клясычнае літаратуры і інш.

За гэты першы перыод свайго жыцця і барацьбы „Маладняк“ зрабіў два вялікіх і важных дасягненні: з аднаго боку, ён „політычна“ заваяваў сабе домінуючы стан у беларускай літаратуре, умацаваў у ёй свае рэволюцыйна-новатарскія ідэі; з другога боку, ён выпрацаваў мэтоды шырокасці ў лучнасці пісьменьніка з чытачом, пашырыўшы магчымасць выяўленення творчых сіл таленавітых выхадцам з працоўных кляс.

II

Развіццё і пашырэнне соцывязанага будаўніцтва БССР, шырокасць сталае разгортванье будаўніцтва беларускай культуры пад кіраўніцтвам пролетарыяту і комуністычнага партыі, а таксама звязаная з агульным эканомічным і політычным разьвіццём нутраная эволюцыя ў радох „Маладняка“,—усё гэта прывяло яго да патрэбнасці некаторай зъмены, паглыбленьня, удасканалення мэтодаў працы, увяло яго ў другі перыод існаванья, пачатак якога прыпадае прыблізна на час 1-га Усебеларускага Зьезду „Маладняка“ ў лістападзе 1925 г.

Новыя абставіны літаратурнага жыцця Беларусі, а менавіта: набліжэнне да суб'ектыўнага прызнаньня ідэй пролетарскай культуры старых беларускіх пісьменьнікаў, рост і мастакае аформленіе значнае часткі пісьменьнікаў-маладнякоўцаў, параўнаўча багаты колькасна і якасна багаж маладнякоўскай продукцыі, рост культурных запросаў рабочых і сялянскіх мас,—патрабавалі ад „Маладняка“ расчучага перагрупавання сіл, пераходу ад „непасрэднае барацьбы“ да „мірнага

будаўніцтва“, да сур'ёзнае ўпартас працы па будаваньні беларускае пролетарскае літаратуры.

Адначасна з гэтым—рост дабрабыту вёскі, узвышэннне актыўнасці ўсіх пластоў грамадзтва, клясавае распластаньне, як у вёсцы, так і ў горадзе, паставіла перад „Маладняком“ нямінучую пэрспэктыву дыфэрэнцыяцыі, потэнцыяльнае магчымасці якой былі заключаны ў наліччы розных клясава-псыхолёгічных формаций сярод „Маладняка“.

Вынікам усяго вышэйдадзенага зьявілася тое, што гэты новы пэрыод у жыцці „Маладняка“ пачаўся зацяжлівым хваравітам крызісам, які скончыўся выхадам з „Маладняка“ часткі поэтаў і пісьменнікаў і ўтварэннем новае літаратурнае групы.

Гэты выхад з „Маладняка“ часткі пісьменнікаў азначаў сабою суб'ектыўна—капітуляцыю перад труднасцямі перагрупаваньня організацыйных і творчых сіл, перад труднасцямі пераходу на новыя, больш цяжкія, хоць мо^і і больш спакойныя позыцыі; об'ектыўна—адыход ад правільнае лініі ў справе будаваньня беларускае пролетарскае літаратуры.

Аб апошнім съведчыць выстаўленыне, як асноўнай задачы сучаснае літаратуры, „выхаваньне новага чалавека-грамадзяніна, чалавека соцыялістычнае грамады“, што абавязочнае падмену ясных задач пролетарскае літаратуры, літаратуры пе-раходнае эпохі дыктатуры пролетарыяту туманнымі ідэямі літаратуры па-за клясавае, што, па сутнасці, абавязочнае адмаўленне пролетарскае культуры наогул. У сваім лёгічным разъвіцці гэта тэорыя прыводзіць да шуканьня такога мастацтва, якое не кіравалася-б „усякімі пабочнымі інтарэсамі і патрэбамі таго ці іншага дня, або тэй ці іншай грамады людзей, якую мастак выражает ў пісьменстве“. Адсюль ужо адзін крок да агала-шэння лёзунгу „мастацтва для мастацтва“.

Бязумоўна, у сувязі з гэтымі тэорэтычнымі мудраваньнямі знаходзяцца і эклектычна-вучнёўскія спробы А. Бабарэкі замяніць марксыцкі погляд на гісторыю, як на барацьбу клясаў, нясуразнай тэорыяй аб „вызваленьні беларускае душы“ (гл. даклад на „Маладнякоўскім з’езьдзе“).

Пад вышэйпададзенымі паствулатамі выхадцаў з „Маладняка“, бязумоўна, хаваецца ліквідатарства, расчарараваньне ў справе будаваньня беларускае пролетарскае культуры.

Гэта ліквідатарства і расчараўаньне мае відочны адбітак як у організацыйнай пляцформе новае літаратурнае організацый, так і ў творчасці яе сяброў.

Організацыйныя імкненіні сэцэсіяністых ідуць па лініі адыходу ад літаратурна масавае організацыі да вузка-акадэмічнае, да організацыі 8—10 „сапраўды таленавітых адзінак“, „не абцяжараных філіямі і гурткамі“. Гэта значыць—ізоляцыя ад мас, замыканьне ў вузкае кола „олімпійскага ўзвышша“. Гэта значыць—організацыйнае ліквідатарства.

Што датыча творчасці вышашаўших з „Маладняка“ пісьменнікаў, дык у ёй характарным для апошняга часу зьяўляецца тэндэнцыя да мяшчанска-абмежаванага індывідуалізму—то сълюніява-плакучага (Я. Пушча), то істэрыйчна-крыклівага (У. Дубоўка), то ахутанага нуднымі туманамі філёзофскага сэнсуалізму (К. Чорны). І тут мы бачым адыход ад размайтых рознакалёрных праяў сучаснасці, замыканьне ў вузкае кола свайго „высока-мастацкага“ „я“. Гэта ліквідатарства ў творчасці.

Разглядаючы, такім чынам, факт выходу са складу аб'яднаньня групы пісьменнікаў, „Маладняк“ у далейшым лічыць магчымым аказваць таварыскую дапамогу і падтрыманьне новай маладой літаратурнай організацыі, аднак, ні на хвіліну ня спыняючы выкryццё яе ўхілаў і памылак як у тэорыі, так і ў творчай практицы.

III

Уваходзячы ў чацверты год свайго існаваньня, Усебеларускае аб'яднаньне поэтай і пісьменнікаў „Маладняк“ застаецца той-же моцнай, масавай літаратурнай організацыяй, якой была і да гэтага часу. Ускладнёная варункі працы, пашырэнне і паглыбленьне чарговых задач па будаваньні беларускае пролетарскае літаратуры патрабуюць некаторага перагрупаваньня сіл, некаторае зьмены, рацыяналізацыі мэтодаў працы, але задача цалком застаецца ранейшая—гэта будаўніцтва пролетарскае літаратуры шляхам творчай працы, з аднаго боку, і, з другога, шляхам выяўлення і організацыі літаратурна-мастацкіх сіл з рабочай і сялянскай масы.

У працы па дасягненні пастаўленай задачы „Маладняк“ надалей будзе грунтавацца на наступных асноўных прынцыпах:

1) „Маладняк“ лічыць, што беларуская пролетарская літаратура ўтворыща ў процесе пашырэння і паглыблення агульнага соцыялістычнага будаўніцтва краіны шляхам паступовае, упартасе і съядомае працы поэтаў і пісьменнікаў над прысваеннем клясава-пролетарскай псыхолёгіі і ідэолёгіі, а таксама шляхам папаўнення літаратурна-пісьменніцкіх кадраў з мас беларускага пролетарыяту.

2) „Маладняк“ лічыць, што „толькі дакладным веданьнем культуры, створанай усім разьвіцьцём чалавецтва, толькі пера-працоўкай яе можна будаваць пролетарскую культуру“ (Н.Ленін), а таму ставіць аднай з галоўных і першачарговых задач кожнага маладнякоўца ўпартую працу па съядома-крытычнаму аўладанню культурнымі дасягненнямі папярэдніх эпох.

3) „Маладняк“ лічыць, што беларуская літаратура, паступова ўспрымаючы ў процесе свайго разьвіцьця пролетарскі-інтэрнацыянальны зъмест, павінна адначасна разьвіваць і ўдасканальваць самабытную нацыянальную форму, дзеля чаго кожны маладняковец у сваіх формальных шуканьях павінен перш за ўсё выкарыстоўваць мастацкія багацці народнае творчасці і дасягненіні ў гэтай галіне старэйшых беларускіх поэтаў і пісьменнікаў.

4) „Маладняк“ лічыць, што „кожная пэўная грамадзкая формацыя мае свой пэўны мастацка-літаратурны стыль“ (В. Фрычэ), што эпоха дыктатуры пролетарыяту таксама выпрацуе свой асаблівы стыль або, іначай кажучы, літаратурна-мастацкі кірунак, які, бязумоўна, не ўкладзецца ў вядомыя да гэтага часу кірункі. Таму „Маладняк“ лічыць недарэчным рэгламантаваць той ці іншы з мастацкіх кірункаў папярэдніх эпох і даўчысным яшчэ даваць дэкларацыінае вызначэнне новаму кірунку, адпавядаючаму сучаснасці. „Маладняк“ выкарыстоўвае мастацкія спосабы розных літаратурных кірункаў пастолькі, паколькі прыгодныяны, як матэрыял для будавання новае літаратуры эпохі дыктатуры пролетарыяту і соцыялістычнага будаўніцтва.

Выходзячы з пададзеных вышэй агульных прынцыпаў, „Маладняк“ высочае на бліжэйшы час наступныя конкретныя задачы:

1) Некаторая організацыйная перабудова „Маладняка“ на аснове разъмежавання літаратурна-творчае і культурна-маса-вае працы.



2) Узмацненіне працы па падняцьці ўсебаковага культурнага ўзроўню маладнякоўцаў праз пасылку іх у вышэйшыя навучальныя ўстановы, а таксама праз організацыю сэмінарыяў і студый пры „Маладняку“.

3) Рашучая барацьба за падняцьце мастацкае якасці маладнякоўскае продукцыі, барацьба супроты праніканьня ў гэту продукцыю твораў макулатурнага значэння.

4) Організацыя сур'ёзнае марксыцкае крытыкі як унутры „Маладняка“, так і ў маштабе ўсіх беларускай літаратуры.

У справе вырашэння ўсіх вызначаных вышэй задач „Маладняк“, як і раней, будзе працаваць пад непасрэдным кіраўніцтвам Комуністычнае партыі (б) Беларусі, у шчыльнай сувязі з Ленінскім Комуністычным Саюзам Моладзі, пры агульным падтрыманні ўсіх працоўных БССР.

Цэнтральнае Бюро

Усебеларускаі абліяднанія поэтай і пісьменнікам
„МАЛАДНЯК“.

М. Чарот

Чалавек без барады

I

Залатымі лісьцямі дрэў шаптала восень.

Шаптала і ўсьміхалася.

Вечер лёгкім подыхам сарамліва распранаў маладыя бярозкі і любаваўся іх прыгожым станам...

А вузенъкаю съцежкаю, якая пачынаеца ад грэблі і зынікае дзесь у лясным гушчары, ідзе чалавек. Твар яго чамусьці пахмурнелы.

Відаць, думка невясёлая апанавала.

А восень—шаптала і ўсьміхалася...

Недзе далёка заяхкаў сабака.

Напэўне спудзіў зайца.

Чалавек узняў галаву і толькі тады мяне прыкметці...
Ён падышоў бліжэй, зняў з плеч стрэльбу і выняў з кішэні люльку.

— Вось кожны раз у гэтым месцы пужаю зайца,—
прабурчаў ён сабе пад нос і стаў выкалупліваць з люлькі попел...

Недзе далёка сабака зноў заяхкаў.

— Ага, папаў на сълед... Вось тут і трэба пачакаць—байдай што грэбляю пашпацыруе...

Потым чалавек закурыў, сплюнуў тройчы і сеў на пень.
Некалькі хвілін цягнулася маўчанье.

Я ўгляджаўся ў далёкую сінь лесу.

— Вось ліханька,—зноў загаварыў ён,—напэўне даў страчача ў той вялікі бор... Гавораць—порах чуе... Вось воўк, паганец, на стрэльбу ані-ні... нюх добры мае, шэльма...

— Мана!

Чалавек паглядзеў на мяне.

— Ня йначай з гораду,—сказаў ён сярдзіта.—А мы, вось,
верым. Калі бяз стрэльбы ходзіш—воўк і вухам не вядзе...

пад ногі лезе. Ня так даўно аблаву ўчынілі... Траіх прыстукнулі... Як жарабяты!.. Паганы зывер, і разъвялося—процьма... Перад вайною менш было... А вось зайцы—пайшлі на звод... Калісъ, перад вайною, значыць, выйдзеш за гумнішча, калі съняжок падыліць,—глядзі і зайчык. Прыйехаў раз ка мне начальнік... земскі...

Пры гэтых словаах чалавек сплюнуў, абцёрся рукавом і змоўк...

— І што было?

— Цьфу! Нячыстага ўспомніў... паганы быў начальнік... А восень шаптала і ўсьміхалася...

Недзе далёка сабака зноў заяхкаў...

Чалавек паглядзеў наўкола, пасьля глянуў на мяне, падміргнуў і сказаў:

— Не расьце?!

— Што?

— Ды барада!

— Так. Нешта слаба.

Чалавек ўсьміхнуўся. Але ўсьмешка хутка зынікла. Твар пахмурнеў.

— Ды і ў самога не барада, а глупства: нібы трава на папары ў сухое лета.

— Была калісъ... во-о, барада была!.. А зараз, бачыце, не магу ня толькі сваёй, але нават і чужой... Стрыгу штотыдня...

— Без барады ямчэй, нашто яна!—сказаў я, пазіраючы на яго.

— Яно то так, але няма таей павагі... А барада была...

Цяпер да съмерці насіць ня буду... Такі зарок даў...

— Чаму такі зарок? Як не расьце—ня трэба...

Чалавек злосна перабіў маю гаворку.

— Як не расьце?! Учора жонка стрыгла... Расьце і зараз, ды толькі...

А восень шаптала і ўсьміхалася...

Чалавек пачаў апавядыць пра сваю бараду.

— Вось толькі бараду пабачу—адразу ўспамінаю мінулы час. А, шэльма, земскі начальнік—так і стаіць перад вачымі.

— Вось гэта дзіўна!

— Ды дзіўнага тут мала—балюча робіцца... Падумаць трэба, каб гэтак зыняважыць чалавека... Назваць земскага

шэльмаю—мала... Дык, вось, значыцца, абралі мяне старшынёю, таму што—вёска давярала. Я заўсёды рэзаў праўду... Дзіцяці не пакрыўдзіў... Ну, вось, і старшыня. У воласьці—парадкі. Люблю, значыць, парадак гэтакі. Ды толькі што? Усім-жа не дагодзіш... Напрыклад, судзіш. І той, хто падае на суд, нясе, ну, значыць, парася альбо авечку, і каго судзіш нешта прывалочыць. Быў пісар—спрытны чалавек—на вока кіне і ведае, у які бок накіраваць дазнанье... Я, значыць, ні прычым тут... Былі парадкі... Пашана ад начальства. Ого! Я вядомы быў усюды... На паляванье прыяжджалі і земскі, і вураднік... У воласьці—парадак...

Непадалёку заяхкаў сабака, а за поўсотні крокаў ад нас, цераз грэблю, сігануў заяц—і прама ў лес. Мы хапіліся за стрэльбы...

— Во, ліха на цябе!—сказаў мой апавядальнік,—прагаварылі зайца... Але нічога—сабака назад верне, на троп напаў папэўне...

А восень шаптала і ўсьміхалася...

Сабака каля нас заяхкаў і пагнаўся ўсьлед за зайцам...

Мы накіраваліся грэбллю, каб пасъля зьвярнуць улева і выйсці на шырокую паляну...

— Ну, так,—сказаў я,—а далей што было?

— Ага! Дык вось... значыцца, былі парадкі... Адна бяда—пілі гарэлкі шмат. Каго тут вінаваціць? Прыносяць самі людзі—няможна, каб ня выпіць калі, вось, суд ідзе альбо сход які... Ды я яшчэ нічога, а пісар мой—ажно азыс ад п'янства... Э гэтага і пачалося. Згубілі судовую справу, што поп за агарод судзіўся з якімсьці чортам... Адным словам, з воласьці карчму зрабілі... Ды больш таго, некі там соцыялісты, як пасъля гаварылі, на портрэце цара кукіш намаляваў, пад самым царскім носам... Ну, гэта-ж крымінал!.. А мы і не зуважылі. Якога там чорта, часам тыднямі пілі гэтак, што самі сябе не пазнавалі!.. Вось і прыехаў гэты самы злы дух—ну, значыць, земскі... Калісь на паляванье быў такім добрым, а то—нібы ён з ланцууга сарваўся... Таксама быў нішто сабе, мусіць, пад муҳаю... Вось, кажа, што! Што-ж, кажа, гэта праўленье валасное ці хлеў для быдла! А пісар п'яны, я таксама ня зусім цвярозы, дык пісар узяў ды ляпнуў, не паду-

маўшы: „Калі,—кажа,—начальнік сябе лічыць съвіннёю ці быком, то можа гэта й хлеў”... Ну й пашло! Пісара ў халодную на троє сутак, а мне...

Чалавек махнуў рукою, уздыхнуў...

Я адчуваў, што гэты чалавек сваім апавяданьнем пра мінулае нагнаў на сябе смутак. Ён ніяк ня мог супакойна сказаць аб tym, чаму ён без барады і гэтак яе ня любіць. А мяне гэта зацікавіла. Ён-жа маўчаў, нібы стараўся нешта прыпомніць альбо сіліўся забыць аб гэтым назаўсёды... Я не сцярпей, пакуль ён будзе думаць, і запытаў:

— Ну, а табе што зрабіў?

— Мне?.. Балюча ўспамінаць... Вось, бачыш? Без барады... Паганы земскі быў і шэльма, якой і съвет ня бачыў. Калі прыступнуў ды закрычаў: „Ідзі к сталу!” Я падышоў. „Стань, кажа, на калені і бараду кладзі на стол”. А барада была... Во-ол чудзь не па самы пояс... Ну, значыць, палажыў я бараду на стол, а ён узяў сіргуч, запаліў яго ды давай капаць на бараду... А барада—во-о! А пасля паганец узяў пячатку ды бараду к сталу і прыпячатаў... Вось, кажа, пастой так, суткі. А ўстанеш—за ўзлом казённай пячаткі ў астрог сядзеш. Сказаў, а сам на коні і—гайда! Паехаў...

Я ня мог утрымашца ад съмеху. Але съмех спыніў прамоўцу і паморшчыў яго лоб.

— А мне было не да съмеху, як суткі пастаяў. Ня сесыці і ня легчы. Принесла жонка полуздзень — проста абамлела баба, галосіць нада мною, а мне ўстаць няможна. А рэзаць бараду шкода, ды яшчэ пячатку казённую як-небудзь панарушыш—астрог... Пачаў народ зьбірацца. Ім жарты, рогат, а мне вачэй няма куды падзець. Падумай толькі! Каму гэткая зынявага? Мне? Таму, хто вока не запарушыў нікому!.. Так, значыцца, я суткі й прастаяў. Назаўтра прыехаў земскі, пячатку зьняў. Я загуменінамі да хаты—съмлюцца людзі. На вуліцу ня выйсьці. Кожны старавінны і малы на бараду пальцам тыча. Вось і рашыў абстрыгчы... А старшынства — пакінуў у той-же дзень... Я чалавек сумленны і над сабою кпіны строіць нікому не дазволю...

Недзе далёка-далёка яхкаў сабака...

А восень шаптала і ўсміхалася...

Я разывітаўся з чалавекам без барады і пашыбаваў цераз паляну ў лясок. Там знаходзіліся лісіныя норы.

— Звярненце лявей—бліжэй будзе!—гукнуў мне чалавек без барады, а сам з пахіленай галавою застаўся стаяць на паляне...

А восень шаптала залатымі лісьцямі дрэў...

Восень шаптала і ўсміхалася...

II

Горад. Раніца гудкамі фабрык і заводаў абудзіла рабочыя кварталы... Вуліца загрукацела фурманкамі, зашумела аўтомобілямі і аўтобусамі.

Установы засакаталі машынкамі. Дзелаводы забегалі ад стала к сталу.

У габінэце аднаго наркамату сядзеў чалавек з барадою...

Барада чорная, шырокая. Вусы апушчаны ўніз. Калі гэты чалавек гаварыў—вусы апускаліся яшчэ ніжэй і закрывалі рот.

Чалавек з барадою быў злосны. Але злосьць была дэсьці захавана. Ён з кожным стараўся гаварыць ласкова. Чалавек з барадою хацеў быць добрым.

Вуліца грукацела хурманкамі, шумела аўтомобілямі і аўтобусамі...

Установы сакаталі машынкамі...

Машыністка Зоська напудрыла свой востранькі носік і, скіліўши галаву за машынку, падмазала губы. Яна паволі падышла да габінэту начальніка і нясьмела пастукала ў дэзверы...

— Ага!—сказаў чалавек з барадою...

— Сказалі друкаваць даклад?

— Даклад?! Хе-хе! Ня маю зараз часу—увечары.

— Увечары? Вось гэта лепей...

На шчоках Зоські—ружовенікі плямы...

Ускочыў сакратар бяз стуку... Зоська вышла.

— Вас хоча бачыць якісці чалавек. Відаць, прыехаў з вёскі па некай справе.

— Няхай заходзіць.

У габінэте зайшоў чалавек без барады...

— Я да вас, таварыш начальнік. Ад грамады — наконта лесу...

— Ну, што?

— Сякуць сяляне бяз ладу... Больш глумяць... Я вартаўнік... Абшар вучастку занадта ўжо вялікі, ня справіцца сачыць...

— Сякуць? Ах, чэрці...

Чалавек з барадою ўспомніў, што яму трэба быць ласкавым...

— А ці яны ня ведаюць, што за парубку лесу строга судзяць?

— Ды ведаюць... Вось і сякуць уночы—ніяк ня зловіш...

— Ах ліха ім! Вось дзе народ—усё ім мала...

Чалавек з барадою ўстаў з крэсла, разгладзіў бараду і прайшоўся па габінэце.

Чалавека без барады ўсяго затрэсла... Ні таму, што на бараду зірнуў з агідай. Але паходка, рост і манеры начальніка яму некага напаміналі... Начальнік чуць-чуць кульгаў...

— Дзе я з ім спатыкаўся?—думаў чалавек без барады...

Начальнік раптам стукнуў кулаком па стале і закрычаў:

— Скажы, якая вёска сячэ самапраўна лес?

— Вёска? Зялёны Гал...

— Зялёны Гал?

— Так, таварыш...

— Гм... А ты адкуль?

— Тамтэйшы... І дзед спрэкувеку жыв там...

— А Капусту Максіма ведаеш?

— Ды гэта-ж я!.. А скуль таварыш мяне знае?

І Максім прыкметіў, як задрыжэў начальнік і павярнуўся тварам да акна.

Вуліца грукацела хурманкамі, шумела аўтомобілямі і аўтобусамі...

Установы сакаталі машынкамі.

— Мне таксама ваш твар знаёмы...

Але чалавек з барадою маўчаў...

„Спазнаў“, мільганула ў яго галаве.

Пасъля ён павярнуўся да Максіма і загаварыў ласкавым голасам:

— Я помню цябе, Максім, з барадою... Тады ты быў старшынёю... Хе-хе-хе!..

Максіму было не да съмеху. Ён апазнаў.

- Здаецца... пан земскі начальнік?
- Што?!
- ?!

Увайшаў сакратар з грудаю папер на подпіс.

Максім, як абліты варам, выскачыў з габінэту...

— Глядзі, брыда! ён і цяпер начальнік!.. А бараду якую адгадаваў?!.. А я без барады!..

І ўспомніў Максім Капуста сваю бараду. Успомніў, як ён быў старшынёю і ездзіў з гэтym самым начальнікам на паляваньне, як патом правініўся і стаяў каля стала з прыпячатанаю барадою за тое, што нехта зняважыў царскі портрэт і наогул за непарадкі ў воласьці... Але ўспомніў ён як гэты самы земскі начальнік мужыкоў судзіў за тое, што зневажалі пана і часам коні пасыцілі на сэрвітутных сенажацях... І вырвалася з грудзей Максіма:

— Ну, не дарую! Скажэце, дзе можна бачыць самога камісара?!

А вечарам у гэты самы дзень—вуліца грукацела хурманжамі, шумела аўтомобілямі і аўтобусамі...

Установы не сакаталі машынкамі...

У габінэце чалавека з барадою таксама было ціха... Перад ім ляжалі лісты паперы, сьпісаныя дробнымі літарамі. За машынкаю сядзела машыністка,

- Сягоныня друкаваць ня будзем.
- Чаму?—сказала машыністка Зоська...
- Штось ачуваю сябе дрэнна.
- Я так і ведала. Мы вечарам ніколі ня друкуем, а...

На гэтym Зоська змоўкла і падышла да начальніка. Ён узяў яе абедзівye рукі, палажыў сабе на плечы і пачаў пяшчотна гладзіць...

- Чаму вы гэтакі сумны?..
- Нічога... так...

Начальнік пацягнуўся і абняў Зоську за шыю...

На шчоках Зоські—ружовыя плямачкі.

Электрычнасць патухла...

Святло вулічнага ліхтара пазірала ў вакно і ўсьміхалася...

На съянне габінэту начальніка—два чорныя сілуэты...

Сілуэты ня рухаліся...

Машынка не сакатала.

А ў гэты самы час чалавек без барады ехаў у цягніку дахаты.

Ён моўчкі пэхкаліў люльку і пазіраў на іскры ад паравоза, што бліскучымі съняжынкамі віліся за вакном.

Чалавек задрамаў. І съніца яму, што ён назначан вялікім начальнікам, а да яго прыяджае чалавек з барадою, якога ён сёньня спатыкаў і апазнаў, былы земскі... Максім тут-же загадаў прыпячатаць яго бараду к свайму сталу і крикнуў: „Ага!“

Цягнік супыніўся. Максім праснуўся.

Перад ім сядзеў стары барадаты яўрэй і нешта бубніў сабе пад нос...

— Вось, нячыстая, з галавы ня выходзіць. Нават прысніўся, ліха на яго!

— У цягніку бачыць сон—гэта ня кепска!—сказаў стары яўрэй і стаў укладацца спаць...

Максім абапёрся локцем на вакно і пачаў выказваць сваё абурэннне суседу-спадарожніку.

— І ёсьць-жа на съвеце людзі, нібы збродная жывёла: выгані з аўса—яна ў ячмень, выгані з ячменю—яна ў канюшыну... Абы толькі не пасціціся там, дзе ёй можна, абы шкоду рабіць... Ды гаспадар убачыць усё роўна і лупнудасць... Ой, дасьцы!..

— Хто ня хоча смачна есьці?!—сказаў дрэмлючи яўрэй.

— Смачна есьці! Няхай-бы сабе еў смачна, але са свайго карыта, а ня з чужога... Ведай сваё месца...

Хутка ўсе пасажыры захраплі ў рытм стуку калёс...

Горад таксама паволі засыпаў...

Чалавек з барадою шпарка ішоў па цёмнаму завулку. Ён зірнуў на цену барады, які на два крокі сунуўся ўперадзе яго і ўспомніў бараду Максіма... Успомніў мінулае...

Прышоўшы дахаты, ён доўга ня мог усніць.

Назаўтра раней звычайнага прышоў на службу. З усімі прывітаўся...

У Зоські на шчоках—ружовыя плямачкі...

На вуліцы грукацелі хурманкі, шумелі аўтомобілі і аўтобусы...

Установы сакаталі машынкамі...

— Вас прасію камісар зайсьці да яго,—сказаў сакратар, даючы падпісваць паперы...

Начальнік нічога не сказаў. Толькі пяро заскрыпела гучней.

У пакой камісара начальнік увайшоў нясьмела і моўчкі працягнуў руку...

— Садзецеся!..

Начальнік сеў і закурыў цыгарку...

— Я ніколі не чакаў, што вы скрыце сваё мінулае...

Цяпер мне зразумела, усё зразумела, зразумелы ўсе тыя жалабы, што паступаюць на вас за неправіловае разъмеркаванье лесу.

І чалавек з барадою маўчаў...

Ён нэрвова курыў цыгарку. Камісар спакойна ўстаў з крэсла і сказаў:

— Прыэнайцеся!..

У чалавека з барадою рукі задрыжэлі і ён ткнуў у рот цыгарку гарачым канцом...

На вуліцы грукацелі хурманкі, шумелі аўтомобілі і аўтобусы...

Установы сакаталі машынкамі...

А праз тры месяцы быў суд.

На судзе чалавек з барадою тримаў сябе паважна...

Съведкамі—грамада сялян. Шэрыя съвіткі. У лапцях. Ня могуць дачакацца, каб пабачыць падсуднага.

— Устады! Суд ідзел..

— Гэта ня ён! ня ён!—нясецца па ўсёй салі.

Галоўнаю съведкаю Максім Капуста. Ён усім прысутнымі нікія можа даказаць, што падсудны той самы земскі начальнік, які прыпічатваў яму бараду і глуміўся над сялянамі...

— Таварышы судзьдзі! Дазвольце абстрыгчы яму бараду, тады спазнаюць... Мне, іменна мне, дазвольце...

Суд мусіў згадзіцца і на гэта, каб толькі сяляне самі апазналі...

Максім маланкаю састрыг бараду падсуднаму...

— Го-го-го!..—пакацілася па ўсёй салі...

— Ён! Той самы!.. Го-го-го!..

Перад судзьдзямі і грамадою съведак стаяў чалавек без барады...



— Го-го-го!.. Ён, ён!..

Чалавек без барады маўчаў...

На вуліцы грукацелі хурманкі, шумелі аўтомобілі і аўтобусы...

Установы сакаталі машынкамі...

Чалавек без барады маўчаў...

III

Залатымі лісьцямі дрэў шаптала восень. Шаптала і ўсьміхалася.

Вечер лёгкім подыхам саромліва распранаў маладыя бярозкі і любаваўся іх прыгожым станам...

Я люблю восень, нашу залатую восень...

Люблю са стрэльбаю за плячыма стаяць на паляне, усыпанай лісьцямі, і чакаць пакуль ня выскачыць шэрвакі заяц, каб палюбавацца на паляну.

Сягоныя, як ніколі, было прыгожа. Сумная мэлёдыша ветру вызывала ў мяне ўсьмешку...

Непадалёку заяхкаў сабака...

І вось — заяц! Нясецца праз паляну.

Я выстраліў — асечка.

А восень шаптала і ўсьміхалася...

Ускінуўшы за плечы стрэльбу, я пайшоў па незнаёмай мне лясной дарожцы... Над галавою залопала крыльямі сава, а дзесь паводзаль стукаў дзятлік.

Калі мінуў я лес і перайшоў маленкую палянку, пабачыў хату... Наўкола — частакол. А пад страхою вісеў цюцион-самасейка на жэрдачках. Пучочки маку і невядомай мне травы.

Яшчэ на дварэ мяне сустрэў мужчына, гадоў так пяцьдзесят. З шырокаю сівою барадою...

— А!.. Знаў у нашы краі!.. Калісьці спатыкаў вас на паляваньні... Хіба забыліся?!

Здавалася, што першы раз бачу гэтага чалавека.

— Заходзіце да мяне! Будзьце ласкавы! Я — лясьнік тутэйшы.

У хаце лясьніка было прыбрана. Чарнавокая дзяўчынка, гадоў пятнаццаць, стаяла каля печы і зьдзіўлена глядзела на мяне.

— Ну, старая, пагрэцца чалавеку трэба!..

І жонка лясьніка зарухалася каля місак.

— Даўно былі ў нашых краёх... Вось, надоечы, таксама з гораду прыяжджалі на паляваньне... Да мяне зайдлі. Ну, пасъля былі ў вёсцы. Народ тут няпісьменны, але живе нічога. Няможна сказаць дрэнна... Вось гэтыя пасёлкі—штука добрая, што гаварыць. Ды ^{толькі} цяжка мужычку са старога месца зрушыцца. Нястача. Будову новую пастроіць трэба. Старую як крануў, дык парагня толькі застанецца. Прадаць скаціну—у гаспадарцы цяжка... Але нічога!..

Я стараўся прыпомніць, дзе і калі сустракаўся з гэтым чалавекам. Ніяк ня мог.

Падалі перакуску.

Лясьнік надзвычайна быў вясёлы і гаманлівы.

— Ну, як? Ці бачылі хоць зайдца?..

— Адзін праскочыў.

— Цяпер тут шмат зайдоў. Лісічку таксама можна напаткаць. Толькі на лісічку рана. Сьняжок падыліць, яна як пакачаецца, тады яе шкурка дарагая. Хітры звер лісіца!.. Так, дзічы шмат... Ага! Вось бачыце, цяпер я з барадою... Трэці год нашу...

І мне адразу ўсплыў у памяці чалавек без барады, якога я спатыкаў у гэтым лесе на паляваньні...

Мне прыпомнілася яго маўклівасць і панурасць, хмуры твар і насуплівія бровы. Але цяпер перада мною сядзей чалавек зусім інакшы: вясёлы, жывавы, разгаворлівы і дужа прыветлівы. Чаму такая перамена—я ня мог зразумець...

Калі кончылі перакуску, лясьнік падняўся першым.

— Цяпер і я з вамі прайдуся. Страшэнна люблю прыцэліцца і—трах!.. А стрэльба лупіць добра, дармо, што выгляду на мае.

Калі мы вышлі з хаты, лясьнік павёў навокала вокам і сказаў:

— Вось бачыце пасёлкі?

— Так, бачу.

— Маёнтак быў. Адзін пан усім гэтым карыстаўся. А цяпер—батракоў больш двух соцень, ды сялянам прырэзалі ад гэтай-же зямлі... Вось, таксама люблю зямлю, ды цяжка з ёю,—адмовіўся, калі з братамі прышлося падзяліцца. Маю

паўтары дзесяцінкі каля хаты і досыць... Бульбу сею, капусту... Адно толькі—пэнсія лясьніком малая...

Я пастараўся павесці гутарку пра паляванье.

— А вы што,— запытаў лясьнік,— таксама любіце са стрэльбаю паблындацца?

— Я? Люблю гэтую справу.

— Мінулай зімою—бяляка прыкакошыў. Во вялікі быў, як баран! А ліха на яго, як сядзе на палянцы—не распазнаць, бялюткі нібы сънег... Але папаўся. Ён гэта выскачыў авёс церабіць, на прыманку, значыцца, а я і шчоўкнуў...

— Ага,— перабіў я лясьніка,— дык мы спатыкаліся калісь на паляваньні.

— Бачыце, без барады быў я тады, вось не пазналі...

Лясьнік пагладзіў бараду і ўсыміхаючыся гаварыў далей:

— Цяпер ня стрыгу, як абстрыг таму чорту, ну, ды земскому начальніку... А што значыць барада? Запусціў—ніхто не пазнае... Нават тыя сяляне, якіх па шмат разоў судзіў—ня пазнаюць... А я гэта зымікіціў у чым тут справа ды і кажу: „Дазвольце, таварышы судзьдзі, яму бародку чыкнудъ... Як чыкнуў—ён, гаспадзін земскі начальнік, нават і бародаўка ля ніжній губы тая самая, стараражымная... Вось, што значыць чалавек без барады! А хітры, псямаць яго!.. А было гэта так...

І чалавек з барадою пачаў свой сказ пра чалавека, які цяпер быў без барады...

Недзе далека яхкаў сабака...

А восень шаптала і ўсыміхалася...

Я ня прыкметіў, як падышлі да новага пасёлку...

Каля варот аднаго двара стаяла грамада—хлопцы і дзяўчата...

Калі мы мінулі пасёлак і скаваліся ў ляску, да нас далаці гукі вясковай песьні...

Прайшло лета харошае,

Цяпер восень настае,

Траўка ў садзіку пасохла,

Салавейка не пяе...

— Холадна, а вось галёкаюць,— уставіў лясьнік у сваё апавяданье і гаварыў далей...

— Бах! Бах!—разъляглося каля самага вуха...

Лясьнік так спрятна схваціў з плеч стрэльбу і выпаліў у зайца, што я ня прыкметіў...

У кроках дваццаці ў кустох ляжаў шарак...

Мы падышлі. Лясьнік пасвістаў на сабаку і пачаў адра-
зань лапкі...

— Вось, як бяжыць—ахвота папасьці, а зараз глянеш
на ляжаага—неяк шкода.. Воўка—на таго з пацехаю пазіраю,
калі дрыгае нагамі... таму што звер паганы. А заяц...

А восень шаптала і ўсміхалася.

Вечер лёгкім подыхам сарамліва распранаў маладыя бя-
розкі і любаваўся іх прыгожым станам...

І чуваць была песня:

Вось цяпер я засталася

Ні дзяўчына, ні ўдава...

Чалавек з барадою стаяў над забітым зайцам і апавядай
пра чалавека без барады...

— Тады судзьдзі мне і дазволілі абстрыгчы яму бараду...
Ну, рогат быў—ажно съцены трасціліся. А з якой прыемнасцю
я стрыгануў, і рука ня дрыгнула. Таму, паганец, калісь над
маёй зьдзекваўся! Вось і адплаціў... Абстрыг ды яму ў кішэню.
Захавай, кажу, на памятку... Ён стаіць без барады і маўчыць—
пазналі! Во-о рогат быў!..

На гэтym лясьнік скончыў свой сказ.

А калі ў канцы паляванья пачаў разъвітвацца, ён пагла-
дзіў сваю бараду і сказаў:

— Калі яшчэ спаткаемся, думаю, што мяне пазнаецце—
стрыгчы ня буду... А ў вас так і не расьце?

— Не расьце!—адказаў я, і павольнымі крокамі накіра-
ваўся з лесу...

А восень шаптала залатымі лісцямі дрэў...

Восень шаптала і ўсміхалася.

Вершы Алеся Гурло

Далёкае паўстала прад вачымі...

Далёкае паўстала прад вачымі,
А блізкае больш стала дарагім.
Бярозка шле паклон—нібы дзяўчына,
Стуліла рэчка рукі—берагі.

А лес шуміць—шле прывітанье другу,
А кожны куст прытулак мне дае:
Пазналі вы бяздомка, валащугу,
О, родныя, о, мілыя мае?!

Вось гэта ўсё ня зрадзіць мне ніколі,
Бо гэта ўсё—аб чым баліць душа.
І вось цяпер, калі цвітуць куколі,
Сябе к маўчаньню нельга прымушаць.

Сьпіваць хачу падобна гэтым клёнам,
Што нада мной раскінулі шатры,
І воблікам чаруюча-зялённым
Завуць мяне, каб съпей іх паўтарыць.

Прыпомніў ўсё: што ёсьць і што мінула.
Я рад ўсяму, што можа ўскалыхнуць
І сэрца і душу прыхільна, чула...
Я тут калісь спаткаў адну вясну...

Яна, на жаль, ўжо больш не паўтарыцца,
Яна з жыцьця ўжо выбыла на век.
Але пакуль ёсьць месца сэрцу біцца,
Датуль яе я пешчу ў галаве.

Датуль яна, як каласамі постаць,
Мігцецца будзе дзень і нач у вачах,
Пакуль я буду жыць і радавацца росту
І кожны крок жыцьця змаганьнем адзначаць.

Капыль.

У лесе

I

Раскінулі дрэвы даўжээнныя цені,
 А лес неўгамонна шуміць і шуміць.
 О, лес мой зялёны, мае лятуценыні
 У гоман, у шум свой прымі!
 Няхай я здалёку, здаюся чужынцам,
 Але я цябе не забыў,
 Ў кустох тваіх коліс зьбіраў я ажыны,
 Суніцы зьбіраў і грыбы.

Тваёю гамонкай і шумам зялёным
 Будзіў я нямала надзей і трывог,
 А песньню сваю пра цябе да сягоныня
 Я выпеяць ўсё 'шчэ ня змог.
 Усё яшчэ песцаць цяпер, як і колісъ,
 І шум твой галосны і цень.
 І я не забуду, павер мне, ніколі
 Пра дзень твой ўчарашні—мой дзень.
 Цябе паламала ўжо шмат завіруха,
 Ніхто ад яе не ўсьцярог.
 Маё тваю радасць падслушала вуха,
 Як стаў на зялёны мурог.
 І рад я бясконца, што быць давялося
 Ў зялёной густоце лясной.
 Шкада, што ўжо хутка падкрадзеца восень
 І новым цябе апране дываном.
 Ўжо гэтае сёньня адчуць нават можна,
 Ўжо бачу, як хвоі згінаюць свой стан,
 Ім вецер іначай, ўжо болей трывожна
 Пяе гуля-ля, гу-тата.

II

Прышоў сказаць табе апошніяе даруй,
 Прышоў пачуць знаёмы шэлест падзі.
 Мне сумна без цябе, як сумна песняру
 Сьпіваць камусь аб ўласнай сваёй здрадзе.

А толькі я ня здрадзіў табе, не і не—
 Я вечна жыў і жыць хачу табою,
 Затым вось так і жальба моцна сэрца тне,
 Затым не развязацца мне з журбою.
 Сумую сёньня я, нявесел сёньне ты.
 Адкуль такая надышла самота?

Пра ростань і апад пяюць твае лісты,
 Мігаючы прыгожай пазалотай.

Шкада мне усяго. Бясконца як шкада
 Тваіх лістоў, што шумам будзяць цішу.
 Хоць набяру ў запас з сабой туды у даль
 З бяроз лістоў, а з хвой і елак—шышак.
 Ў трывогі час маёй ці ў час маіх надзей
 Сябе успамінкам добрым буду цешыць,
 А шышкі і лісты прыцісну да грудзей,
 Каб быць бліжэй хоць мысьлямі да лесу.

Капыль.

Вершы Паўлюка Труса

Кажуць, нехта блудзіць...

За гарамі зоры
Гаснуць, дагараюць...
Кажуць, нехта блудзіць,
Ці дарог шукае?..

Кажуць, нехта плача...
Кажуць, нехта гіне...
Не сказаўшы й слова
Дарагой краіне.

А дзе-ж вашы песні?
А дзе-ж ваша радасць?!.
Можа адзьвінела
Жоўтым лістападам?

Можа адшумела
Пад дажджамі ўвосень,
Ці завяла ў полі
Залатым колосьсем?

Кажуць так і гэтак...
Нехта ўжо загінуў.
Дык пастаўце-ж помнік
У дарагой краіне!..

Дык пастаўце помнік
У любай Беларусі,
Калі толькі сэрца
Крыўдаю ня хлусці!

Напішэце слова
З недапетай песні...

Нехта ўжо загінуў
На зоры прадвеснія.
За гарою зоры
Гаснуць, дагараюць.
Можа хто і блудзіць,
Ці дарог шукае!

Нашто мне съмех...

Нашто мне съмех тваіх вачэй,
 Твайго аблічча каляровасьць!..
 Калі душа баліць яшчэ
 Па тэй чарнявай, смуглабровай,—
 Нашто мне съмех тваіх вачэй!..

Майго ты сэрца не кранеш
 Свaim халодным пацалункам!..
 Ня будуць струны так зывінець...

У вянкох асьнежаных карункаў,
 Ты боль души не закранеш!..

Не закранеш балючых струн,
 І дум асеных не разъвееш!..
 Хоць слова я табе дару,—
 Але ў пялесткавых завеях
 Ты не кранеш балючых струн!..

Душа поэты—плач і съмех!..
 Акорды сэрца—хвалі мора...
 Ці можа я з табой ня ўмеў
 Любіць вясёласьць і дакоры,—
 Ня ўмеў любіць атрутны съмех!..

Але рабіны за вакном
 Аб нейкай тайне мне гавораць?
 А думы вяжуцца ў вянок...

І пад усьмешкай сініх зораў
 Рабіны шэпчуць за вакном:

— Нашто мне съмех тваіх вачэй,
 Твайго аблічча каляровасьць!..
 Калі душа баліць яшчэ
 Па тэй чарнявай, смуглабровай,—
 Нашто мне съмех
 Тваіх вачэй!..

Ал. Дудар

Верасень

1. Б'е~~цца~~ ў даліне бяздумнай
ве~~цер~~ асьлізлы і волкі.
Шастае верасень сумны
бронзаю лісьцяў пажоўкльх.

Дрэвы, як хмурыйя вежы,
шэрыя вежы—званіцы:
съніцца ім майская съвежасць,
сонда ліпнёвае съніцца;

съніцца ім белае поле
ў пахкіх істужках пракосаў...
Толькі ня вернуцца болей
звоны вясёлкавых кросен!..

Ціха трывожу ў даліне
грубай нагою лісты я...
Дзе-ж гэты сон, што сплялі мне
мары мае залатыя?

Дзе-ж яны, цвёрдая словы,
вёснаў ружовыя крыльлі?
Посьвіст вятроў верасньёвых
вусны усмешкаю կрывіць.

Думаюць дрэвы пра сънежань,
лісьце іх бронзай ільсъніцца...
Съніцца ім майская съвежасць,
золак ліпнёвы ім съніцца.

2. Вось яны, дні залатыя—
ў колерах шэрых туга.
Ў восені песня стыне,
ў восені цяжка шагаць...

Ціхае, белае шчасьце—
песенья і бэзавы куст.
Гэта бывае ня часта:
толькі раз на вяку.

Зъвянуть пунсовыя губы,
лісьцем бярозавым зъвянуть...
Моладасьць! Кованы кубак
пеннай красы і жаданьняў.

Моладасьць!.. Песьні ў ёй колькі!
Колькі імкненінняў бадзёрых!..
Жаляць і лгуць адналькова
сінія вочы ці чорныя.

Моладасьць рушыць законы...
Схіліцца старасьці вецыце—
будуць балявыя скроні
ў верасьні съніць аб ледзе;
будуць лічыць хвіліны,
годы будзіць залатыя...
Толькі ліпнёвыя плыні
ў восені моўчкі застогнуць!

Зъвянуть чырвоныя губы,
золатам восені зъвянуть.
Моладасьць! Кованы кубак
пENNай красы і жаданьняў.

Міхась Зарэдкі

На чыгунцы

(Апавяданье)

17-га кастрычніка 1919 г. Яўмен Грек пакінуў вайсковы шпіталь з перахлябанай торбай за каркам і чыстай, звонкай—што арэх—дзверавяшкай на месцы левай нагі. Ён сеў у поезд на грамозднай няпрытульнай станцыі, дзе ў шэрым гармідары цёрся брудны жгут чалавечых цел, дзе паветра набракшы было съліzkіm пахам людзкой цеснаты, дзе пахла хваробай і съмерцю. Пасьля таго вакзальнага змроку весела было дзівавацца ў расчыненую дзіверы цяплушкі на съvezжы прастор карагоду палёу і лясоў, на цёплыя далі з восенскім сонцам—рахманым і мяккім.

У восенскім сонцы, у далях веяла чыстым бязьмежжам, шырокаю радасцю. Адтуль улівалася ў сэрца нешта даўнае—даўнае і такое празрыста-пявучае, як пералівы жалейкі.

Поезд ішоў ціха, часамі зусім ледзьве сунуўся. Тады добра відаць было, як, распасыцёршыся ў радаснай млосьці, над рыжым іржэёнікам калыхаліся, плавалі ніткі сівой павучыны. І чамусьці ўсё успаміналася: дубцаваты ракітавы куст над люстранным Дняпроем, жалуды сярод бурага лісьця пад дубам-асілкам, вогнішча ѹ сонца... Такое-ж рахманае, мяккае сонца, як і цяпер. Як кожную восень.

А ў тон успамінку, як пералівы жалейкі, недзе глыбока—глыбока, мо' па жывых струнах поўнага сэрца, церабіў ласкавы, тонкі напеў:

...Пад ракі-і-таю-ю зялё-о-о-най

Салдат ра-а-нены ляжа-аў...

Гэты напеў запаў у Яўменава сэрца з таго незабытнага дня, калі везьлі яго ў вайсковы шпіталь. Тады мітусілася ўсё ў агнёвым, жудасным сyne, а на tym месцы, дзе ляжала нага, няўпынна і грозна расла страшэнная чорная груда і ціснула, мяла ўсяго, жвала тупым алавянным болем. І тады ў прахонах душнае цемры застрала ярка-чарнявая пляма—твар возыніка-

санітара: хвосьцікам кручаным вусікі, чорныя вочы, жывыя, як мышкі... І гэта доўгая-доўгая, бясконцая песьня, якая, здаецца, цягнулася колькі гадоў разам з лёскатам парнай казённай павозкі, разам з няўпynным шалам-звонам у вушшу:

...Пад ракі-і-таю-ю зялё-о-о-най

Салдат ра-а-нены ляжа-аў...

Бадай што гэта ѹ помніў толькі Яўмен з таго страшэн-нага сну, ад якога прачнouся праз тыдзень бязногі. Але гэты вобраз асеў так глыбока ѹ так моцна, што, мабыць, ніколі ня страціць свае жывое яскравасці.

У цяплушцы, дзе ехаў Яўмен, было поўна чырвонаармейцаў, між іх укомчылася колькі жанчын у падраных старых лахманох, жанчын, якіх вопратка і цяжкая, хваравітая змора рабіла падобнымі адну да аднай, старымі і цымянымі, як мочаны лён.

Жанчыны ўсе лапаталі. Адна, што бліжэй да Яўмена, нешта пляла пра сваю гаспадарку, пра беднасць, пра нейкае гора. Гаворачы, яна раз-за-разам сморгала вуснамі, падбіраючы іх, нібы папраўляла хустку на барадзе. І гэты спакойны рух, разам з глыбака-эпічным, як бульканье вады, голасам, настойна будзіў пачуцьцё гаспадарскай сямейнасці, раджаў мімавольную павагу да наіўнае прастаты гэтае цымянае бабы, што прышла ад чорнае зэлітае потам зямлі, поўнай нямога аўторытэту, поўнай цяжкай, тлустай сілы.

Яўмен перакінуў сваю драўляную нагу цераз лаўку і сеў сьпіной да дзьвярэй, каб ямчэй было слухаць старую. Паслья съветных прастораў тупа ўшчаміла зрок брудная шэрасць вагона. Здалося,—ня ехаў ён тут, не сядзеў, а скінуўся раптам аднекуль знадворку, з бязьмежжа шырокага, скінуўся і асеў, стуліўся нутром, съцягнуў у клубок думкі-мары, што ўжо разълящеліся былі ў белы съвет, у далі туманнага.

Ад кіслага паходу ў вагоне, ад чалавецкае блізкасці стала на сэрцы цёпла і цесна, быццам быў не ў вагоне, а недзе дома на печы, або ў цёмнай ёуні, у душнай пары нагрэтага жыта.

Слухаць пачаў ён уважна, солідна, пагаспадарску, дзе-ні-дзе ўстаўляў свае рэплікі, і, набіраючы ў нутро самадавольнай важнасці, чакаў толькі трапнага мігу, каб расказаць што самому. Знаў, што ў яго больш, як у іншых, ёсьць аб чым расказаць, што яго гэта права цяпер, што павінны ўсе слу-

хадзь з павагай, бо ён інвалід, прайшоў усе фронты, бачыў съмерць прад сабой ня раз і ня два... І пад упливам гэтае думкі раставала сэрца ў мяккай давольнасці, забывалася горкасць калецтва, пачынаў адчуваць сябе гаспадаром, які зрабіў сваю справу і адпачывае цяпер паслья працы.

А баба цягне сваё без канца. Чырвонаармейцы слухаюць моўчкі, з лёгкім сумам на твары, з маркотай. Ува ўсіх сталясьць, сур'ёзныя! Іначай няможна, бо ў словах старой, у нямудрым апавяданьні яе, як у кроплі вады, адбіваецца важнасць уся, уся съвятасць мужыцкага землянога жыцця.

Не дачакаўшы канца апавяданьня, Яўмен адварнуўся зноў да дзвіярэй. Зноў калаўротам бязьмежным, рознакалёрным пярэстым радном закруціліся пожні, лясы,—у золаце лісцяй, у золаце сонца. Тая давольнасць, што засачылася ў сэрцы, як слухаў старую, цяпер зылілася з ціхай урачыстасцю восені і абрнулася ў жывую глыбокую радасць. Цяпер успомніў усё, што пражыў, што перацярпеў, і ўсё здалося так нямінучапатрэбным, як кожная гаспадарская справа. Бо чуў ён цяпер увесе съвет сваім родным і блізкім, чуў, што ён гаспадар у гэтым съвеце, у новым жыцці, за якое аддаў колькі гадоў маладосці, аддаў кавалак уласнага цела. І разам з тым пачуў Яўмен вальготнасць нейкую, лёгкі простор у душы, калі ўспомніў, што ён ня ведае сам, куды едзе (няма куды ехаць) і не баіцца. Бо гаспадар-жа ён, месца знайдзе сабе, дзе толькі хоча.

Пад хлесткі, размашысты грукат каткоў паспрабаваў Яўмен уявіць сваю будучыну. І вышла так, што ў ваччу толькі няясныя плямы мігнулі, спляліся, скруціліся і раздаліся сухой пустатой. Стала тады няпрыемна Яўмену, што вось агульная ўпэўненасць ёсьць, а каб што конкретнае, яснае, дык—адна пустата. Пачуў Яўмен, што чагося не стае, чагосяці няма ў яго. І перш за ўсё няма каго-небудзь блізкага, роднага. Блізкія ўсе, але трэба бліжэйшы за іншых, свой, пастаянны, а такога няма. Няма нават каму расказаць свае пляны, замеры, няма каму бяз съпеху, ладам-парадкам выкласці ўсё, што насіў у душы, што назапасіў за колькі гадоў барацьбы.

А колькі было там усякае-усячыны! Эх, каб гэта недзе знайсці спакойны прытулак, ды сесьці ў ціхім, у цёплым, ды зірнуць каб навокал на знаёмае, блізкае, дый расказаць—спаквала так, памалу...

Каб гэта бачыць у нечых вачох іскрачки шчырай цікавасці, каб роўны і чисты съвет адданасці бачыць у гэтых вачох...

Задумаўся ціха Яўмен, стаў слухаць нутром усім адзіноту сваю, слухаць зянібеные шчымлівае сэрца. Потым чамусьці цяжка стала сядзець на вачох у людзей, палез праз клумкі, мяшкі і скруціўся ў ўёмным цесным прахоне пад шырокім памостам.

II

Прачнуўся Яўмен ад выбуху бурнага рогату. Рогат паўтараўся праз такія прамежкі, якіх было досыць для лятучага спрытнага жарту. Яўмен, зацікавіўшыся, вытырнуў сваю галаву з-пад памосту.

Поезд стаяў. У прахон ад дэзвярэй відаць быў няглыбокі цьмяны съвет надвячорку. Сонца было ня відаць, але адчуvalася, што яшчэ недзе лазіць яно па верхавінах дрэў і будынкаў, яшчэ нехадзя, дзеля-гадзіся, мажа іх рэзкай, вадзяной сваёй пазалотай.

За дэзвярмі мятушыўся адчайны гармідар людзкіх галасоў. Там гвалтавалі, енчылі, плакалі гурмы мяшочнікаў, просьбы, дабіваючыся ў вагоны, кідаючыся ад адных расчыненых дэзвярэй да другіх. Чырвонаармейцы, зьбіўшыся кучай у дэзверы, сустракалі іх сваім д'ябалскім рогатам. Была ім забава дражніцца з абадраным, абшарпаным натоўпам, шырокай патокай наплыўшым на поезд.

Яўмен вылез з-пад полу, праціснуўся бліжэй да дэзвярэй. У гэты момант чырвонаармейцы раступіліся і ў вагон адна за аднай уляцелі дэзве торбы. За імі, з такім-жа самым імпэтом, уляцела дэяўчына, падхопленая некалькімі парамі дужых мужчынскіх рук.

За дэяўчынай усе ад дэзвярэй адхлынулі. Усе акружылі яе сярод вагону, съмлючыся, жартуючы, бесцарамонна хапаючы з відам ацэнкі за далікатныя месцы. Яна адбівалася і то ж съмлялася рэзкім нейкім вісклівым съмехам, які быў мала подобны на съмех, а больш на прарэзьлівы енк чалавека ад нечаканага, вострага болю.

Яўмен зірнуў у твар гэтай дэяўчыны. Твар быў страшны сваім даікім нечалавечым выразам.

Гэта была ўсьмешка... Так, мабыць усьмешка, бо вусны сударгава расцягнуліся праз увесь твар, шырока адкрыўшы белыя, яркія зубы.

Гэта была, бязумоўна, ўсьмешка, бо ўвесы твар быў пабраўся ў зморшкі, пабраўся нацягнуты неяк, напружана, быцдам застыглі гэтыя зморшкі, быцдам так назаўсёды яны застануцца.

А скрэзъ гэтую дзікую грýмасу сымеху прапрываўся страшэнны зьвярыны спалох. Здаецца, задушыла яна яго, съціснула гэты спалох унутры і тримае, хавае ў ўсьмешцы, у рогаце, хавае ад гэтых людзей, каб ня было яшчэ горш. Яна ўжо чакае, ужо абраўка сябе на нешта страшнае, чаго нават ня можа ўявіць, і сымехам гэтым ходзь трошку ўлашчыць некага хоча, ходзь трошку сябе падбадрыць, заспакоіць.

Яшчэ заўважыў Яўмен вочы дзяўчыны, шырока раскрытыя, чорныя. Бегалі яны па бакох, шукалі нечага, а мо' некага, шукалі, мабыць, дапамогі, ратунку. І такі ў гэтых вачох быў боль, адзінота, такі быў горкі адчай, што ў Яўмена страсанулася сэрца ад жалю. Ён кінуўся ў кола хлапцу і закрычаў несвайм, нейкім вузкім, зашчэмленым голасам:

— Што вы... забаўку знайшлі... Ня бачыце—дзеўка краунулася з памяці... чэрці...

Яго слова пакрыў дубовы раскацісты сымех. А з сымеху зьвіўся тонкім фальцэтам нечы насымешлівы голас:

— Абаронца бязногі!.. Аблакат!..

Яўмену съціснула сэрца, кроў галаву наліла гарачым сьвінцом. Ня помніў ён сам, што было. Кідаўся на некага, нешта крычаў, некага біў... у жалезных абнімках некалькіх мужчын яшчэ біўся ўсё, трапляўся. Потым заціх, абамлелы ад зморы.

І пацішэла тады чамусьці ў вагоне. Гаварылі ў поўголаса ўсе, толькі адзін бурчэй сярдзіта—скрэзъ зубы—і моцна:

— Над інвалідам сымяцца... тожа, знайшоўся разумнік... Знайшоў над кім пачасаць язычок... От, як самому так адарве, дык узнаеш, што гэта значыць... Скаладзуб...

Сымпатыя ўсіх была за Яўменам. Яму хацелася плакаць—цяжка было нават стрымацца.

Дзяўчыну больш не чапалі. Яна моўкі сядзела на крайчыку пола—глядзела роўна перад сабой, быцдам ня знала, ці добра гэта ўсё абышлося, ці мо' трэба чакаць яшчэ чаго ад салдатаў.

Яўмен сеў у кутку і моўкі стуліўся.

У вагоне съязнела. Дастані недзе съвечку, ад яе распаўзліся, хістаючыся, цені вакол, сталі рэчы і людзі няясныі, цъмяныі. Калматы гэты расхрыстаны съвет ды дрыжэнне вагону пад аднамерны, панура-настойлівы, нібы адлятаючы не куды, ляскат каткоў, зъліваліся ў нейкую фантастычную казку.

Яўмен упінаў зрок у дрыготны агонь і—ніярухомы, застыглы—аддаваўся чуламу спакою, убіраў у сябе ўсім целам, усёй істотай блытаніну дрыготных гукаў, засланёных агульным фонам грукату поезда і далёкіх-далёкіх, як галасы з-за тоўстай нейкай съязни.

І здавалася тады, што гэта не вагон, а змрочная, цесная хата—родная хата яго,—і ня чужыя людзі гэта гамоняць, а дзед стары казку гаворыць яму пра ваўкоў, медэвядэў, пра нячыстую сілу. Дзед такі спакойны-спакойны, як зіма, як лес узіму, калі дрэвы з бародамі сівымі, з белым валосьцем стаяць задумёныя, глубокадумныя.

Дзед казку гаворыць—спакойны-спакойны,—а на дварэ завіруха мяще, і пішчыць, і енчыць, паганая, дабіваецца ў хату, у вокны. І яшчэ кот курню пле... так... кррру... кррру... кррру-у-...

— У-у-у-у...

Яўмен здрыгнуўся. Над вагонам нёсьцца настойны гудок, поўны съюздёнай журбы, поўны крыўды на некага. Ляцеў гэты гудок, здаецца, з адчайнай шпаркасцю, ляцеў, каб нарвацца на нешта грубое, цвёрдае і разьбіцца ў адчай, рассыпацца.

Усё роўна, прапала ўсё-чыста!..

І рассыпаўся, зьнік. Заёраў вагон па стрэлках. Абкружылі другія гудкі—задорныя, вёрткія,—гудкі манэўраных жосткіх і спрытных паравікоў.

Поезд стаў на нейкай вялікай станцыі—У вагоне ўжо спалі ўсе-чыста,—на падлозе пераблыталіся торбы, мяшкі з чалавечымі фігурамі, пакручанымі, пакрыўленымі—у страшных ненатуральных позах.

На tym самым месцы, на крайку памосту сядзела дзяўчына. Яўмен пачаў узірацца ў яе застыглы твар, цъмяна асьвечены дрыготным съятлом. Можа таму, што ён быў густа ахутаны ценем, можа таму, што змрок съціраў, згладжваў рысы яго, Яўмену здалося цяпер, што ён падобны на нечы твар—добра знаёмы яму і прыемны. Ён пачаў думаць і ўздумаў,

што ў яго маткі быў такі твар, калі яна досьвета прала, а ён—малы яшчэ—прачынаўся на момант, поўны цёплай ласкі і радасці, кідаў на матку змораны сном погляд і засыпаў зноў, спакойны, угрэты ціхай прытульнасцю верацённае песьні.

Яўмена пацягнула раптам да гэтае чужое дзяўчыны, як да свае, захацелася нешта сказаць ёй, а можа спытаць. Ён пазяхнуў перш, паправіў сваю дзеравяшку і потым спытаўся:

— Позна гэта, ці што?

Яна зdryганулася, нібы ад спалоху, і, ня гледзячы на яго, проказала:

— Гадзін восем будзе, напэўна. А можа няма яшчэ...

Яўмен троху змоўчыў, яшчэ пазяхнуў, і прабурчэў:

— Такі цяпер дрэнны народ паразьвёўся... Звяры чыстыя... Трэба-ж гэта прывязацца, як смала...

Дзяўчына раптам ажывілася і загаварыла парыўчата, хапаючыся, быццам съпяшалася:

— Я-б ні завошта ня села, каб яшчэ хлеб быў... Я ўжо знаю... Але хлеб увесь вышаў, а там няма дзе купіць... Суткі ня ела, дык і палезла з радасцю—абы паехаць...

Тады Яўмен спаквала развязаў сваю торбу, дастаў чэрствы кавалак хлеба і разламаў яго на дзве палавіны.

— Наце, перакусіце...

Яна скапянулася, засаромілася...

— Ды не, што вы... Я так праста сказала... Я ў Н дастану, куплю.

— Наце, пажаласта...

Як брала, ня зводзіла з хлеба вачэй. А яны галодна блішчэлі—сухія, шырокія.

Яўмен стаў есьці другую палавіну...

— Перабірайцеся-тку сюды, да мяне...

І яна паслухмяна паднялася, узяла свае торбы, перасела бліжэй да яго.

У гэты час крануўся поезд. Зноў затрасло, зноў заліўся развалісты танец вагону з калматым расхрыстанным съветам, зноў пацягнулася самадавольная песьня каткоў.

Тады пачалася ў Яўмена з дзяўчынай доўгая шчырая гутарка. Рассказаў ён, як быў паранены, як ляжаў у шпіталі, як выпісаўся і паехаў праста ў съвет, невядома куды, бо родны край за мяжой, няма ні сям'і, ні кута, дзе прыхіліца.

Дзяўчына слухала ўважліва, у вачох у яе спачуваньне, і гэта прыемна Яўмену было, давала імпэт гаварыць. І чым больш гаварыў, тым больш было шчырасці ў словах, тым больш адчуваў даверра да гэтай чужой незнамай дзяўчыны, быццам ня тут во сустрэў ён яе, а ведаў даўно, быццам была яму блізкай, сваёй... Сыціхнуў толькі тады, як пачуў, што няёмка неяк усё аднаму гаварыць, што трэба ў яе распытаць.

Тады яна расказала, што едзе да радні на вёску, яшчэ засталося вёрст трыста. Вязець троху солі, бо там няма—чыстае гора... Бацька ў яе памёр яшчэ да вайны, а ёсьць толькі матка старая ды меншы браценынік. Яны асталіся ў горадзе—мабыць памруць, бо няма чаго ёсьці...

У гутарцы час пралятаў неўзаметку. Поезд каціўся й каціўся—роўна, няспешна,—часам станавіўся, нязграбна ляскаючы буферамі, стаяў мінут дзесяць-пятнаццаць і зноў калупаўся памалу. Было спакойна ад таго, што так спраўна ідзе поезд, што не стаіць, як іншы раз, паколькі гадзін. А Яўмену спакойна было яшчэ й ад таго, што быў не адзін ён ужо, што быў з ім другі чалавек—чужы, але блізкі ўжо, якому можна ўсё гаварыць, які слухае і спачувае.

Калі-ж заўважыў Яўмен, што дзяўчына дрыжыць ад прадсоннага холаду, ён сагнуўся й расчысьціў пад памостам месца сярод мяшкоў і рознага съмецца.

— Ляж, троху зас্বіні!..

— А вы?

— Я ўжо спаў, пасяджу...

Дзяўчына лягла, да мяшкоў прытулілася, быццам хацела сагрэцца ад іх. Здалася Яўмену яна маленькай зусім—чыстым дзяцёнкам. І зацяплілася ў сэрцы ў яго ціхая жаласць, пяшчота... Ад таго, што ляжала яна, а ён сядзеў і нібы съцярог яе сон, пачуў ён, што-ткі сапраўды ёсьць паміж іх нешта блізкае, што яна ўжо свая яму, родная гэта выпадковая падарожніца.

Дзяўчына-ж ня спала яшчэ. Яна раптам узнялася і працазала нейкім новым, цяжкім, быццам чужым, голасам:

— Тут ёсьць яшчэ месца, дзе легчы... Вам можна так сама...

І тады так проста зусім, натуральна адбылося тое, што ёсьць найвялікшая тайнасць жыцця, найвялікшая радасць і боль...

Як пачаў цалаваць Яўмен дзяўчыну, яна не баранілася. Яна раптам заплакала ў яго на грудзёх. У плачы гэтым чуў Яўмен глыбоке даверра к сабе, чуў, што ё яго лічаць не за чужога...

Засынаючы потым ў цяплыні шчыльна съціснутых цел, Яўмен на момант успомніў:

„Раніцой будуць съмаяцца“... Але не скапянуўся, ня устаў. „Хай сабе. Усё роўна“... І заснуў моцна, спакойна...

III

За пераплётам рэек распрасталася пожня, а за пожняй кудлаціўся жоўты лясок—чэзлы і рэдкі,—тыповы лясок пры чыгуначнай станцыі. На ўзылесці раскінуўся стан пасажыраў, што чакалі чарговага поезда. Сярод жыватых пакалечаных кустоў крушынъіку дзе-ні-дзе цьмелі вогнішчы. Ад іх асьцярожна ўзынімаўся сінявы дымок і прытоена віўся празрыстымі ўвіткамі паміж убранага золатам вецьця, быццам kraўся, хацеў прасылізнуць неўзаметку ўгару і там палунаць над макушкамі дрэў—на прасторы, на волі съцюдзёна-чыстага рання.

Па кустох там і сям, больш каля вогнішчаў, паўтарка-ліся людзі—звіліся клубочкамі шэрымі, прытуліліся адзін к аднаму, каб хоць троху сагрэцца, хоць троху прагнаць перадранішні холад. Некаторыя гаманілі, апавядалі адзін аднаму бясконцныя свае апавяданьні, якія могуць радзіцца толькі ў далёкай маруднай дарозе, калі ўжо страцілася войстрасць чакання канца, калі ўжо ўсё роўна: ехадь ці так вось сядзець у кустох ля чужой незнамай станцыі, у чужой далёкай краіне...

Яўмен з сваёй таваркай перабраўся скрозь гэты стан падарожнікаў і ўглыбіўся ў рэдкі, хударлявы лясок, які, аднак, пацягнуўся і пацягнуўся бясконца, то адкрываючы на момант прасветы наперадзе, то зноў затуляючы іх.

Пад нагамі мякка ўгінаўся волкі дыван сувежа-асыпаных лісьцяў. Ціхі шопат насіўся наўкола—шопат, поўны глыбокага нейкага жалю, поўны хайтурнай урачыстасці. Ад гэтага шопату, ад цішыні паважнай, старожкай, адчуваў чалавек сябе ціха і чыста, адчуваў самотнасць глыбокую, быццам стаяў—вылучаны ад усіх і ўсяго—прад строгім пільным поглядам прыроды,—адзін перад съветам усім.

Яўмен ішоў не азіраючыся, ня гледзячы на сваю падарожніцу, быццам забыўся зусім на яе. Глядзеў проста перад сабой у пазалоту бліскучую дрэў і думаў аб тым, як гэта добра ўвосень быць у лесе, як прыемна дыхаць волкім паветрам, у якім цяпер асабліва моцна пахне зямлёй, пахне даўным і родным.

Нарэшце, вышлі яны на невялічкую палянку, роўна абкруженую залатымі карункамі дрэў і кустоў. У гэты момант сълізнулі па лесе першыя густа-чырвоныя косы ўзышоўшага сонца. Яны пралезлі праз рэдкае вецьце і дрыготна рассыпаліся па палянцы—выбраў месца сабе, каб пакачацца па мяккаму дывану, каб памыцца спрасонку ў халоднай расе.

Яўмен спыніўся, паставіў на дол сваю ношку, зірнуў радасна на гульню ранняга сонейка, на хараство вакол нязвычайнае і давольна ўсьміхнуўся. Потым перавёў погляд на дзяўчыну, глядзеў на яе з глыбокай пяшчотай, з добрай ветлай усьмешкай на твары.

Дзяўчына ў адказ яму тож усьміхнулася. Нешта між іх праляцела—лёгкае, съветлае; можа ружовая радасць сяброўства, можа прамень кахрання ўзаемнага. Ня зводзячы съветлых вачэй з твару дзяўчыны, паклаў Яўмен на плячу ёй руку і сказаў:

— Давай, жонка, сядзем ды адпачнём.

І ад нечаканасці сам заліўся радасным съмехам, страсянуў съмелым гульлівым рогатам урачыстую ціш ранняга лесу.

Селі тут-жа ўдваіх на зямлю, пад крушынавы куст, які акрапіў іх съцюдзённымі пырскамі чыстай расы.

Яўмен глядзеў на дзяўчыну, на нечаканую жонку сваю. Яе абліло цяпер сонца цёплаю чырваніню—вочы яе сталі глыбокімі, а ўсьмешка таемнай і млявай. Яўмену прыемна стала, што яна дзяўчына нішто, што ў іншых жонкі ёсьць куды горшыя. І затое, што яна не благая, захацеў Яўмен нешта такое сказаць, каб і ёй прыемна было, каб было радасна. Але дзе-ж гэта знайдзеш слова такія...

Тады сарваў нейкую пажоўклую кветку і, жартуючы, кінуў у твар ёй. Яна засымлялася неяк проста зусім, падэцячаму. Шчыра, весела засымлялася.

Пачалі тады цалавацца...

Сонца лезла вышэй ды вышэй, паплыло ўжо над верхавінамі дрэў, усё абсушыла, абцёрла і ўсё прыгрэла сваёй дабрадушнаю цеплю.

Яўмен спаў на палянцы, раскінуўшы рукі і ногі, адкрыўшы для сонца свой рыжы, даўно ўжо няголены твар. Над тварам круцілася муха асення, выбіраючы месца, дзе сесьці. Калі садзілася ды кусала, Яўмен пачынаў корчыць міны, падміргваць. Муха зъялятала і зноў выбірала месца, дзе сесьці. А потым муху прагнала дзяўчына, села каля Яўмена і пачала перабіраць грыбы, што набрала толькі што ў лесе. Перабіраючы, кідала ўсё погляд на Яўменаў твар і ўсьміхалася нечага хітравата-ласкавай усьмешкай.

Як перабрала грыбы, дзяўчына яшчэ забаўлялася троху, казытаючы твар Яўмену былінкай, а потым ужо разбудзіла яго. Як будзіла, пільна сачыла за тварам, каб убачыць, што адаб'еца на ім, калі ўбачыць яе спрасонку.

Яўмен убачыў яе і ўсьміхнуўся з млявай давольнасцю.

— Ты ўжо ня съпіш?

— Я даўно прачнудлася. Бачыш, грыбоў назьбірала—будзем пячы.

— О, ты ўжо бярэшся за гаспадарку?

— А як-жа... Уставай цяпло раскладаць.

Яўмен устаў, пачаў зьбіраць сухое гальле. Зьбіраў ма-рудна, спакваля. Знаў, што съпяшаща няма куды, што дзень вялікі яшчэ, што наогул ўсё з сабой у яго, што цікава, патрэбна яму. Часамі, падымамоючи якую галіну, ён раптам на поўдарозе спыняўся і застыгаў на колькі хвілін, быццам заўажыў што або працяўся нейкай раптоўнай думкай. А думкі ў яго ня было аніякай,—гэта ён прыслухоўваўся праста да таго прыемнага, што грэлася ў сэрцы, да сакавітага, радаснага жыцця свайго. А то дык кідаў у вакольныя дрэвы ўсё, што набраў, кідаў з нейкім імпэтам, з гульліваю сілай. Тады дзяўчына спыняла яго, съмляючыся:

— Што ты? Калі-ж ты цяпло раскладзеш?

Нарэшце, ён назьбіраў, пачаў раскладаць. Яна памагала яму. Часамі дым лез ёй у вочы, і яна съмешна так адкідалася ўбок, кулакамі тручы сабе твар. Яўмену гэта падабалася. Ён съмляўся мадней, чым трэба, і потым неўзаметку махаў рукой так, каб зноў падаўся дым да яе.

...Калісці ў дзяцінстве—было яму гадоў дзесяць тады—ён пасвіў коні з аднай дзяўчынкай. Так неяк траплялася, што вялі яны ў адно месца і толькі ўдваіх. І тады ён дражніўся з дзяўчынкай той, таксама ў вочы ганяючы дым. І яшчэ ён ёй назалаў аднай песьняй пра качку (качкай дражнілі яе). А з дзяўчынкай той дужа дружыў і марыў, што калі вырасьце, дык на ёй жэніцца...

Гэта чамусьці ўспомніў цяпер Яўмен. А разам з гэтым хлынула цэлае мора даўнага, салодка-шчымлівага. І чамусьці зноў, як тады, у вагоне,—ракітавы куст над люстральным Днепром і жалуды, і буры разложысты дуб... І зноў той ласкавы тонкі напеў:

...Пад ракі-і-таю-ю зялё-о-о-най
Салдат ра-а-нены ляжа-аў...

Тады раптам раздумаў пра калецства сваё. Апаў адразу настрой, нешта горкае па нутру разъліoso, балюча стала і крыўдна. На дзяўчыну зірнуў з нейкай апаскай, з трывогай.

„Як я забыўся... Гэта-ж калека я“...

Дзяўчына зауважыла яго смутак.

— Чаго прызаўныў?..

— Ат! Нічога...

Дзе-ж ён скажа ёй... Хай сабе. Ён і адзін пражыве. Такі ўжо лёс яго, калекі бязногага... А яна зусім прыгожая, здоровая... О, яна можа знайсьці сабе мужа. Такую возьме хто-хапя...

Моўчкі клаў грыбы ў гарачы прысак, моўчкі варочаў іх. Сядзеў, пахіліўши галаву, ня думаў ні аб чым, бо думкі ўсёйшлі няпрыемныя, наўмысьля гнаў іх вон з галавы. А дзяўчына ўсё прыставала:

— Што з табой стала? Чаго ты раскіс?..

Тады адказаў з крыўдай у голасе, з недавольствам нейкім панурым, упартым:

— Што табе? Усё роўна, ня жыць нам з табой...

— Што ты нешта гаворыш такое?

— А вось і такое... Бязногі я,—ты ня бачыш, ці што?

Цяпер ужо дзяўчына вусны надула, праказала з крыўдай і з нейкай сярдзітай сур'ёзнасцю:

— Мне нікога ня трэба...

Сядзелі пасъля таго моўчкі мінут з дзесяць—не глядзелі адзін на аднаго. Пакуль не сказала дзяўчына, усё яшчэ скроў надутыя вусны:

— Грыбы ўжо пасьпелі...

Ад гэтых простых слоў раптам разълядеўся смутак у абодвух. Яўмен размашыста ляпнуў яе па плячох.

— Эт, нічаво! Пражывём, жонка...

І абодва шчыра съмяяліся...

IV

Упацёмку лес нібы гусьцейшы зрабіўся, бо на кожным кроку натыкаліся то на куст, то на дрэва, то на карчавіну якую. А часамі дык праста здавалася, што гэта наўмысьль дрэвы становіцца ім на дарозе, каб затрымаць, каб ня даць папасці на поезд.

Яўмен колькі разоў ледзь не валіўся: дзеравяшка ў лесе ды ноччу, ды ў цёмную бяз месяца нач—вельмі нязручная штука. Ён узяў у вадну руку клумак, а другой трymаўся за руку дзяўчыны і кавыляў, як мага, як сілы хапала.

— Яшчэ можа справімся... Гудок ён даў ля сэмафору, пакуль падышоў ды стаяць будзе, пэўна, ня менш, як дваццаць хвілін...

Цяжка Яўмену гаварыць ідуchy. Але і маўчаць—цемра, бязълюдзьдзе, чорная цішыня... жудасна трохі... Як не гаворыш, здаецца, што нехта чужы гэта йдзе з табой і руку трymаеш як ня руку, а нейкую рэч—дзіўную, нясуразную... У цемры маўчанка заўсёды родзіць самоту, цемра заўсёды ўсё перайначыць. Таму гаварыў Яўмен бязупынку, часамі пытаныні даваў, каб пачуць яе голас.

— Вось... паедзем у N—там купім белай муکі... Муку добра везьці туды пад Москву... А там мануфактуры... А да сваіх ты пакуль што не паедзеш, пасъля хіба, як троху заробім... га? Як ты на гэта?..

Яна згаджалася. Ёй—усё роўна... Абы каб разам. Удвух не загінуць нідзе...

— Куды-ж толькі поезд гэты стаіць?.. Можа й на ветку... Казалі, адзін яшчэ павінен пайсьці. Добра, каб так... а то кругом, вёрст трыста лішніх, калі ня больш... Апошні поезд, казалі, пойдзе сягоньня ці заўтра...

Праз дрэвы бліснулі аганькі. Радасна стала—лесу канец. Праз поле—крокаў сто—і на станцыі...

Яшчэ здалёку пачуўся рой галасоў—крыкі, гвалты, рэдка съмех,—дысонансам у вагульнай гармоніі. І неяк далёка, далей за ўсіх гэтых гукаў—песьня салдацкая. Пэўна, у вагоне ў зачыненым, таму так слаба й чуваць.

Яшчэ перабегчы праз рэйкі, праз сетку запасных пузей... Каб-жа пасыпецы!..

Але што-ж там... Гудка ня было, ды цяпер парадак такі: і гудок дасыць, а потым стаіць...

Вось стрэлачнік.

— Гэта куды стаіць поезд?

— На ветку...

— Чуеш, жонка? Вязець нам, дый годзе... На ветку поезд стаіць...

А вось і поезд. І толькі ўбачылі—адразу радасыць прапала. З абодвух бакоў на колькі сажняў судзельны натоўп. Ля дэзвярэй цяплушак у цемры тузаюцца з лаянкай, з крыкам, з енкам прарэзывым... Калі праходзіць кандуктар, у съвеце яго ліхтара ча момант пакажуцца, як фантастычныя нейкія зданьні, фігуры людзей. Карожацца, лезучы ў дэзверы, адзін на адным становяцца, лезуць адзін цераз аднаго. Відаць сілуэтныя няясныя і на крышах і на буферах—усюды, дзе толькі знайдзе нага кавалак станоўкага грунту.

Яўмен пачуў, як палахліва прыціснулася да яго дзяўчына. Быццам абароны шукала ад аднае толькі карціны такога страхоўца. Дый ён сам ня лепш сябе адчуваў.

Але прайшло першае ўражанье і з'явілася зьнекуль на-дзея. Надзея радзіла рашымасыць, рашымасыць расла, прымушала мазгі ліхаманкава працаваць, шукаць нейкага спосабу. Спосабу ня было, але рашымасыць не прападала. Яна набываала сілу адчаю, сілу, якая штурхае на што-хатця, якая ў маленькай магчымасыці знайдзе заўсёды патрэбнае выйсьце.

Паказаўся кандуктар—бязуважны, спакойны. На хаду ліхтар у яго то пакажа твар сыта-бліскучы, то схавае ў цемры. Быццам дражніцца, спакойны і за сябе і за свайго гаспадара. Быццам кажа ў тахт свайму боўтаньню:

— Вы дык турбуецесь, а мы дык не... Вы можаў не падзеце, а мы дык паедзем...

Яўмен убачыў кандуктара і да яго ірвануўся...

— Таварыш кандуктар! Я не магу аставацца. Я—інвалід, мне няма чаго есці тут...

— Там адзаду чырвонаармейцы... Прасіцеся ў іх...

Адказаў, быццам і не ў яго гэта пыталіся, быццам і ня ён гэта адказаў... І пайшоў з ліхтаром сваім—бязуважны, спакойны.

А Яўмену цяпер усё стала простым, звычайным зусім. Так, у канцы поезда едуць армейцы—яны, бязумоўна, возьмуць яго. І паедзе, і ня будзе тут у глушы чакаць невядома чаго.

Як усё гэта добра выходзіць!..

Якраз у гэты момент прабляяў два разы станцыйны званок.

— Ну, угрунты!..

І, бягучы, спатыкаючыся, усё гаварыў на хаду, скроў распаленае бегам дыханьне:

— Ну... вось бачыш... і не застаёмся... паедзем... бач... вязець нам... Дзе-ж гэта?.. Тут... павінна ўжо тут...

Міналі адзін за адным чорныя, калматыя ад цемры вагоны, каля некаторых спыняліся, прабавалі цягнуць за ручкі дэзвярэй.

Усе пазачынты, усе пазабіты. Нават плёнку намацаў Яўмен на адным.

— Пэўна з грузам... дзе-ж гэта?.. можа... склусіў кандуктар...

Раптам нага Яўмена правалілася ў нейкую ямку, і ён з разгону рынуўся долу. Пачуў пад сабою зямлю і здагадаўся, што гэта кончылася пляцформа.

— Асьцярожна... Прыйступка тут, не зваліся...

А самому заплакаць хацелася. Ад болю і крыўды...

Праз момент пачуўся гоман і бліснула широкая паласа сьвету.

Вагон з людзьмі. Дэзверы адчынены напята... Так... свае... чырвонаармейцы...

— Блям... Блям... Блям...

Хутчэй, хутчэй... Братцы, вазьміце... Інвалід я... з фронту... Пусьціце, браточки...

З вагону дыхнула цёплым пахам казармы. Вясёлы съмех, галасы... знаёмае, роднае...

— Братцы, пусьціце... Кранецца...

Дужа ніхто не пярэчыў, і таму Яўмен, больш ня просячы, укінуў адзін за адным свае і дзяўчыніны клункі... Потым схапіў на рукі дзяўчыну, схапіў, як дзіцё, і ўсадзіў у дэ́веры. З дружным съмехам яе падхапілі армейцы, уцягнулі ў вагон.

Тады аднекуль, здалёк, съперш ледзь чутны, прыляžeў перабор буфэраў—агідны, скрыготлівы, жорсткі. Гэта краину́ўся поезд.

Яўмен тримаўся за ручку дэ́вераў і йшоў разам з поездам, падпрыгаючы, з усіх сіл адпіхаючыся ад зямлі, каб ускочыць у вагон.

Праклятая дзеравяшка!

Нехта крыкнуў з вагону:

— Руку давай! Давай руку!

Ён працягнуў вольную руку, але ня ўсьпелі яе ўхапіць, як поезд раптам ірвануўся, і Яўмен, адараўшыся, упаў на зямлю.

Пакуль ён узыняўся, съветлыя дэ́веры вагону былі ўжо больш, як на сажань, наперадзе. Нешта ёкнула ў сэрцы, сълёзы падкаціліся к горлу, пачуў сябе няшчасным, пакрыўджаным. Але, съдзенуўши зубы ад злосці і плачу, ад непамернай баючай патугі, пабег даганяць... Дагнаў. Некаторы час бег по руч з дэ́верамі, прымяраўся, як-бы схапіцца за што ды ўскочыць, але не ўдавалася. Ад крыўды і злосці, здаецца, нутро ўсё кіпела. І міжвольна вырваўся з горла нямы здушаны стогн, нават ня стогн, а нейкі звярыны бясьсільны ёкат...

А ў вагоне хто съмяяўся, хто крычаў ва ўсё горла:

— Паддай, паддай!... Съмялей... Ну-ну-ну... яшчэ трошку...

Съветлы квадрат дэ́вераў падаўся наперад. Знаў Яўмен, што ўжо не дагоніць, ня сядзе, а бег усё-ткі, быццам нешта цягнула, нешта прыкавала ланцугамі непарыўнымі і не адпускала ад гэтых съветлых шырокіх дэ́вераў...

Зірнуць-жа туды на яе... Вунь яна, нахілілася, нешта крычыць... Вунь яна, вунь...

І, як убачыў яе, зразумеў раптам, адчуў усёй істотай сваёй:

— Гэта-ж астаўся... Назаўсёды... Апошні поезд... Як-жа так?.. Што-ж цяпер?—

І працяло маланкай мазгі, што нешта трэба сказаць, нешта спытаць... А што—ня было часу абдумаць. І невядома чаму, для чаго—закрычаў раптам зъянтэжаным голасам...

— Як завуць?.. Скажы, як...

І ня кончыў. Каленкамі ўдарыўся ў нешта цвёрдае, вострае і паляцеў на памост. Гэта было тое добра знаёмае месца, гэта начыналася станцыяная пляцформа.

Як валіўся, здалося, што быццам пачулася скроў ляскат поезда:

— Надзя!

А можа гэта толькі здалося?

І тады заплакаў Яўмен, зарумзаў у голас, як малое дзіця. Разам злучылася ўсё: і фізычны боль, і крыўда, і жаль...

Сядзеў на брудным памосьце пляцформы і плакаў...

У ваччу востра, выразна стаяў вобраз дзяўчыны, „жонкі“ яго, з якой так лёгка прышлося сустрэцца і так балюча, горка растацца...

А там яшчэ ляскаў, дражніўся поезд. Здаецца ня йшоў, не каціўся, а танцеваў, рады, што кінуў тут чалавека, што пакліў над калекай бязногім.

— Tax-tax... та-та-tax... Tax-tax... та-та-tax...

І яшчэ нават падміргваў зялёным прыжмураным вокам.

Янка Бобрык

На вазёрах...

На вазёрах белыя лілеі
і маўклівасьць ціхая, як рань...
Радасьць звонкая у лесе—
пурпурова-сіняя зара.

На души ня будзе скрухі,
хай пагарда, скаргі скроў.
Няжывое твань закруціць—
ў маладосьці не астыне кроў.

І калі праплача навальніца,
зацьвітуць скрыжалі у вагні...
А загубіць
свой імпэт крыніца—
хвалям больш не зазваніць.

На вазёрах белыя лілеі
і маўклівасьць ціхая, як рань.—
Калі ў ціш імклівасьць не павеє,
дык сэрца не пакроіцца ад ран.

Вершы Алеся Звонака

* * *

Асфальт і пыл, і брудная панэль,
і ты адна, як цветка палявая...
Ня знаю я, чаму душа съпявала
не па другіх, а па табе аднэй.

Прайшла... І ціхі сум палёў
Ад сініх воч самотнасьцю павеяў...
Ня знаю я, чаму у сълед глядзеў я
і не хацелася ні стрэчы і ні слоў...

...Асфальт і пыл, і брудная панэль,
і на панэлі п'яны я съпываю...
І ты адна, як краска палявая,
чамусьці сёньня ўспомнілася мне.

* *

Павольна, спакойна мінаюць гадзіны,
 Мінаюць гадзіны, мінаюць гады...
 Што была прыгожым, здавалася дзіўным,
 Здавалася дзіўным, растала, як дым...

Так раннем барвяным зара заравая,
 Зара заравая зганяе туман
 І съветам яскравым зямлю спавіае,
 Зямлю спавіае у съветлую рань...

Часіны, часіны... Вясна маладая...
 Вясна маладая абноўленых дзён...
 Аб нечым варожыць, аб нечым гадае,
 Аб нечым гадае пад вокнамі клён...

Нязьведаным новым з сучаснасьці вее,
 З сучаснасьці вее інакшай быль,
 І шэрае сёньня ў далі сіняве,
 Ў далі сіняве яго небасхіл...

Так сыплюща лісьці ў празрыстым паветры,
 Ў празрыстым паветры ў васенінюю стынь,
 Каб новай вясною у чэрвені съветлым,
 У чэрвені съветлым ізноў зацьвісці...

Павольна, спакойна мінаюць гадзіны,
 Мінаюць гадзіны, праходзяць гады,
 І тухне старое, у вечнасьці гіне,
 У вечнасьці гіне, каб стаць маладым.

Полацак, 1926 г.

51

Н. Вішнеўская

* * *

Варажыла сэрца, варажыла ў ростань,—
Будзе любы, будзе доўгажданы госьцем.

Прыдзе любы ўвосень... Жоўтыя пракосы...
Зноў рассыпле з съмехам залатыя косы.

Зазірне у вочы, ласкава прыгорне;
Засыпываю песнню, што съпявала ўчора:

„Ой ля саду, саду сеяла расаду,
Слязьмі палівала, цябе паджыдала...“

Над ракой каліну гнулі ветры долу...
Дзе-ж ты, мая радасць, дзе ты, мая доля?“

Пунсавеюць вусны, паланеюць вочы...
Песня мая плакаць, галасіць ня хоча.

Любы зноў вярнецца, радасць твар ажывіць.
Варажыла сэрца... Толькі варажыла...

15-VIII-1926 г.

Ізраіль Плаўнік

З цыклю „Асеньня рымты“

І шапталі цені...

І шапталі цені—месяцу шапталі:
„Ты спусьці валосьце на плячо зямлі“...
Навісалі косы на сівыя далі,—
Смуглую імглістасьць смутку разъянісьлі...

Мігацела неба хусткаю сінюткай...
Залатыя вочы радасна цьвілі...
І зьвінелі лісьцем ціхен'ка-ціхутка,
Масанжовым лісьцем, клёны, тапалі.

* * *

Я глядзеў на зоры, я глядзеў на месяц...
Песьня разывітання чулася ў лісьці.
Зашумела сэрца верасьнёвой песьняй,
Захацела ў песьню промені плясьці.

І шаптала сэрца—месяцу шаптала:
„Ты спусьці валосьце на плячо зямлі“...
Навісалі косы на сівыя далі,—
Смуглую імглістасьць смутку разъянісьлі...

2-X-1926 г.

Я. Туміловіч

Моўчкі мінаюць гадзіны

Моўчкі мінаюць гадзіны;
Вечар палошча лісьце...
Цёмна... і неяк дзіўна
Ветры у полі ня сьвішчуць.

Хаты пазыніклі у дрэвах,
Дрэмлюць сады і яліны—
Латае восень пасевы,
Латае жоўтаю глінай.

Слухаю восені скаргі...
Душу агорне скруха,—
Клён маладэнькі-карлік—
Бацьку цалуе рукі.

Сыніць ён ружовыя далі,
Сыніць і бязъмежныя плыні—
Палкія вусны пляміць
Восені шэртай лівень.

Заўтра, а можа сёньня,
Будзе зямля у лілеях,
Заўтра на шэрых гонях
Белая радасць самлее...

Моўчкі мінаюць гадзіны...
Белае сыплецца лісьце...
Сьветла... і неяк дзіўна
Радасць з ветрамі сьвішча.

25-IX-26 г.

Юрка Ливонны

Восень

Над соннай рэчкай туманам пахне,
У срэбных нітках гальлё лазы.
Лісты зълятаюць, як голаў з плахі,—
І нікне ў сэрцы вясновызык...

Праз лес кудлаты красуе просінь,
Па грудзях неба цячэ зара.
На белых конях імчыцца восень
Мароза плугам зямлю ўзараць.

І цяжка, цяжка сумоту зносіць,—
Душа глядзіцца праз вэлюм хмар.
Ці мо' затым, што блізка восень,
Ці мо' затым, што слоў няма...

Калі-ж апошні праменъ засьвеціць,
У медзі лісцяў засыне гары,—
Асеніні подых пажоўклем вецицем
Распаліць ў сэрцы нязнаны жар!..

29-VIII-26.

У гарадзкім грукаце

Неяк цэлы дзень ішоў дождь. Барабаніў ён частымі краплямі па даху вялізных дамоў. Ценкімі, усхліпваючымі цурочкамі булькала вада на брук па жоўтай трубе. Дрыжэлі між каменіняў лужынкі, а затуманеная вокны плакалі і ціханька дрыньякалі шыбы.

Сіні на небе ня відна, а ўсё яно занесена шэрымі, пузатымі хмарамі; з іх, як з частага рэшата, павольна мітужыў часты дожджык...

І горад патануў у тумане, а шэртань ablіa дамы, вялізныя вокны, зялёныя сакавітыя сады.

І горад стаў ціхім і задуменным...

Задуменны,—можа ад того, што падыходзіў імгліста-зорны, кудрава-разгульны вечар, поўны ап'янняючай смагі і прагнасці: варушыца, некуды бегчы ўперад—жыць у поўным сэнсе слова. Цяпер на хвіліну адпачываюць мокрыя і сырый сутарэнні, аграмадныя дамы побач з імі. Але рух і імпэт не застыў, і недзе далёка чуліся гаворкі, лёскат і нешта зусім незразумелае, што мяшалася ў задуменным зухаце...

А як горад пастаяў мо' гадзіну задуменным, тады неба стала праясьцяцца, шызыя хмары адыходзілі ў край горада і там перамешваліся з дымам—чорным, як сажа,—і на краявідзе зынікалі; пакідалі яны толькі чорную, вузкую палоску-істужку... Неба-ж рабілася вільготным і сакавітым.

Настрой быў такі: было сумна, што адзін... Думалася так: прайшоў дождь, размыў пыл. Цяпер вечар стане ядраным, і грукат гораду будзе мацней аддавацца на сівым бруку. У вялізным натоўпе людзкім будзеш адчуваць сябе весялей. Як пачне рухацца людзкое мора, як загаворыць на тысячу мотыўяў, тады адчуеш сябе часткаю гэтай грамады. Думкі мае пэўна ня злучацца з усімі, але-ж прыемна бачыць сябе ў вялікім і трывожным; нібы ўсё гэта рухаецца, цячэ, плыве ракою...

Ізноў засвіціла сонца. Закоўзалася весялей. Па фарбованих будынках залочана грала колерамі. У вікнах адлівалася бліскам і іскрилася, як шчыры і безабідны съмех.

Аблічча дамоў стала іншым. Жоўтыя цэглы шчыльна і на векі заляглі. Паўсталі дамы нібы ў колёны. Глядзяць дзесяткамі шкляных вачэй. Стаяць праста і ўпэўнена, не разгадаць: ці думаюць яны што, ці не? А калі й думаюць што, дык ня простае і звычайнае, а вірлівае і гамонкае.

Роўна цягнецца прабіты брук. Шпаркія крокі аддаюць:

— Тах-тах-тах!..

Ізноў пачуліся навыказаныя зыкі, ізноў пачалося жыцьцё. Недзе затарахцелі, недзе загрукалі моцна-моцна звонкім жалезам. Сіпаваты гул загойдаўся ў паветры...

Горад ажыў.

Заблукала жыцьцё.

* * *

Ад перажытага пераблыталася ў галаве...

Я вышаў на горад.

На яблынавым садзе віселі яшчэ залацістыя кроплі, а зялёна-радасныя лісты, што напіліся вільгаці, ад хваль ветрука гамонка разносілі шушуканьне.

Водблеск зары кідаў золата над дахам.

На вуліцы—жыцьцё... Нечаму зьдзіўляюцца людзі, съпяшаюцца. І съпешнасць гэта застыгла на тварах. А другія, што йдуць павольна, выражаютць іншыя думкі й настроі...

Съпяшаецца маленькі хлапчук з невялічкай каробкай, і ў гомане, каб перакрычаць другіх, гулка выкрыкае:

— Во-ой ры-ыскі до-обрыя... пара на капейку!.. Во-ой...

А дацячы голас яго затрымлівае грукат аўтомобіля, што тарахціць сярод вуліцы...

Жасцянія шыльды крычаць з магазынаў:

— Абеды... піва... віно...

Плякаты і афішы засцілаюць вочы.

І ўсё мітусіцца ў вачох, на хочацца падумаць і паразважаць аб гэтым, бо на зьмену думкам яскрава лезуць яшчэ...

Цяпер на вёсцы звозяць у гумны снапы. Трашчаць калёсы па пыльнай вясковай вуліцы. На спазнёных палосках дажынаюць. А ўвечары пяюцца жалобна-разгульныя песні

жніва. Гудзіць над рэчкай лес баравую песьню... Бязупынная праца ломіць рукі, а істома паліць агнём жыцьця...

Ціхая радасьць.

Сэрда імкненца ў шыр...

Нямераныя шляхі шнуравалі мае крокі. Цяпер я ў горадзе. І горад гучыць буйна-трывожнай радасьцю.

Я сеў на лавачку пад кучарывымі вецыямі нейкага дрэва. Ка мне таксама падышоў і поплеч сеў чалавек у жоўтай кашуле і замызганых ботах. Закурыў махоркі, аглядзеў мяне і спытаў:

— Ты з гораду ці з вёскі?..

— З вёскі...

Тады ён падумаў, нешта ўспомніў, крута павярнуўся і запытаў ізноў:

— Ну, як там цяпер... ці пакасілі ўжо?

Я сказаў, што—не. Ён яшчэ многа пытаў і ў думках быццам шкадаваў нечага.

Я зразумеў, што ён з вёскі. Быў перш у горадзе рабочым два гады, а цяпер—чырвонаармеец. Ня можа прывыкніць к гораду. У вёсцы, мабыць, ён быў шчырым гаспадаром, і цяпер яму хочацца доўга распытаць пра вёску. І ў яго жаданьні ведаць было імкненне туды, куды ён хоча,—можа пабачыць якую-небудзь вясковую красуню...

У грукаце ўласнымі думкамі і разважаньнямі няможна жыць. Натоўп нясе іх за сабою. Гулкі, шырокі, ён нясе іх далёка—у канец гораду.

Тады ўжо спусціўся жорсткі змрок, а электрычнае сьвятло разълівала бляды сьвет...

У садзе, ашчаперыўшыся, хадзілі цені, гудзелі гаворкамі, як пчолы. Ідуць, падкашываюцца, блытаюцца ногі.

— Няужо ў гэтым уся ўцеха?

А ў адказ думкам узвікаюць іншыя.

Мой таварыш—высокі, белакуры, з маўклівым тварам. Мы з ім сядзім на лаўцы ля паркана, а за парканам—сад...

Цягненца вялікі двор, а пасярод яго—яма, куды скідаюць розны бруд. Стайць маленькая хатка—нізкая, з жоўтымі вокнамі. Гэта на краю горада. А і адгэтуль чуваць, толькі ўжо мёртвы і няясны грукат. Тут ціха, але неспакойна...

Скора поўдзень.

Ад ранняя мы блукаліся па гораду. Трэск і грукат па-
рэзаў вушки. Цяпер хочацца адпачыць.

У саду вісяць ядраныя сьпелыя груши і яблыкі...

Мой таварыш—бяз шапкі, усунуў рукі ў шырокія кар-
маны штаноў. Часта сплёўвае па бакох на зялёную мураўку,
глядзіць поверх на лісьце сада, ківаецца і на адзін мотыў пяе:

Па каменьчыку, па кірпічыку...

Песьні няма канца і ад яе робіцца нялоўка. Ён перастае
пець і пачынае мне расказваць...

Студэнт. Жыве на кватэры тут-жа. Гаспадар з гаспадынай
за съценамі хаты нешта доўга варушацца, крычаць: чуецца іх
польская гаворка. Гаспадар стаіць сярод хаты і кажа, кру-
цячы галавою:

— Ня мела баба клопату, дык купіла парася...

А зьвінячы, сухі й прыкры голас гаспадыні ўсё трашчиць
незразумелай лаянкай. і ўсё гэта стала нязносным да таго,
што мы ізноў пайшлі блукацца па гораду.

Высіцца цагляная вежа. Электростанцыя. Жорсткі гудок
калышыцца ў паветры.

У нявыразным шуме гудуць калёсы і правады машын.
Б'юцца ў тахт з гудам вады ў рацэ.

На рацэ будуюць мост: возяць тачкамі зямлю, рэжуць
дровы, грамадою забіваюць на дно ракі слупы. У рытм цяг-
нуць песьню:

Э-э-э-эй дубінушка ў-ухнем

Э-э-э-эй зялёная сама пайдзё-о-о-т...

А як падхопіць прыпей сотня чалавек, тады ў паветры
пойдзе дрож ад грымучых галасоў, пачуецца плёск вады і разам:

— У-у-ух!..

І нясецца яшчэ гул грамады людзей, як няясны шопат.
А як усё зьмяшаецца ў адзін вялізны зык—і гудкі, і песьні,
і плёскат вады, і хвалі людзкога мора,—тады зык робіцца
вялізным, паўзе ў паветры, і трывожнай, нібы радасцю, нібы
горасцю, туліць пачуцьцё...

Тодар Глыбодкі

Аб „фальшы камэртонаў“

(Некаторыя ўваті да становішча беларускай літаратуры)

Як і ўсякая галіна чалавечеа дзеянасці, літаратура ў сваім разьвіцці вызначае сваё месца ў залежнасці ад таго стану, у якім у даны момант знаходзіцца гаспадарчое разьвіццё краіны. Лішні раз даводзіць гэта ня прыходзіцца, а таму і ў гэтym артыкуле, разглядаючы падзеі ў літаратурным жыцці нашай краіны, мы будзем адыходзіць ад поступу яе гаспадарчага будаўніцтва.

Мінулы год прайшоў ва ўсіх саюзных рэспубліках пад знакам вялікага гаспадарчага ўзросту. Мерапрыемствы па зыніжэнні цэн на прамысловыя тавары, зыніжэнне с.-г. падатку, ажыўленне эканомічных сувязяў з загранічным рынкам,—усё гэта падняла нашу сельскую гаспадарку на даваенны ўзровень і палажылі пачатак яе далейшаму разгортанню. Цяпер справа гаспадарчага будаўніцтва ўступіла ў пару адраджэння прамысловасці. І тут мы ўжо маем значныя посьпехі. Барацьба за павышэнне вытворчасці і палепшанне якасці продукцыі дала ўжо багатыя вынікі. Аб гэтym красамоўна кажуць лічбы, гэта паказваюць і тавары нашага вырабу, якія па якасці часамі пераважваюць і замежныя.

Для нас, у нашым артыкуле, прадстаўляюць асаблівую цікавасць тыя соцыяльныя процэсы, якія былі выкліканы да жыцця поступам гаспадарчага адраджэння краіны. Літаратура адбівае ў мастацкіх вобразах соцыяльную сапраўднасць і заўсёды дыфэрэнтуецца адпаведна тым напрамкам, па якіх імкнецца жыццё паасобных груп грамады; кожны літаратурны твор зьяўляецца вынікам съветаадчування тae цi іншае групы і об'екты ўна накіраваны на абарону і апраўданне яе жыццёвых інтэрэсаў. Нездарма дваранская і буржуазная літаратура, монополізаваўшы абслугоўванне эстэтычных патрэбнасцяў усіх пластоў грамады, старалася концэнтраваць увагу працоўных

на об'ектах, далёкіх і ад клясавага падзелу, і ад соцывильнай несправядлівасыці, і ад клясавай барацьбы. У гэтым быў яе (буржуазіі) жыцьцёвы інтарэс, у гэтым было апраўданье яе гаспадарання і забясьпечанье свайго добра га становішча ад справядлівых прэтэнзій з боку працоўных.

У нашай, пераважна сялянскай краіне, нашу ўвагу ў першую чаргу павінен спыніць той процес, які адбываецца цяпер у нашай вёсцы і які мы называем распластаваннем сялянства. Гаспадарчы ўздым вёскі выклікае на вёсцы накапленыне каштоўнасцій; гэта накапленыне, бязумоўна, не магло праходзіць роўнамерна, узбагачваючы адноўкава ўсе групы сялянства. Больш слабыя гаспадаркі ў процесе адраджэння сельскай гаспадаркі адсталі, больш моцныя яшчэ больш разгарнуліся, і ў выніку з компактнай масы сялянства, якая пасъля рэвалюцыі апынулася была бадай што ў адноўкавых матэрыяльных умовах, пачалі афармляцца асноўныя групы, існаваўшыя і да рэвалюцыі—кулакі, сераднякі і беднякі—з асаблівым узмацненнем другой групы. Бязумоўна, гэтыя асноўныя групы маюць паміж сабою цэлы шэраг праслоек, якія часта перашкаджаюць правесыці больш-менш сталы падзел паміж гэтымі групамі.

Разам з узростам і ажыўленнем экономічных узаемаадносін пачынае ўзрасташа і політычная актыўнасць усіх пластоў насельніцтва. Перавыбары саветаў за апошнія два гады паказалі вялікую актыўнасць з боку кулакоў, якія часта ўтваралі на сходах свае фракцыі і выстаўлялі свае кандыдатуры ў саветы, і гэты факт адкрытых політычных выступленій падкрэслівае налічнасць спроб наступу ў іншых галінах грамадзкага жыцьця, у тым ліку і ў галіне духоўнай культуры, у сферы ідэолёгіі.

Вось тут барацьба, дзяякоучы сваім захаваным формам, мае вельмі востры і небясьпечны характар, таму што заўладаныне сфераі духоўнай культуры дае ў рукі перамогшай групі вельмі моцную зброю. Барацьба за заўладаныне ідэолёгічнымі высотамі ў мастацтве і літаратуры набывае востры характар яшчэ і таму, што ў гэтых галінах грамадзкага жыцьця патрэбна асабліва тонкае чуцьцё, асабліва моцная падрыхтоўка, каб адрозніць сваё ад чужога, каб організаваць паасобныя моманты ў нешта суцэльннае і выразнае і на ўласці ў супяречнасці. У літаратуры і мастацтве найболей пераплята-

юцца і розныя праслоечныя ўплывы, што яшчэ болей заблутвае ўзаемаадносіны.

Ні ў адным з сваіх выступленняў заможныя групы сялянства посыпеху нідзе ня мелі. Аднак, нельга думашь, што няўдачы ахаладзілі іх жар. Ва ўсякім выпадку, паасобныя выступленні ня спыняліся праз увесь час. Як, напрыклад, расцэньваць чорнасоценна-русыфікатарскае выступленне Пшчолкі на Полаччыне, дзе ёсьць значныя кадры вялікарускага заможнага сялянства, ці справу Лістапада на Случчыне, дзе шовіністична настроенае кулацтва ў 1920 годзе памыкалася са зброяй у руках выступіць супроты Савецкае ўлады (якраз Лістапад і меў дачыненьне да гэтай авантуры)? У гэтых выступленнях якраз і адбіваецца абуждэнне політычнай актыўнасці кулацтва. Кожная барацьба мае сваю тактыку. Праваліўшыся з адкрытымі выступленнямі, кулацтва пераходзіць да захаваных мэтодаў барацьбы, якія зводзяцца, па сутнасці, да абходу позыцыі дыктатуры пролетарыату, да розных падкопаў і падвохой. Адным з мэтодаў гэтай барацьбы з'яўляецца хаванье за чужыя плечы, за плечы людзей, якія часта самі не заўважваюць, куды яны йдуць, якім здаецца, што дарога іх зусім самастойная і не залежыць ні ад чыіх упльываў.

Пераходзячы да пытання аб адбіці соцыяльных пера-группаванняў на мастацкай літаратуре, трэба яшчэ раз падкрэсліць апошніе палажэнніне, а таксама і тое, што ў літаратуры перагруппаванні сіл маюць не такі рэзкія харектар: гэта хаваецца ў асаблівасцях літаратуры, як вобразнага мастацтва. Мы ня можам, напрыклад, сказаць, што вось, такі-та пісьменнік Ікс выразна адбівае ідэолёгію кулацтва, а такі-та Ігрэк — ідэолёгію пролетарыату. Гэткі погляд быў-бы недарэчным і з пункту погляду тактыкі барацьбы за ўплывы, і з пункту погляду об'ектыўных умоў літаратурнага жыцця.

Калі мы паглядзім, як праходзіў процэс распластаваннія вёскі на Украіне і на Беларусі, дык убачым, што ў абедзвюх рэспубліках ён праходзіў бадай што аднолькавым тэмпам і ў адзін і той-же час. Тая ці іншая розніца ў зъмесціце тлумачацца некатораю неаднастайнасцю эконо мічных узаемаадносін на Украіне і на Беларусі.

Перагрупаваньні сіл украінскай літаратуры вельмі цікавы сваёю аналётгіяй з апошнімі падзеямі ў літаратурным жыцьці Беларусі.

Паміж украінскімі літаратурнымі організацыямі „Гартам“ і „Плугам“ вынікае дыскусія. Дыскусія гэта цягнецца вельмі доўга, асаблівую вастрату набывае ў 1924—25 г. г. і заканчваецца ў канцы 1925 году поўным перагрупаваньнем сіл. Цяпер становішча на Украіне такое: на крайнім правым флангу украінскай літаратуры стаіць група дробна-буржуазных пісьменьнікаў, т. зв. „нэоклясыкаў“. Гэта група ня мае сваёй уласнай дэкларацыі, але ў сваёй ідэолёгічнай пляцформе солідарызуеца з маскоўскаю групу „неоклассиков“, якая ўтварылася ў 1922 годзе і за аснову сваёй пляцформы ўзяла такія палажэнні:

„Революция входит в линию традиции. Необходимость, насилие—слабеют. Мы ждем: милосердие и человечность возвратятся в мир. Из глубины человеческих душ поднимается с каждым днем все сильнее жажда ясности, гармонии, простоты. Вот почему так влечет нас классика, строгость ее форм, равновесие ее частей, точность ее просодии. Вот почему, как дуновение свежего ветра, вдыхаем мы веяние классической традиции прошлого“.

Гэтыя радкі былі надрукаваны ў 1922 годзе ў № 1 часопісі „Лирический круг“. Асаблівага тлумачэння яны не вымахаюць. Украінскія нэоклясыкі розыняцца ад расійскіх толькі ў абхваце разуменія „клясыка“. У той час, калі расійская нэоклясыка за ідэальную клясычную творчасць лічаць творчасць Пушкіна, ня выходзячы, такім чынам, з нацыянальных рамак, украінскія нэоклясыкі за ідэал лічаць старую рымскую клясыку і скіляюцца, такім чынам, да традыцый французскага псэўдоклясыцизму. Сваіх украінскіх клясыкаў нэоклясыкі не прызнаюць.

Процілеглаю нэоклясыкам групу зьяўляецца аўтэнтычніе сялянскіх пісьменьнікаў „Плуг“. Гэта організацыя зьяўляецца аналётгічнай беларускаму „Мэладняку“, грунтуючыся на прынцыпах будаваньня пролетарской літаратуры. „Плуг“ праdstаўляе шырокую організацыю, вакол якой гуртуеца ўся літаратурная моладзь і нарастаюць новыя кадры літаратурных сіл.

Трэцяя організацыя, якая ўтварылася пасьля расколу „Гарту“ з лепшай яго часыціны, гэта Вольная Акадэмія Пролетарскай Літаратуры—„Ваплітэ“. Сюды ўвайшло 25 выдатных пісьменнікаў, як М. Хвылёвы, В. Сосюра, П. Тычына і інш. „Ваплітэ“ лічыць немэтазгодным існаваньне масавай літаратурнай організацыі і няпрыхільна адносіцца да літаратурнай моладзі. Наадварот, „ваплітаўцы“ лічаць больш магчымым для сябе збліжэньне з нэоклясыкамі. У перадавым артыкуле № 1 часопіса „Ваплітэ“ О. Досьвітны даводзіць, што нэоклясікі імкнуцца ўспрыняць рэволюцыю, што ў іх творчасці зьяўляюцца моманты, збліжаючыя іх з рэволюцыяй, што, па сутнасці, гэта не такая ўжо буржуазная група, і, што, ваўсякім выпадку, лепей ісці з нэоклясікамі, чым з літаратурнаю моладзьдзю. У сваёй політычнай лініі „Ваплітэ“ зрабіла ўхіл у бок нацыяналістичнай тэорыі „барацьбы дзявёх культур“. Ідэолёг группы М. Хвылёвы прарапаведваў поўнае адмежаваньне украінскай культуры ад расійскай і орыентацыю на Эўропу і яе культуру. З боку соцыяльнага, гэта тэорыя характарызуецца наступнаю заявай Хвылёвага:

„Характэрна тое, што ў саюзьнікі сабе мы ўзялі таксама часыціну украінскай інтэлігенцыі, якая перайшла ў горад. Праўда, адсюль на нас можа зрабіць нечаканы ўплыў гарадзкі буржуа, але таксама праўда, што з дзявёх бед трэба выбіраць меншую“.

На аснове гэтай заявы і некаторых іншых момантаў у агульнай лініі Хвылёвага, т. Скрыпнік робіць наступныя падагульченыні:

„Цяпер нам зразумелы соцыялістычныя карэньні заявы тав. Хвылёвага. Гарадзкая украінская буржуазія, як гэта зазначана вышэй, за шлях нацыянальнага самавызвалення бярэ звычайны стан буржуазнага самавызначэння нацыі і нацыянальнай культуры, шлях проціўстаўлення суседній буржуазнай культуры, а менавіта, шлях барацьбы дзявёх культур. І ў гэтай барацьбе дзявёх культур украінская гарадзкая буржуазія, па сваёй істоце, шукае саюзьніка не ў расійскай рабочай клясе ды сялянстве, а ў закардоннай імпэрыялістичнай буржуазіі. Тому украінская гарадзкая буржуазія заўсёды мела орыентацыю ні ў якім разе і бяз усякіх выключэнняў не на Ра-

сію, а тым болей на Савецкую Расію, а на „Эўропу“, „на якую хочаце“ Эўропу, а паколькі там улады рабочых яшчэ няма, то, знача, на Эўропу буржуазную“.

Адгэтуль мы бачым, што „Ваплітэ“ знаходзіцца пад моцным упливам гарадзкой дэклясаванай інтэлігенцыі, якая, сьвядома ці несьвядома, адбівае погляды украінскай гарадзкой буржуазіі, праяўляючай, такім чынам, сваю актыўнасць у галіне мастацтва.

Беларусь, пазбаўленая буйных індустрыйальных асяродкаў, пазбаўленая, такім чынам, папластаванняў буйнай прамысловай буржуазіі, не пазбавілася, аднак, ад тых-жэ соцыяльных процэсаў, якія адбываюцца і ў Расіі і на Украіне. І ў нас заможнейшыя групы сялянства і гандлёвыя колы гораду і мясцёвіца стараюцца аформіць элемэнты сваёй ідэолёгіі і прывіць іх частцы дэклясаванай інтэлігенцыі. Абыватальшчына, мяшчанскае—гэта групы, якіх ніколі нішто ня можа задаволіць, апрача ўсіх кутка з грамафонам і канарэйкай, двухспальнага ўюту і абсолютнага спакою. Наша вядзіка будаўніцтва ня можа гарантаваць такога спакою. Дух эпохі, трывожны дух шуканья, ломак і поступу трывожыць мешчаніна і выклікае яго нездавальненіне. І гэта нездавальненіне праз ту ю частку інтэлігенцыі, якая яшчэ ня зусім пераварылася ў катле нашага будаўніцтва, таксама робіць пэўны ўплыў на ту ю навыразную формацию, якую памыкаюцца стварыць вяршыны гандлярства і заможнага сялянства.

Бязумоўна, у гэтым нарастаньні дробна-буржуазных мяшчанскіх ідэолёгічных формаций у значнай меры караняцца прычыны, выклікаўшыя адыход ад „Маладняка“ групы поэтаў і пісьменнікаў і ўтварэніне новага літаратурна-мастакага згуртавання „Узвышша“.

„Маладняк“ распачаў сваю працу задоўга да свайго організацыйнага аформлення. Заснаваныне „Маладняка“, як організацыі, азначала сабою як-бы завяршэніне пэрыоду рэволюцыі ў беларускай літаратуре, які распачаўся поэмаю „Босьня на вогнішчы“, а закончыўся заснаванынем аб’яднання „Маладняк“ і гучным прывітаньнем Янкі Купалы:

Гэй, узве́йце сваім крыльем,
Арляніты, буйна, бурна
Над мінулых дзён магілай,
Над санлівасцю хаўтурнай.

Аднак, ужо чудзь ня з самага пачатку працы „Маладняка“ ў ім пачалі вынікаць спрэчкі і афармляцца будучыя дэльце плыні ў організацыі. На першым пленуме ЦБ „Маладняка“ А. Бабарэка выстаўляе недарэчную тэорыю новага літаратурна-грамадскага напрамку—„маладнякізму“, проціўпастаўляючы яго „адраджанізму“. Ужо тады вызначылася група, якая заяўляла, што ніякіх формальных школ нам ня трэба, што мы павінны ў сваёй творчасці выкарыстоўваць усе мастацкія напрамкі, выбіраць з іх усё лепшае, каб адбіць бурны поступ маладой Беларусі, тэмп распачатага вялікага будаўніцтва. Мы чулі тады і другія галасы, галасы, якія настайвалі на тым, што форма мастацкага твору—найважнейшы яго элемэнт, што зъмест, гэта нешта, што „прыложыцца“ і г. д. І калі за першое паларажэнне стаялі поэты і пісьменнікі, якія вядомы ўсёй Беларусі, як першыя закладчыкі элемэнтаў пролетарской ідэолёгіі ў беларускай мастацкай творчасці—М. Чарот, М. Зарэцкі і інш., то на чале „маладнякістаў“ сталі Бабарэка—дамарошчаны „крытык“ імпрэсіоністы, Пушча—поэта сълінява-інтэлігенцкіх настрояў і некаторыя другія.

Спрэчкі ня змоўклі паслья пленуму. Яны вырасталі і развіваліся, і ўжо на Ўсебеларускім з'езьдзе „Маладняка“ Бабарэка выступае з сваёю ацэнкаю гісторыі, як „вызваленне беларускае души“, зусім замяніяючы клясавую барацьбу і адкідаючы яе. Пазней пачынаюцца бабарэкаўскія тэорыі аб тым, што ў процесе вялікіх пераломаў мяняюцца толькі формы жыцця, а існасьць яго застаецца ранейшай. Ад гэтага ўжо зусім павявае мяшчанскам вузкім кругаглядам, які ня можа ахапіць і ўспрыняць новыя мотывы жыцця. Тут Бабарэку трэба было-б павучыцца ў старых песьняроў нямецкага буржуазнага адраджэння.

Neue Zeiten—
Neue Vogel,
Neue Leute—
Neue Lieder... *)

*) Новыя часы—
Новыя птушкі,
Новыя людзі—
Новыя песні.

Вось слова нямецкага лірыка пачатку XIX веку, калі эпоха буржуазных рэволюций адкрывае эру адраджэння буржуазнай духоўнай культуры.

Але ў нашых „маладнякістай“ шлях зусім інакшы. Іх шлях ляжыць на недасяжнае, зачарованае ўзвышша, абгароджанае высокімі съценамі; „легче верблюду пройти сквозь игольное ушко“, чым чалавеку, не адзначанаму „вышэйшим дарам“ папасьці ў гэту „землю обетованную“.

Бо поэта—гэта ня звычайны чалавек, гэта гэній, гэта вышэйшая парода людзей. „З імі лічацца, як з людзьмі, якія маюць вялікія творчыя магчымасці і якія могуць даць ня толькі для сябе, але і для съвету (якое вялікадушша!) каштоўнае і патрэбнае для жыцьця съветлага і прыгожага“. Так піша Бабарэка сягоныня.

А як вы думаецце, таварыш Бабарэка, ці надоўга хопіць пораху ў поэты, якога вы адгароджваеце кітайскаю съцяною ад жыцьця, і ці многа ён дасьць „каштоўнага і патрэбнага для жыцьця съветлага і прыгожага“?

Але што „маладнякістым“ да гэтага? Яны-ж ня звычайныя людзі, яны поэты. Уладзімер Дубоўка ў 1925 г. піша:

„У души поэты чорт зламае карак...“

Гэтыя самыя слова ў 1924 годзе гучэлі ў вершы Марыенгофа так:

„Кто разберет—чорт ногу сломит
в смешной поэтовой душе“.

Тут цікава ня тое, што і Дубоўка і Марыенгоф маюць аднолькавыя сымпаты да чорта і яго зломанага карку (па Марыенгофу—нагі), а тое, што Марыенгоф—гэты прадстаўнік групы імажыністых, далёкай і ад клясавай барацьбы і, тым больш, ад пролетарыяту, з'явіўся аднадумцам Дубоўкі, правадыра групы, адышоўшай ад „Маладняка“. Той факт, што радкі імажыністага Марыенгофа паўтараюцца ў Дубоўкі, не выпадковы, як не выпадковымі былі ўсе этапы, пройдзеныя яго групой.

Возьмем 1925 год—пэрыод організацыйнага росту „Маладняка“, пэрыод жыцьцярадаснага творчага ўздыму, які адбіваў заўзяты тэмп будаўніцтва, калі заканчвалася праца па адраджэнні сельскай гаспадаркі і калі... яшчэ ішлі актыўныя

спробы заможнага сялянства перамагчы беднату на перавыбарах у саветы, захапіць політычны ўплыў на серадняцтва. У творчасці нашых поэтаў гэты пэрыод адбіўся парознаму.

Першы — Язэп Пушча. 1925 год Язэп Пушча прывітаў съмелым, поўным уздыму і надзеі вобразам „рыкаючай раніцы“.

Зазванеце зоры па-над кручай!
Хай ня журыцца газыніца бліскам,
Хай сыгнал элекTRYкі бліскучай
Мільгане ў лучнік сялянскі.

Хай-жа ў кожным сельсавецце
Заляскоча клёкатам дынамо
І няхай ў клянова-медным веցьці
Прянясцца век з стальнымі днямі.

І вось мінуў 1925 год. Выявілася, што кулакам у саветах не перамагчы, што НЭП—гэта ўсё-ж такі НЭП, а не паварот да капитализму, што справа сапраўды йдзе да таго, каб „сыгнал элекTRYкі бліскучай мільгануў у лучнік сялянскі“. І вось у Язэпа Пушчы ападаюць крылы. Яго здаровыя моцныя вобразы зьмяняюцца на плаксівія, ня маючыя нават і формальнаі каштоўнасці, аднастайныя дрындушки. Пушча выстаўляе тэорыю „вітаізму“—, „сугучнасці“ романтызму жыцця з яго рэалізмам“. Гэта формула ў інакшым крыху выглядае была калісці высунута на Украіне Хвылёвым. У Пушчы гэта „сугучнасць“ выглядае так:

Жыцьцё!
— Суровасць і закон—
З табой ніяк я не паладжу.
Душа ня хоча быць званком
Твайго і рогату, і плачу.

Прышоў я да цябе
У надраныні эры,
Прышоў з пакрыўдженай сям'і.
У сонцевайнае сяўбе
Пачуў октавы радасці,
Пачуў і не паверыў.

Вось куды прышоў Язэп Пушча! І ня толькі да гэтага прышоў. Прышоў ён і да таго, што ў яго апошнім зборніку толькі 3-4 вершыкі заслугоўваюць увагі па сваёй мастацкай форме, а рэшта—гэта толькі „фальш камэртонаў“, якой так баіцца Пушча. Нездарма-ж кажуць—„дзе хто лятае, той там і сядзе“—так вось і з Пушчам здарылася.

„Фальш камэртонаў!“—гэта лёс ня толькі Пушчы. Параўнайце творчасць Кузьмы Чорнага пачатку 1925 году з яго творамі канца гэтага году. Жывы энтузіязм будаўніцтва, творчы ўздым замяняюцца на нікчэмнае калупаныне ўнутры сваёй псыхікі і бясконцае, бязмэтнае блуканыне ў цеснай клетцы свайго індывідуальнага съвету. І заместа „жалезнага крыку“ сталёвага каня, заместа „срэбра жыцця“, застаецца перад сямяротнае хрыпеньне старога дыхавічнага каня (Буланы), ды рэдзенъкія памі расслабленага хныканыня страціўшага грунт чалавека. „Вечар“—гэта пара паслья закату літаратурнага сонца К. Чорнага. Ад сакавітых здарowych кавалкаў жыцця ў Чорнага застаўся толькі стыль—пустая скарлупа, начыненая абрыўкамі Гамсуна, Ібсена, Пшибышэўскага і другіх індывідуалістых.

Што сказаць аб творчасці Ўладзімера Дубоўкі? Гэта яскравы прадстаўнік тae нязначнае группы інтэлігенцыі, якая ня можа стала вызначыць сваё месца ў грамадзе. Гэта група, якая маючы пад сабою сталага грунту, мечацца і ня можа выблутацца з цэлага шэрагу фіктыўных супярэчнасцяў.

У Дубоўкі мірна зжываюцца і істэрычнае крыклівасць, і стройныя мотывы клясавай барацьбы і пролетарскай рэволюцыі. Многія помніць, як многія слабыя на съязу дзяячы з Белпэдтэхнікуму пралівалі горкія съёзы над „Апошняю песнню“, якая прадстаўляе сабою тыповы вынік істэрычнага настрою Дубоўкі і мае на мэце паказаць, што ён, Дубоўка, вышэй усяго зямнога, і нікія перашкоды (фактычна ніколі не існаваўшыя) ня спыняць яго, пакрыўданага жыццём і людзьмі, поэты.

І пайду да мэты, сцяўшы зубы, моўчкі,
І назад ня гляну,
Як калісці Ван-Чжао-Цзюн.

Шчыра кажучы, імя Ван-Чжао-Цзюн (жанчыны з кітайскай гісторыі, па тлумачэньні Дубоўкі) ужыта тут ня зусім дарэчы

(нам гісторыя гэта таксама трошкі вядома), а проста для таго, каб паказаць, што аўтар „шыбка граматны“. І ад усіх твораў Дубоўкі павявае гэтаю „граматнасцю“. На многіх літаратурных вечарох прыходзіцца чытаць гэткія запіскі:

„Каб зразумець творы Дубоўкі, трэба мець вышэйшую адукцыю“.

Чамусьці здаецца, што і вышэйшая адукцыя тут мала дапаможа.

Дайлідзіць духу трыкліні...

— вось вобраз лексікону Дубоўкі. Выкапваць такія слоўы, якія нідзе ўжо ня ўжываюцца, мёртвыя слоўы, альбо выдумляць новыя, якіх ніколі ніхто не зразумее—у гэтым з Дубоўкам можа спрачацца хіба толькі славуты Ластоўскі, які нават імя народу нашага зъмяніў і, заместа „Беларусь“, „беларускі“, ужывае „Крывія“, „крыўскі“. Але што Дубоўку да гэтага? Ён поэта, а—

— кто разберет—чорт ногу сломит
 в смешной поэтовой душе—

Так піша Дубоўка... ці то Анатоль Марыенгоф.

Бадай што ня прыходзіцца спыняцца на творчасці З. Бядулі. Гэты поэта ў працягу 15 год сваёй працы столькі блытаўся паміж рознымі стылемі, станамі і напрамкамі, што наўрад ці можна спадзявацца, што ён вызначыць, нарэшце, сваё сталае месца ў літаратуры. Занадта многа скакаў Бядуля ад містыцызму да „поэзіі казённай радасці“, ад „зачарованых гоняй“ да таго нявыразнага блытанага напрамку, які ў нас чамусьці звыклі называць рэволюцыйнымі мотывамі ў творчасці Бядулі. Цяжка цяпер зрабіць яшчэ які піруэт: ніхто не паверыць.

Рэшта ў гэтай групе „таленавітых адзінак“ за выключэннем, хіба, Крапівы,—гэта альбо маладыя хлопцы, якія, напісаўшы па дзесятку вершаў, уявілі сябе „гэніямі“, альбо такія-ж самыя „гэнії“, якія яшчэ ні разу не паказалі съвету сваёй творчасці. Ня прыходзіцца называць іх імёнаў, бо імёны гэтых наўрад ці скажуць што чытаючай публіцы.

У заключэнніне яшчэ некалькі слоў аб соцыяльным грунце „Узвышшаў“. Як і украінская „Ваплітэ“ група орыентуецца на пласты высока кваліфікованай гарадзкой інтэлігенцыі. Вельмі цікава адзначыць, што „ідэолёг“ групы Бабарэка

праз увесь час стараецца ў сваіх артыкулах абмінудь тэрмін „пролетарыят“ і замяніць яго тэрмінам „працоўны люд“. Толькі на першым Усебеларускім зьезьдзе „Маладняка“ Бабарэка заяўляе, што „маладнякізм—гэта форма, у якой матэрыялізуюцца клясавая съядомасць пролетарска-сялянскай клясы (так і сказана—пролетарска-сялянскай клясы!) у эпоху Каstryчніка на Беларусі“. Хаця гэтыя радкі толькі падкрэсліваюць некалькі паніжаны ўзровень політычнай пісьменнасці паважанага „ідэолёга“, але ўсё гэта магло здавацца выпадковым толькі да апошняга часу. У артыкуле „За культуру мастацтва“ Бабарэка перастаў хаваць свой твар за сваю славутую формулу „матэрыялізму, марксизму і ленінізму“. Вось сучасны погляд Бабарэкі на літаратуру:

„У беларускім прыгожым пісьменстве ёсьць розныя творы. І гэта ад того, што ня ўсякі пісьменнік імкнецца даць мастацкі твор, а часта кіруеца ўсякімі пабочнымі патрэбамі ці інтарэсамі таго ці іншага дня, або тэй ці іншай грамады людзей, якую ён выражает ў пісьменстве“.

Вось вам і ленінізм, і марксізм, і матэрыялізм. Выходзіць, па Бабарэку, што твор, які адбівае інтарэсы пролетарыяту, ня можа быць аднесены да мастацкіх твораў, а сапраўды мастацкім творам зьяўляецца той, які ня звязаны з пэўнаю клясаю, не адбівае духу эпохі, а знаходзіцца, так сказаць, „вне времени и пространства“, вітаючы на нейкіх завоблачных узвышшах. Паслухайце, таварыш Бабарэка, што кажуць па гэтым пытаныні марксыцкія тэорэтыкі мастацтва:

Ф. Мэрынг. „Пакуль грамада расколата на клясы (а да такога расколу мастацтва, як такога, яшчэ ня было), існуе толькі часцічна-людзкае, і ніколі агульна-людзкае“. *(Эстэтычныя экскурсіі).*

Фрычэ. Мастацкі стыль—гэта толькі другі бок грамадка-пабытовага і соцыяльна-псыхолёгічнага стылю эпохі. *(Нарысы па мастацтве).*

Нават нямецкі фашысты Бартэльс, і той трymаеца такога погляду:

„Бязумоўна, кожны поэтычны твор мусіць нараджацца з жыцця свайго часу. Няма нікага „вышэйшага мастацтва“, якое не стаяла-б у сувязі з жыццём народу, нацыі“. *(Нямецкая поэзія ад Гэзеля да сучаснасці. Лейпциг 1923 г.).*

Але Бабарэка мае і сваю соцыяльную падставу. У канцы артыкулу „За культуру мастацтва“ Бабарэка ўжо адкрыта гаворыць аб „справе стварэння сялянскага (!) і пролетарскага мастацтва“. Вось тут канчаткова адкрываецца твар Бабарэкі. Адсутнасьць адзінай сялянскай ідэолёгії (мастацтва—мова псыхікі) ставіць пытаньне аб стварэнныі „сялянскага“ мастацтва перад няміну чаю і няўхільнаю дыфэрэнцыяцый, абумоўленай соцыяльнай дыфэрэнцыяцый унутры сялянства. Нават дапусьціўши, што зъмест гэтага новага мастацтва будзе адзіным і судзельным, нават тады гэты зъмест будзе складацца з элемэнтаў ідэолёгіі аднай групы. Гэта ня будуць элемэнты бядняцкай ідэолёгіі. Такія пэрлы, як „мастацтва, незалежнае ад інтарэсаў тae цi іншae грамады, таго цi іншага часу“, могуць вырасыці толькі там, дзе трэба адцягваць увагу масы ад надзенных інтарэсаў, дзе трэба нечага баяцца, дзе трэба нечым засланіць сваю соцыяльную сутнасьць. Мы ведаем, у інтарэсы якой групы гэта ўваходзіць і гэту группу ў скале распластаванья сялянства некаторыя таварыши ўпарты адзначаюць вышэй сераднякоў.

Аб'яднаныне „Маладняк“ ад выходу „маладнякістай“ многа ня страціла. Застаючыся на грунце будавання пролетарскай літаратуры, „Маладняк“ яшчэ не аднаго выдатнага пісьменніка выявіць з гушчы рабочых і сялян, дзе ён разгортвае сваю працу. Экономічнае адраджэнне, соцыяльныя процэсы ў розных пластах насельніцтва нададуць „Маладняку“ яшчэ болей гарту і сіл на яго клясавых позыцыях. „Маладняк“ не пакоціца з узвышшаў у даліну, яго мэлёдый не атруціць плаксівая „фальш камэртонаў“ і ён не замкнецца ў вузкім зачарованым кругу таго мяшчанскаага балота, якое некаторыя недалёкія людзі называюць літаратурным узвышшам.

Пытаныні мэліорациі

Нашаму беларускаму селяніну прыходзіцца ў цяжкіх умовах будаваць сваю гаспадарку. Аднёю з галоўнейшых прычын, якая затрымоўвае наша будаўніцтва, зьяўляецца дрэнная глеба.

Цяпер на абшарах нашае краіны мы маєм прыблізна 16,4 проц. балот, што ў абсолютных лічбах дае плошчу ў 1.650.000 дзес., з якой звыш мільёна дзесяцін мы думаем скрыстаць пад сельска-гаспадарчыя ўгодэздзі. Калі да гэтай плошчы далучыць пяскі і іншую малакарысную глебу, дык мы атрымаем ня менш 30—40 проц. нашай сельска-гаспадарчай плошчы, якая зараз-жа патрабуе тae цi іншае мэліорациі. Само сабой зразумела, што да таго часу, пакуль мы шляхам мэліорациі не палепшим гэтых дрэнных глеб, нам немагчыма будзе праводзіць рэорганізацыю нашай заняпалай сельскай гаспадаркі. Такім чынам, ва ўмовах Беларусі наогул нельга з посьпехам вырашыць аграрнага пытання да таго часу, пакуль мы не правядзем шырокіх мэліорацыйных мерапрыемстваў і не прыстасуем усёй плошчы для вядзення інтэнсыўнай гаспадаркі.

Вядома, што сіламі і сродкамі аднэй дзяржавы тут мала што зробіш. Да гэтай справы трэба прыцягнуць шырокія масы нашага сялянства разам з іх сродкамі. Трэба мэліорацыйную політыку пабудаваць на прынцыпе цеснага аб'яднання дзяржаўных мерапрыемстваў з актыўнымі мерапрыемствамі і гаспадарчым энтузіязмам шырокіх колаў нашага сялянства, якое ўжо сотнямі вёсак імкненца да мэліорациі. Фактычна, на падставе такога прынцыпу, мы да гэтага часу і праводзілі мэліорацию і ўжо маем значныя дасягненны; пры гэтым мерапрыемствы з кожным годам пашыраюцца, таксама пашыраеца і ўдзел нашага сялянства ў мэліорациі.

Не за гарамі той час, калі кожная вёска будзе праводзіць тую цi іншую мэліорацыю. Зараз усё сялянства, у карыстаньні

якога знаходзіцца дрэнная глеба, разумее, что без мэліорацыі яно не палепшиць сваёй гаспадаркі.

Аб гэтым яскрава съведчаць нашы дасягненъні апошніх гадоў у справе мэліорацыі.

Перш пакажам, колькі сродкаў укладваецца ў справу мэліорацыі па гадох (прыблізна):

Гады	Дзяржаўныя сродкі	Сродкі сялян
1923/24	28.500 р.	92.415 р.
1924/25	400.000 "	313.000 "
1925/26	801.630 "	900.000 "

І ў выніку ўсіх гэтых грашовых затрат мы маєм такую мэліораваную і падрыхтаваную да мэліорацыі плошчу, а таксама і рост мэліорацыйных таварыстваў.

Гады	Асушана	Падрыхто- вана да асушкі	Лік мэлі- орацыйных т-ваў	Плошча, дзе праходзіць іх мэліор.
1923/24	—	—	254	38.995 дзес.
1924/25	2.830 дзес.	21.160 дзес.	425	78.549 "
1925/26	19.750 "	22.000 "	506	95.668 "

Такім чынам, культивуем 65.740 дзесяцін балот, у чым прымае ўдзел 506 мэліорацыйных таварыстваў, яднаючых каля 2.000 сяброў; за кошт дзяржавы сёлета ў сярэднім працавала каля 2.000 чалавек.

Дзяржава за свой кошт праводзіць такія мэліорацыйныя пабудаванні, праз якія магчыма было-б шырока адчыніць падыход нашаму сялянству да культуры балот і іншых малакарысных зямель. Да мерапрыемстваў „першага пачыну“, якія праводзяцца за кошт дзяржаўных сродкаў належаць—рэгуляўка рэк, пабудова галоўных магістраляў, якія разам з рэкамі і складаюць сыстэму вадапрыемнікаў, праз якую прахо-

дзіць съцек вады з балот, і пасъля гэтага зъяўлецца магчы-
масъць дробным сялянскім аб'яднаньням (таварыствам) распа-
чаць сваю працу па гідратэхніцы і культуртэхніцы балот. Само
сабой зразумела, што без дзяржаўных мерапрыемстваў нашым
сялянам нельга было-б прыступіцца да балот, займаючых ты-
сячы, а часам і сотні тысяч гектараў. Самыя найлепшыя па-
жаданыні ў такіх выпадках тапліся ў балоце, а селянін ста-
годзьдзі пазіраў коса на апанаваўшыя яго балоты, як на свайго
першачарговага ворага, з якім яму прыходзілася штодзенна
змагацца, і ён у гэтым змаганыні ня мог даць сябе ніякай рады.

Навука і тэхніка разам з сродкамі, якія накіравала Са-
вецкая дзяржава супроць гэтага сялянскага ворага (балот),
ужо адчыніла дзвіверы дзеля ўпартай барацьбы; два гады ўжо
наши сяляне магутным фронтам ідуць супроць балот. Зынішча-
ючы балоты, мы на быўших да гэтага часу дзікіх месцах знахо-
дзім залатое дно, новую глебу. Прырода, заўшы вадою вялікія
плошчы торфу, захавала ад беларускага селяніна яго лепшую
глебу, а яго адціснула гаспадарыць туды, дзе ён бачыў адну
пакуту. Моі беларускі селянін нават і ня ведаў-бы аб гэтым
багацьці і да гэтага часу, калі-б ня было рэволюцыі.

А што звольненая з-пад тарфянных балот глеба зъяў-
лецца самай лепшай, нават і лепшай ад украінскага „чорна-
зёму“, аб гэтым гавораць ураджай як нашай балотнай да-
сьледчай станцыі, так і ўраджай некаторых мэліорацыйных та-
варыстваў.

Выгада балот па даных Менскай балотнай станцыі

Расыліны	Ураджай у пуд. з дзес.	Ураджай на суму		Кошт пра- цы і ўгна- енія		Чисты даход	
		Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
Бульба	1.123	370	59	76	14	294	45
Капуста	1.830	384	30	100	18	284	12
Кармовая рэпа	3.000	300	—	64	74	235	26
Авёс	110	180	86	57	86	127	—

Ураджай аўсавычкі Падаркоўскага мэліорацыйнага т-ва

Лік угнаення ў	Ураджай сена ў пудох з дзесяціны
1) 24 п. тамасаўкі 18 п. калінай солі.	420
2) 12 п. тамасаўкі 9 п. калінай солі.	320
3) 18 п. калінай солі . . .	140
4) без угнаення . . .	90

Але больш пашырыць мэліорацыйнае будаўніцтва на вёсцы, па майм разуменіні, яшчэ мала распрацаўваць добрую систэму мерапрыемстваў. Разам з систэмай мерапрыемстваў трэба кожнаму селяніну стварыць спрыяючыя законадаўчыя прававыя ўмовы на мэліораваную ім глебу. Будуючы сваю гаспадарку, селянін жадае такога законадаўства, ад якога-б глеба ў яго пад нагамі і гаспадаркай ня хісталася-б. Таму ў свой час мы сваё зямельнае законадаўства па звычайнім сялянскім зямлякарыйстаныні пабудавалі на прынцыпах бестэрміновага, моцнага працоўнага зямлякарыйстання. Пасьля гэтага законадаўства разьвіцьцё нашай сельскай гаспадаркі пачалося хуткім крокам. Мы стварылі спрыяючыя прававыя ўмовы для гэтага сельска-гаспадарчага будаўніцтва. Зараз мы павінны дасканальна ўразумець усе спэцыфічныя асаблівасці мэліорацыі і законадаўствам (якое распрацоўваецца) прадугледзіць або знайсці такія прынцыпы новага права, на падставе якіх яшчэ хутчэй магчыма было-б нашаму сялянству разгарнуць мэліорацыйнае будаўніцтва. Цалком захоўваючы прынцып нацыяналізацыі зямлі, якая падлягае мэліорацыі, мы разам з гэтым павінны мэліорацыйным законадаўствам даць кожнаму селяніну ўпэўненасць у tym, што затрачаныя ім на мэліорацыю праца і сродкі дарма не загінуць, а, наадварот, прынясуть яму і дзяржаве вялікую карысць. Але справа ў tym, што наш селянін, ня гледзячы на тое, што мэліорацыя і ў мінулым у нас праводзілася, часам мае няправільны погляд на мэліорацыю. Ён помніць, што царскі ўрад праводзіў мэліорацыю на землях абшарнікаў і дзяржаўных, якія пасьля здава-

ліся ў арэнду. Мы праводаім зусім другую політыку. Усе на-
огул мэліораваныя землі здаем выключна ў працоўнае карыс-
танье сялян. Гэты напрамак політыкі трэба захаваць і ў на-
шым мэліорацыйным законадаўствe, як выклікаючы кроўную
зацікаўленасць сялян у мэліорациі. У нашага сялянства, дзе-
куючы аграрнаму перанасяленню, у многіх выпадках не хапае
землі. Нашы балоты, як самыя каштоўныя землі, павінны
праз пашырэнне мэліорациі зрабіцца ўнутрывясковым колені-
зацыйным фондам для дадатковага надзялення безземель-
ных і малазямельных двароў. Але, каб зацікавіць селяніна
дзікім балотам, на якім, скажам, расце толькі асака, мох, каб
зрабіць з яго плошчы, прыстасаваныя для розных культурных
расылін (капусты, канюшыны, бульбы), трэба законадаўствам
даць яшчэ большую ўпэўненасць у сіле бестэрміновасці ка-
рыстання мэліораванымі землямі, чым мы далі на звычайныя
землі. Я лічу, што разам з прынцыпам бестэрміновага пра-
цоўнага карыстання ў наша мэліорацыйнае законадаўства мы
павінны ўнесці такія моманты, што мэліораваныя землі аб-
рэзцы не падлягаюць, незалежна ад таго, што гаспадарка мае
землю і звыш максімальнай нормы. Асабліва гэта павінна
датычыць тых гаспадарак, якія правялі мэліорацию ў часы
рэвалюцыі. Разам з гэтым законам трэба сказаць і аб тым,
што, пры правядзеніі ўнутрывясковага зямляўпарадкавання,
гаспадаркі, правёўшыя такую мэліорацию, як дрэнаж, асушка,
пакідаюцца на сваім старым месцы і ў агульны плян зямля-
ўпарадкавання ня ўключаюцца. Два вышэйназваных прынцы-
пы для сялян, якія думаюць займацца мэліорацыяй, маюць
вялікую значнасць. Дзякуючы ім, кожны селянін, які правёў
грунтоўнае палепшанье сваіх земель (мэліорацию), будзе ве-
даць, што ва ўсіх выпадках, як зямля, так і зробленыя ім па-
лепшанні, пакідаюцца за ім, якія-б мерапрыемствы ні право-
дзіліся ў вёсках вакол яго зямлі (земляўпарадкаванне, аб-
рэзка і г. д.).

Мы павінны ведаць і аб тым, што існуючыя зараз нормы
землякарыстання таксама будуць затрымліваць мэліорацию,
калі мы іх не пашырим. Пры распрацоўцы мэліорацыйнага
закону перад намі паўстала пытанье аб неабходнасці пашы-
рыць нормы зямлякарыстання за кошт мэліораваных плошчаў.
Мы думаем існуючыя максімальныя нормы дзеля ўсіх сялян

пры выпадку мэліорацый пашырыць у два разы, учытаючы ў гэты лік зямлі і тую плошчу, якую селянін меў да мэліорацыі. Пашырэннем нормаў, я лічу, што мы выклічам шырокую актыўнасць, асабліва сялян сераднякоў і беднякоў.

Праводзячы мэліорацыю, мы асаблівую ўвагу павінны зьвярнуць на прыцягненне да гэтай працы сялян-беднякоў. Беднякам-сялянам трэба ведаць, што зямельныя запасы з кожным годам памяншаюцца і скора іх зусім ня будзе.

Дзякуючы гэтаму, галоўным фондам дзеля дадатковага зямлянадзялення будуть зьяўляцца выключна мэліораваныя землі. Але і землі, якія патрабуюць мэліорацыі, як толькі мы выдадзім водна-мэліорацыйны кодэкс, у большай сваёй частцы (асабліва землі блізка вёсак) пярайдуць у працоўнае карыстальнне, пасъля чаго зямельным установам нельга будзе гэтых плошчы ўключыць у фонд для надаянення беднякоў. Беднякам самім зараз-жа трэба стаць у гэтай справе актыўнымі і замацаваць за сабою патрэбныя дзеля сваёй гаспадаркі плошчы зямлі, бо праз год ці два ўжо будзе позна. Між іншым, урад з свайго боку прымае ўсе меры к таму, каб дапамагчы ў гэтай справе беднякам-сялянам. Разам з дзяржаўнымі мерапрыемствамі, якія праводзяцца па дзяржаўным каштарысе, адпускаюцца сродкі па доўгатэрміновым крэдыце з пагашэннем ад трох да пятнаццаці гадоў; мы бяз кошту даем тэхнічных працаўнікоў (гідратэхнікаў, культуртэхнікаў, торфмэйстараў), вызываляем мэліоруемыя плошчы ад сельска-гаспадарчага падатку да пяці гадоў, бяз кошту закладваєм паказальныя вучасткі і гэтак далей. Ствараюцца спрыяючыя ўмовы бедняку-селяніну, каб толькі ён уцягваўся ў мэліорацыйную працу. Трэба толькі беднякам скарыстаць момант і запасыцца зямельтай.

Праўда, мы цяпер бачым досыць шырокое імкненне беднякоў да мэліорацыі, і трэба законам прадугледзець гэты момант і ўзяць такую лінію, каб беднякі ў першую чаргу атрымоўвалі зямлю, пашыралі свае сельска-гаспадарчыя плошчы да неабходнага ліку і ўжо пасъля здавальнення іх астатнія землі павінны разъміркоўвацца паміж рэштай сялянства. Нашы сяляне часта імкнутца перасяліцца за межы Беларусі, але яны павінны ведаць, што ў другіх краінах, асабліва ў Сібіры, землі прыходаіцца абжыватцца з большым цяжарам, чым нашы балоты.

У нас кожны селянін мае кавалак зямлі, мае гаспадарку і, седзячы на месцы, ён пад бокам атрымоўвае балоты, якія праз некалькі гадоў мае магчымасць закультываваць і, такім чынам, наогул палепшыць сваю гаспадарку, не выклікаючы на гаспадарку тэй няпэўнасці (рыску), як пры перасяленні. Прымаючы ўсё гэта пад увагу, што з належнага боку ў нас яшчэ ёсьць усе мажлівасці беднякам-сялянам паляпшаць сваё гаспадарчае становішча, толькі ня трэба, як кажуць, спаць у шапку.

Затрымоўвае мэліорацыю таксама і тое, што да гэтага часу не існавала права, згодна якому бяз усякага затрыманні было-б магчыма праводзіць розныя мэліорацыйныя будаванні праз землі чужога карыстаньня. Між іншым, у старыя часы, калі існавала прыватная ўласнасць на зямлю, гэты момант быў галоўнейшым тормазам мэліорацыі. Вядома ўсім, што пры мэліорацыі заўсёды прыходзіцца так ці інакш закратваць землі чужога карыстаньня, супроть чаго часта бываюць супярэчнасці ад тых гаспадароў, якія самі не зацікаўлены ў мэліорацыі, але праз чые землі неабходна праводзіць мэліорацыйныя мерапрыемствы.

У гэтым выпадку, памойму, трэба ўзяць рашучы напрамак на тое, каб незалежна ад таго, у чыім карыстаньні знаходзіцца зямля, усякія мэліорацыйныя мерапрыемствы праводзіць праз усе землі без дазволу карыстацеля, хто-б ён ні быў (селянін, арандатар). Усякія тормазы, якія сустракаюцца пры існаванні прыватнай уласнасці, трэба зараз пры нацыяналізацыі зямлі рашуча адкінуць і сваім законадаўствам мэліорацыю трэба вывесці на шлях шырокага разьвіцця. Мы лічым, што такі напрамак нашай аграрнай політыкі ў справе мэліорацыі дасць магчымасць дзяржаве і нашаму сялянству, зацікаўленаму ў мэліорацыі, хутчэй ажыцьцёвіць праводзімыя мерапрыемствы і, такім чынам, выкананаць галоўнейшую і першачарговую задачу нашага сельска-гаспадарчага будаўніцтва, без вырашэння якой нельга пасоўвацца ўперад.

Акрамя гэтага, я лічу, што ўрэшце па мэліорацыйным законадаўстве будзе мэтазгодным вырашыць і правесці яшчэ адно пытанье. У нас цэлы шэраг балот знаходзіцца ў працоўным карыстаньні, але-ж ні паасобныя гаспадары, ні таварысты ня прымаюць і ня хочуць праводзіць мерапрыемствы

па мэліорацыі гэтых плошчаў, якія за імі лічацца. У такім выпадку мы маём справу з гаспадарамі, якія, як кажуць, ляжаць на сене (ды яшчэ на якім добрым сене), самі яго не ядуць і другім не даюць. Такім чынам, самыя каштоўныя землі скрыстоўваюцца толькі для пасыбы жывёлы, але з тэй прычыны, што ніякага палепшання гэтых зямель не праводзіцца, там і жывёле прыходзіцца галадаць. Пры гэтым многія вобчаствы катэгорычна адмаўляюцца праводзіць мэліорацыйныя мерапрыемствы, якія накірованы да палепшання гэтых зямель. Пакідаць у такім становішчы гэтыя плошчы нельга і, памойму, закон павінен рашуча сказаць, што ад такіх нядбайных да мэліорацыі вёсак зямля адымаетца і перадаецца тым сялянам, якія будуць згодны праводзіць палепшанне гэтых зямель. Гэты прынцып трэба распаўсядзіць і на ўсе землі працоўнага карыстання, патрабуючыя мэліорацыйнага палепшання, такі прынцып у нашым мэліорацыйным законадаўстве прымусіць усіх зямлякарыйцаў целяў ня толькі падумачыць, але і рашуча прыняцца за мэліорацыю сваіх зямель.

Вось некаторыя балочыя пытаньні нашага мэліорацыйнага будаўніцтва, якія трэба канчаткова вырашыць. Вырашыўши іх, мы толькі палепшым справу мэліорацыі, дзякуючы якой мы ў бліжэйшыя наступныя годы павінны зрабіць так, каб Беларусь была не краінай балот, а краінай высока-інтэнсіўнай сельскай гаспадаркі.

20-X—26 г.

A. Курцік

Плывучая цытадэль

(Нарыс)

...Дзъве гадзіны язды па заліву і шыбкаходны, пузаченкі пасажырскі паразадэйк прычальвае да Кранштадзкай прыстані.

Далей ад гораду, у рэйдзе, за гранітнай набярэжнай, сталявой сцяной высяцца ваенныя караблі.

Дзень цёплы, сонца так і шпарыць ва ўсе лапаткі. На суднах—будаўнічая гарачка.

Рамантуюцца, падмалёўваюцца, рыхтуюцца да паходу.

У доку—марской амбуляторыі—стаіць у рамонце падшэфны комсамолу Беларусі лінейны карабель імя „ПАРЫСКАЙ КОМУНЫ“.

Вакол карабля вады няма і яго можна бачыць з нізу да верху. Вочы з цяжкасцю ахапляюць гэтую мorskую маxіну даўжынёй з добрую вуліцу.

На палубе, па шматлікіх масткох, між сажоннымі гарматамі, ва ўсе бакі пырскае людзкі струмень.

Съпяшаюцца.

Час у маракоў ня гроши, а час—гэта прысьпяшанье выхаду ў мора. На караблі живе да 1.500 чырвонафлётцаў.

Шмат навічкоў, зялёненькіх, яшчэ „ня нюхаўшых марскога паветра“.

„Мараком быць—не капусту лапцем сёrbаць“.

Скрозь круглы жалезны люк, перабіраючы рукамі халодныя, сълізкія сходы трапу, я з падарожнікамі спушчаюся не куды далёка ўніз, у цемень...

Гэта панашаму, пасухаземнаму, пагарадзкому называюлася-б пятым паверхам, памарскому-ж гэта—машыннае аддзяленыне.

Сядзіта, з перабоямі, густым басам сапіць над галавой
выцяжная вэнтыляцыя, а недзе далёка чуцен вечны съпей ды-
намо-машины.

Калідор вузкі, съціснуты з усіх бакоў жалезнымі съценамі і дзесяткамі труб і правадоў.

Уесь дзень і ноч, круглыя суткі, гарыць жаўтаваты,
электрычны съвет.

З няпрывычкі млосна, галава кружыца.

Спадарожнікі—маракі-комсамольцы жартуюць:

„Мараком быць—не капусту лапцем сёрабаць“...

Чакаючы недзе загубішагася камісара 'судна, зайшлі ў
кніжніцу, служыўшую раней памяшканьнем для кондуктарскай
брыгады.

Кніг у бібліотэцы—за пяць тысяч, а паглядзіш навокал—
усяго некалькі худых шаф стаіць. Разгадка простая: шмат кніг
разабрана па руках.

Спрос вялікі. У летні час дужа чытаюцца творы Сін-
клера і Сэйфулінай. Бэлетрыстыкі, асабліва новай, не хапае.

— Гроши мала. Шэфы цяжкія на пад'ём,—ухмыляецца
малады кнігар.

* * *

... Вакол яшчэ палузмрок, ноч канчаецца, а гарманіст
ужо ва ўсё горла іграе „пабудку“, пад якую маракі падабралі
вершык:

Уставай, уставай, браток—
Пасьпей ужо кіяток.

Усе на нагах. Хутка зварачваюцца і хаваюцца падвешаныя
нанач да столі „койкі“. Так-жа хутка мыюцца, на скорую
руку „шамаюць“ і—за працу.

Зноў, як раней, хадуном заходзіць карабель, зацяплюцца
у жалезных калідорах жыцьцё, закіпіць праца.

Памяшкання—дзесяткі кубрыкаў, у якіх жывуть маракі,
казематы для гармат, каюты, скляпы, складзікі, гарматныя вежы,
качагаркі, малярныя майстэрні, тросавыя, жалезныя... Цяж-
ка ўсё пералічыць.

Праца на караблі—гэта ня проста выкананьне нарадаў і
абучэньне строю. Не! Праца на караблі—гэта абучэньне вядомай спэцыяльнасці, якіх у флёце налічваецца за сотню.

Пасъля школьнага абучэнья марак на судне вучыща на практицы, „вучыща галіца на ўласным карку“.

Не баклушки б'юць, а спэцыяльнасці вывучаюць

Чырвонафлёцец павінен ведаць судно ад клёціка да кіля і ад кармы да носу.

Лёгка аб гэтым казаць, але цяжэй вывучаць.

Выдумным узорам карабельнага жыцьця мільгаюць перад вачыма сотні машын, шматлікія майстэрні, радыё-станцыя, тэлефонная сувязь...

І ўесь гэты вялізарны, распоўзшыся па лінкору змотак жыцьця ўвязваеца адным вузялком, назва якому: *свядомая рэволюцыйная дысыпліна*.

Клякочучай, бурлівай трэльлю адразу загагаталі званкі, зазывінелі званы.

У калідорах, па палубе—беганіна.

Бягуць палуапранутыя, з кавалкам недаедзенага хлеба, з толькі што атрыманым лістом.

У чым справа?

Адказ кароткі:

— Баявая трывога! Усе на свае месцы!

Не пасьпелі адгучэць званы, як кожны з тысячнай масы маракоў быў на сваім баявым месцы.

Ляскаюць тэлефонныя выключацелі.

Гудзяць маторы.

Палуба апусьцела.

Толькі з „сабачай скрыні“—наглядальнай варты—чарнечалавечая фігура.

Увесь карабель прышоў у баявую падрыхтаванасць—гатовы абараняцца і наступаць!

Дысыпліна, вайсковыя абставіны, вучоба, колектывунае жыцьцё—усё гэта разам узятае шліфуе людзей, зьнішчае іх недахопы.

Жыцьцё на караблі—ня толькі вайсковая школа, але і школа жыцьця.

Вось марак, які першы папаўся на выбар, такі, якіх у флёце сотні.

Прозьвішча—Грыгор'еў. Сялянскі хлапец. Комсамолец. Добраахвотнікам пайшоў у флёт. Спачатку ад няправычкі бы-

ло цяжка. У першы-ж дзень свайго жыцьця на караблі Грыгор'еу „зарабіў“ 14 дзён карцару за тое, што не хацеў у дэіравых ботах грузіць вугальле. Затым абжыўся. Папаў у школу. А цяпер—электрык. Герой працы. Падзяку ад Рэвваенса-вету мае—люба-дорага на яго глядзець.

Жалобны абрывак гісторыі

Гарачынёй пыша румпельнае (старновае) аддзяленьне,— ходзь усю вонратку скідвай і ў „цельняшках“ заставайся.

Колам абступілі мяне маракі, якія жылі ў Беларусі.

Моцна адзін другому съціскаем рукі. Засыпаюць пытаньнямі. Затым разгаварыліся аб марскім жыцьці. Устрахнулі старынай.

Успомніў адзін з таварышоў гібелъ трох савецкіх эскадронных мінаносцаў блізка ад Кранштаду:

1919 год. На моры бура. Хвалі мечуць грымоты і маланку. Надвор'е халоднае, вецер ігламі коле. З эскадронныя мінаносцы, вартуючы Савецкую Расію, нарваліся на ангельскае міннае поле. Выбух. Мінаносцы гінуць. На шлюпках можа выратавацца толькі некалькі дзесяткаў чалавек. Іншым ратунку няма. І на тонучых караблёх засталіся ўсе, як адзін. Камандзір склікаў мітынг. Апошні мітынг перад съмерцю, мітынг пад вышыццё буры. Згінулі ўсе. 340 пасінеўшых трупаў прыбіла мора да берагу. Згінулі, як комунары.

...Таварыш, апавяддаючы гэты жалобны абрывак гісторыі, уздыхнуў, замоўк, а затым бадзёра стаў апавядадаць пра вучобу, пра сёнешні дзень марака...

Трэцяя частка маракоў судна „Парыская Комуна“—комсамольцы—500 чал.—па колькасці, „без пяці хвілін,“ раённая організацыя.

У малюсенькой каюце зъмяшчаецца бюро партыйнага колектыву і комсамольскі організатор. Побач са сталом, з гарой службовых папак стаіць ложак, а комсамольскі організатор старанна пэндзэлем малює съцены каюты і адначасова дае паказаныні падышоўшаму комсамольцу, як запаўняць вучотны съпіс.

Улетку, у часе падрыхтоўкі да паходу, усякая грамадзкая праца на судне прыщіхае, усё зводзіцца да агульнага назоўніка: як можна хутчэй атрасыці зямлю з ног—выйсьці ў паход.

Наогул, наконт грамадзкай дзейнасці чырвонафлётцы маху не даюць: маецца і клубнае ядро, і музычнае, спортыўнае, выпушчаецца насыщеннай газета і г. д.

Усё жыцьё на судне ўкладваеца ў сыгналы „дудкі“.

„Дудка“ і пабудку высьвіствае, і аб перадышы апавяшчае, на полудзень склікае і г. д.

Асабліва ахвотна слухаюча сыгналы наконт „шамоўкі“, які вахценны высьвіствае, а маракі словамі падпываюць:

Бяры ложку, бяры бак,
Калі хочаш—шамай так.

Хутка выбудоўваеца людзкі хвост ля камбузу (кухня). Кармленыне добрае. Харчуюць сытна і даволі, а ў каго апэтыт не на жарты разгуляеца, да паслугай таго ёсьць карабельны коопэратыв, у якім „у хвіліну жыцьця цяжкую“ можна пра-
дукты атрымаць і ў крэдыт.

Канчаеца працоўны дзень марака.

У кубрыках бранчыць балалайка: наігryваюць „Вышла
Дуня на балькон“.

Другім прыемна разамнучь косьці—прыкурнучь дзе-не-
будзь і паспаць, а іншыя ідуць у кніжніцу ці ленінскі куток—
разамнучь ня толькі косьці, але і мазгі.

Як на караблі ні цесна, але ленінскому кутку пацана:
адмяжована адно з найбольш абшырных памяшканьняў. Уесь
куток у каёмцы плякатаў, чырвонай матэрыі, лёзунгаў, аздаб-
леныняў. Прыйемна тут. Ня сьвідрое ў вушох улюлюкаючи
съвіст машыны. У самым канцы каюты, на ўзвышку, за сталом
намалёван Ільдіч. У руцэ яго... съвежая газета, якая зъмяняеца
кожны дзень.

Аб „бярозава-падалунковых...“ шэфскіх лістох

Між кнігамі, на стале, ляжыць сіняя, замурызганая папка
з чотка намалёваным надпісам „Альбом шэфскіх лістоў Беларускай організацыі“. Праглядаю дзесяткі лістоў. Ёсьць сярод іх
цікава напісаныя, жыцьцёвыя лісты, лісты ад души.

Але частка лістоў, як-ні-як, а трэба проста сказаць, пі-
шацца казённа, штампуецца...

— „Працуем добра. Ёсьць пяць гурткоў. Стварылі камі-
сію па шэфству і пішам вам ліст. Няхай жыве Чырвоны флёт“.

Такія лісты набіваюць аскоміну.

„Няхай жыве“ і таму падобныя „слова“ прыеліся.

Хоць, чаго грэх утайваць, маракі мне паказвалі ўжо вельмі
„цёплыя“ лісты ад некаторых комсамолак з напамінаннем ме-

сяцу, зорак, бярозак, вясны, цёплых „кіпяточных“ пацалункаў і таму падобных рэчаў.

Да гэтага трэба сказаць, што падобныя „бярозава-пацалункавыя“ лісты, у большасці выпадкаў, пішуцца комсамолкамі-вучаніцамі, якіх яшчэ, па старыне, вабяць істужачкі маракоў і таемная татуіроўка на целе.

Марак-комсамолец у час майго прафывання на караблі даў мне копію аднаго гэткага ліста, атрыманага ім ад слухачкі аднаго з тэхнікумаў Беларусі.

„...Ваня! Якаясь-ці сэнтымэнтальнасць часам пачынае мною ўладаць. Вось глядзіш на прыроду, кожны лісток распраўляе свае столкі і цягнецца да сонца для ласкі. Ты і пазавідуеш росквіту прыроды, але, Ваня, калі ёсьць іскра ў нас і цяпліцца будзе доўга, а калі не, дык хутка астынем і мы. Піши і прышлі мне фотографію.

Ну, з прывітаннем дарагі таварыш
Твая Аня.

Р. С. Наконт пацалункаў—у лісьце дазваляю!“

Што і казаць—на-а-дзвычайны „шэфскі“ лісточак—нічым ня лепш мінулага галубінага щэбету гімназістачак, якія змаглі-б паласкаць нэрвы.

Але вось якраз цёплай таварыскай вестачкай гучыць ліст сялянкі-комсамолкі:

„У нас была ў Мсьціслаўлі нарада, на якой я даведалася ваш адрес. Прышоўшы да хаты, я зараз-жа хацела напісаць да вас ліст, але вы павінны таксама звярнуць увагу на тое, што я вясковая дзяўчына і кожны будні дзень занята працаю і іншай працай, з гэтай прычыны я пісала тады, калі найшла вольны час. Ня думайце, дарагія таварышы, што мы на вас зусім забылі. Не, у нас былі спектаклі і мы частку адпускалі на дапамогу флётуту. Хлопцы сталі дысцыплінаваць, на-ведваюць сходы акуратна, якую працу даюць, усё выконваюць. Прыйм пакінулі п'янства. Калі ў нас у вёсцы вечарынка, і на вечарынцы шмат п'яных, хлапцы ідуць тады ў школу і займаюцца беларусазнаўствам, ці рыхтуюць спектаклі, ці, калі ў вёсцы вясельле, яны ідуць усе на сход і можна сказаць нават усе.

Прывітаньне вам ад усіх хлапцоў Хлішчэўскай ячэйкі
Мсьціслаўскага раёну. Ганна Якаўлеўна Марозава“.

Цяпер пару слоў аб быце маракоў.

Аджывае, выпіхаецца на задворкі, здаецца ў архіў тып
марака-„Жоржыка“ марака-клёшніка, марака-„цукеркі“.

Ня любядзь маракі гэтых „жоржыкаў“. Калі аб'явіцца
ў кубрыку такі—жыва словамі зацикаюць.

Побач з „жоржыкамі“ не ў паshanе знаходзіцца яшчэ адзін
тып марака—„сачка“, які паступова выраджаецца.

„Сачок“ на марскім жаргоне значыць гультай, лодыр-ма-
рак, які адлынівае ад працы, сваяўзорны тып карабельнага
„Ціта“, які, калі трэба працаўаць ісьці, крычыць: „Мне пузу ба-
ліць“, а калі падходзіць час падуднаваньня, спраўляе гвалт:
„Дзе мой вялікі апалонік?“.

* * *

„Причукчирилось“—папрыгажэла, падрамантавалася судно.
Пах смалы, съвежай фарбы... А маракі, асабліва з маладых,
чакаюць, не дачакаюцца, калі, урэшце, выйдуць з доку, выпа-
зуць з сухы ў мора.

Жаданы момант наступіў.

Аддаецца каманда:

— На палубу!

Праз некалькі хвілін з ботапарту (спэцыяльна створаная
застава з некалькіх адтулін) тоўстымі, кіпучымі струменямі
хлынула вада, папаўзла ўніз па каменным дне, затапіла старно
судна і пачынае падымаша вышэй і вышэй.

Ужо знесены вадой прыстасаваныя раней рыштаваньні,
высока ўверх прыпадняліся сходкі, і вада прагавіта льне да
съветла-абмаляваных бартоў.

А маракі даўно высипалі на палубу, вачамі ўпіваюцца
ў даль, у разасланы прыбрэжны марскі простор.

Радасна мараком! Хутка паход, хутка мора.

Дробная марская „рыбёшк“—невялічкія параходы на
буксыры выцягнулі карабель з доку ў гавань.

Карабельныя машины яшчэ не працуюць,—„вялікаму караблю—вялікае плаванье“, а ў гавані разъярнуцца, як павінна, німа дзе.

Двое сутак ішлі аўральныя (агульныя) працы па пагрузцы „чорнасьліву“—вугальня.

Грузілі ўсе—пачынаючы „сачкамі“ і канчаючы камісарам.

Працавалі да самага поту—ад 6-ці гадзін раніцы да 2-х гадзін ночы.

Былі падобны да комунараў.

Але ўсё гэта ніпачым, усё гэта з ліхвай аплаціцца, бо ўперадзе—паход!

Цытадэль Кранштад.

Ал. Шлюбскі

„Русальница“

(Этнографічны нарыс)

Гэты нарыс зьяўляецца першай спробай даць поўную, па магчымасці, систэматызацыю тых матэрыялаў аб русальных звычаях на Беларусі, якія раскіданы невялікімі крохамі па розных выданнях, бо адзіны па гэтым пытаньні артыкул акад. Я. Карскага (Белорусы, т. 3, в. I, с. с. 167—170) намячае толькі галоўнейшыя асаблівасці памянёных звычаяў, поглядаў і абрадаў.

I

Вядомы і аўторытэтны зьбіральник беларускіх этнографічных матэрыялаў Яўдакім Раманаў, які, будучы беларусам, добра ведаў народны быт і вераваньні, *Русальнім* або *Граным* тыднем называе тыдзень, які ідзе зараз-жа пасля Тройцы¹⁾, гэта пацьвярджаюць і другія этнографы, якія займаліся дасьледваньнем народных звычаяў і абрадаў па ўсёй тэрыторыі этнографічнае Беларусі²⁾, нават гэты тыдзень адзначаецца спэцыяльнай назовай: „Русальница“³⁾. Зьяўляючыся тыднем, які заканчвае веснавыя народныя звычайі і абрады, ён адначасна, паводлуг народных вераваньняў і паданьняў, зьяўляецца съвятам русалак, калі іх узаемаадносіны бываюць найбольш блізкімі да людзей, калі чалавек на кожным кроку можа спаткацца з русалкай і ўспрымаць на сябе ўсе вынікі падобных спатканьняў.

Як-бы ўводам у русальныя съвяткаваньні зьяўляюцца:

1) „дзяды“—задушныя памінкі, калі ежай і піцьцём частуюцца

¹⁾ Романов. Белорусский Сборник, VIII. с. 204.

²⁾ Гл. напр., Шейна, Материалы... т. I, в. 1, с. с. 197—198, т. III. с. 16; Косич. Литвины-Белоруссы, с. 54; Никифоровский. Нечистики („Вілен. Вр.“ 1907), с. 85.

³⁾ Добролюбский. Смоленский Областной Словарь, с. 803. Ластоўскі. Расейска-крыўскі слоўнік. Коўна 1924, с. 624.

памёршыя крэўныя: „дзяды, бабы, памінаем вас, ляцце да нас!“¹⁾) і калі „апахываюцца“—абмітаюцца бярозавым венікам ма-гілкі, каб зрабіць прыемнасць касцям нябожчыка²⁾, звычаі, якія згубілі сувязь са звычаямі, носячымі непасрэдныя адбіткі русальных вераваньняў; 2) „Зялёныя съяткі“, або „Сёмуха“, калі кожная хата знадворку ўбіраецца „маем“—маладымі дрэвамі: клёнам, рабінай, бярэзінікам, ліпай, дубняком, а ў сяре-дзіне—„аірам“ і кветкамі³⁾), а ў старыя гады зелянінай убіралі нават і жывёлу⁴⁾.

Да і самі русалкі, вядомыя на Горадзеншчыне пад назо-вай „казытак“⁵⁾, а на Меншчыне пад назовай „Сьвіцязанак“⁶⁾ (ад возера Сьвіцязь, у якім яны жылі), паводле народных погля-даў, зьяўляюцца таксама душамі нябожчыкаў. Трэба адзначыць, што народныя прадстаўленыя як аб паходжэнні русалак, так і аб іх выглядзе і дзеях у розных месцах Беларусі розныя, часта зусім процівалеглыя.

Паходжанье русалак у розных месцах Беларусі тлума-чаць розна. Гэта перш за ёсё дзеці жаночага роду, якіх, унаучы кормячы, задушылі—„прыспалі“ маткі; дзіцё, нібыта, не памі-рае, але яго ўносіць нейкая надпрыродная істота, а іншы раз калдуњня, якая і робіць з дзіцёнка русалку⁷⁾; потым гэта дзеці, якія памерлі да кшчэння⁸⁾, якія ўтапіліся, души выкі-дышаў, дзеці, якія радзіліся ў дзяўчын⁹⁾; дзеці, праклятыя бацькамі яшчэ да іх нараджэння, дзеці, загубленыя сваімі мат-камі і загубленыя абавязковая ў вадзе; гэта—маладыя дзяў-чыны самагубцы, якія ўтапіліся¹⁰⁾. Нарэшце, ёсьць мала рас-

¹⁾ Радченко. Гомельскія народн. песні 1888 г., с. XVII.

²⁾ Анимелле. Быт белорус. крестьянина (Этн. Сб. II, 1854) с. 213.

³⁾ Гл., напр., Романова. Белорус. Сб. VIII. с. 203; Косич. Литвины-Бело-русы, с. 52; Пебриков. Матер. для геогр. и ст. России. Смоленская губ., с. 280.

⁴⁾ Киркор. Живопис. Россия III, с. 260.

⁵⁾ В. Ластоўскі. Расійска-крыўскі слоўнік, с. 624.

⁶⁾ Ibidem 262.

⁷⁾ Добровольский. Смоленский Этнограф. Сб. I, с. 93; Романов. Бело-рус. Сб. VIII, с. 204. Шейн. Зап. Рус. Геогр. О-ва, V, с. 410.

⁸⁾ Шейн. Материалы... т. I, в. I, с. 196 т. III, с. 316—319; Киркор. Жи-воп. Рос., III, с. 261.

⁹⁾ Романов. Бел. Сб. VIII, с. 204.

¹⁰⁾ Никифоровский. Нечистики (Вілен. Вр. II), с. 85; Булгаковский. Пинчуки, с. 189.

паўсюджаны погляд, што нібы русалкі паходзяць з „ведзьмай“¹⁾.

Ня гледзячы на тое, што пералічаныя дзяўчынкі ў падаўляючай сваёй большасці павінны былі паміраць маладзенцамі, народная фантазія робіць з іх дарослых русалак, маючых вялізнью сілу²⁾, напр., яны носяць у сваіх валасох столькі вады, што калі яе выціснуць, то ёю можна затапіць цэлую вёску³⁾.

Выгляд русалак, народныя паданыні і фантазія апісваюць так: агулам кажучы, яны вечна юныя, надта прыгожыя⁴⁾. Цела іх, паводле поглядаў адных, афарбована ў зямельны колер і пакрыта на кожай, а чымсьці цвёрдым накшталт пазнак-цяў⁵⁾, а паводле поглядаў другіх, цела русалак—празрыстае⁶⁾; агульны выгляд іх такі самы, як і чалавека, але толькі не пазнаць ці гэта мужчына, ці жанчына, хаця ў некаторых мясцо-васьцях даюць больш точнае апрадзяленыне словамі: „усё ў русалкі жаночае“⁷⁾. Адноса паасобных частак цела знаходзім наступныя даныя: галава ў русалак маленькая, цела русалак заўсёды прыкрываеца хвалістымі валасамі русага або зялё-нага колеру, якія ідуць ад галавы аж да самай зямлі⁸⁾; вочы русалкі маюць блакітныя, ласкавыя, якімі яны заманіваюць да сябе ахвяру, але пасьля таго, як апошняя злоўлена, вочы ро-бяцца шклопадобнымі і нярухомымі, як ў нябожчыка⁹⁾; грудзі—„цыцкі“, паводле погляду адных, яны маюць такія вяліз-ныя, што ў час, калі, напр., прыходзіцца бегчы, іх закідаюць за плечы¹⁰⁾, а паводле поглядаў другіх, русалкі зусім ня маюць жаночых грудзей¹¹⁾. Існуе рознагалосіца і ў пытаныні ад-носа вопраткі русалак; так падаўляючая большасць даных

1) Шейн. Материалы, III, с. 319.

2) Шейн. Материалы т. I, в. I, с. 196.

3) Никифоровский. Нечистики, с. 86.

4) Шейн. Материалы, I-I, с. 198; т. III, с. 16. Никифоровский. Нечистики, с. 85.

5) Романов. Бел. Сб. VIII, с. 204.

6) Никифоровский. Нечистики, с. 86.

7) Романов. Бел. Сб., IV, с. с. 139-140, 216.

8) И. Эремич. Очерки белорус. Полесья, с. 47. Шейн. Материалы, III, с. с. 16, 317, 319. Никифоровский. Нечистики, с. 86. Романов. Бел. Сб. IV, с. 140.

9) Ibidem, с. 85-86.

10) Шейн. Материалы, III, с. 319. Романов. Бел. Сб., IV, с. 139.

11) Шейн. Материалы, т. I, в. I, с. 198.

съцьвярджае, што яны ходзяць зусім нагімі, без якой-бы то ні было вopраткі¹⁾, і нібы такое становішча іх цяжыць, і яны час-ад-часу просяць у людзей кашулю для прыкрыцьца сваёй нагасыці²⁾; меншасьць даных съцьверджвае, што русалкі апранающца прыгожа³⁾, што яны апранающца ў белую або чорную вopратку⁴⁾. Для паўнаты прадстаўлення аб надворным выглядзе русалак трэба дадаць, што ў некаторых месцах Беларусі іх прыналежнасьцю з'яўляецца „таўкач“⁵⁾ або вялізны ножык⁶⁾. З першым яны скачуць, а з апошнім рэжуць дзяцей.

Жытло русалак апрадзяляеца ў залежнасьці ад топографічных умоў той ці іншай мясцовасыці: так, у мясцовасыцях, дзе шмат вады, жытлом іх лічуцца рэкі, азёры і нават балоты, а дзе шмат лясоў, кажуць, што яны жывуць у лясох⁷⁾; ёсьць весткі, што русалкі ў некаторых мясцовасыцях жывуць у густым жыце або ў гаросе⁸⁾). Калі русалкі жывуць у рацэ, дык жывуць на самым яе дне⁹⁾, а ў некаторых месцах у вадзе для іх нібыта пабудаваны крышталёвыя дамы, дзе яны знаходзяцца пад наглядам „руса́льнай царыцы“, якая прызначаецца „вадзяніком“¹⁰⁾). Калі русалкі жывуць у лесе, то яны сядзяць на высокім дрэве, як, напр., на дубе, ліпе, бярэзіне і калышуцца на іх вецицах; асабліва яны любяць гойдацца на вецицах бярэзіны¹¹⁾.

Час выхаду русалак на сушу ў розных месцах апрадзяляеца парознаму: так, сяляне Віцебшчыны кажуць, што русалкі могуць быць на сушы толькі той час, які ім патрэбен

¹⁾ Шейн. Мат. III, с. 317, 319. Романов. Бел Сб., VIII, с. 204.

²⁾ Гл., напр., Добровольского. Смоленский Этнографич. Сб. IV, с. 197.

Радченко. Гомельские нар. песни, 1888 г., с. 54.

³⁾ Романов. Бел. Сб., IV, с. 216.

⁴⁾ Шейн. Материалы, III, с. 16, 318.

⁵⁾ Шейн. Мат., I—I, с. 196.

⁶⁾ Крачковский. Быт. западно-русского селянина, с. 120.

⁷⁾ Романов. Бел. Сб., VIII, с. 204. Шейн. Белорусские песни (Зап. Рус. Геогр. О-ва), с. 410.

⁸⁾ Шейн. Мат. I—I, с. 197.

⁹⁾ Ibidem, с. 196.

¹⁰⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 86.

¹¹⁾ Эремич. Оч. Белоруск. Полесья, с. 47. Киркор. Живоп. Россия, III, с. 261. Шейн. Белорус. песни, с. 410—411. Материалы... I—I, 197. Добровольский. Смоленск. Этн. Сб. IV, с. 197.

для асушэнья свайго цела і валос ад макраты, пасъля чаго, калі яны яшчэ знаходзяцца на сушы, то паміраюць у мучыцельнай Істоме; і толькі на Русальны тыдзень ім дазвалеяцца быць на зямлі больш доўгі час, прычым адхіляецца памянутая небясьпека гібелі¹⁾). Сяляне Піншчыны адзначаюць, што ў траўні раніцой да ўсходу сонца пры добрым надвор'і русалкі нагія выходзяць з вады, ідуць у жыта, якое займае вялікі кавалак зямлі, і, съплюваючы, там скачуць. Сяляне Меншчыны съведчаюць, што русалкі выходзяць з вады вясной перад вялікаднем або перад тройцай і жывуць на зямлі да позьняй восені²⁾. Паводле погляду сялян Лепельшчыны, русалкі выходзяць з вады выключна ў поўдзень³⁾, а ўначы лягчэй за ўсё ўбачыць іх перад Янам Купалай⁴⁾.

І калі ў Русальны тыдзень раніцой пайсьці пад лес, то, паводле вераваньня ѿ сялян, можна ўбачыць забавы русалак, як яны гойдаюцца на суччах бярэзіны, як абнімаюцца і качаюцца па траве і расе⁵⁾, як бегаюць па палёх, як у поўнач плюскаюцца на паверхні вады⁶⁾, або, як узяўшыся за рукі, скачуць наўкола сасны, пасъля чаго трава калі гэтай сасны больш ужо не расьце, ці як качаюцца на дрэве, прывязаўшы сябе сваімі ўласнымі валасамі за сук⁷⁾). А іншы раз яны для сваіх забаў зьбіраюцца на могілках пасъля заходу сонца і тады на могілках зъяўляецца агонь⁸⁾). А часамі ў „Наўскі Вялікдзень“ яны качаюць яйкі ў жыце⁹⁾.

Беларускае сялянства лічыць русалак нядобрым, нячыстым духам¹⁰⁾, галоўнай мэтай якога зъяўляецца прычыненіне шкоды людзям; іх губіцельны ўплыў як на людзей, так і на жывёлу асабліва моцна выявляецца на Русальны тыдзень¹¹⁾, у якім сяляне стараюцца не хадзіць у лес, баючыся спаткань-

¹⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 86.

²⁾ Шейн. Мат., 1—1, с. 196.

³⁾ Шейн. Бел. песни, с. 410.

⁴⁾ Шейн. Мат. III, с. 320.

⁵⁾ Сербов. Село Великое, Минск, 1910 (праца ў съвет ня вышла), с. 33.

⁶⁾ Цебриков. Мат. для геогр. и стат. России. Смоленская губ., с. 280.

⁷⁾ Романов. Бел. Сб., IV, с. 140.

⁸⁾ Шейн. Мат., 1—1, с. 197.

⁹⁾ Булгаковский. Пинчукі, с. 189.

¹⁰⁾ Киркор. Живоп. Рос., III, с. 261. Никифоровский. Нечистики, с. 85—89.

¹¹⁾ Шейн. Мат., 1—1, с. 197—198.

ня з русалкамі¹⁾, а асабліва ў гэты час ня пускаюць дзяцей ня толькі ў лес, але нават і ў жытага²⁾.

Русалкі нібыта ўжываюць усю сваю хітрасць, каб якім-небудзь парадкам заманіць да сябе дзяцёнка, дзяўчыну або хлапца; так, калыхаючыся ў лесе на арэлях, яны запрашаюць калыхацца дзяўчат і хлапцоў³⁾, або гуляючы ў розных гульні і хараводы прыманчывымі рухамі зазываюць да сябе выпадковага гледача⁴⁾, або пералічваюць самыя распаўсюджаныя мужчынскія імёны, спадзяючыся, што на яго хто-небудзь адгукнетьца, бо пакуль чалавек не адгукнуўся—яна яго не чапае⁵⁾. Паводле вераваньняў сялян Горадзеншчыны, русалкі нападаюць на чалавека толькі ў жыце і то выключна тады, калі яно „квітнее“⁶⁾. Паданыні гавораць, што сваю ахвяру русалкі съціскаюць у абыманыні і, паклаўшы накрыж⁷⁾, на съмерць зашчакотываюць рукамі ці грудзьмі⁸⁾. Калі ахвяра бывае зацягнута ў ваду, то русалкі яе абкружваюць самымі нежнымі клопатамі, бо ў ахвяры—жанчыне бачаць магчымую жонку свайго ўладара—вадзяніка, а сабе—новую падружку, а ў мужчыне, калі ён малады і прыгожы, бачаць мажлівага мужа аднай з русалак; і больш за ўсё даглядае за ім тады тая русалка, якой ён упадабаўся: яна чэша яму галаву, адганяе ад яго вадзянную жывёлу, убірае яго ложак лепшымі вадзянімі травамі і кветкамі, а ў Русальніцу нават выводзіць яго на сушу, каб паказаць яму яго родную хату, калі ён маркоціца па крэўных і хаце. У выпадку ж, калі ахвяра русалкам не падабаецца, то яны аддаюць яго на зядзеніне вадзяным жыхаром або цела выкідваюць на бераг.

Бываюць выпадкі, калі русалкі проста-на-проста жартуюць з людзьмі, ня маючы на мэце рабіць штосьці кепскае. Так любяць забаўляцца тыя русалкі, якія ня ведаюць людзей,

¹⁾ Романов. Бел. Сб., с. 204. Эремич. Оч. бел. Полесья, с. 47.

²⁾ Крачковский. Быт. зап.-рус. селянина, с. 120.

³⁾ Шейн. Мат., III, с. 319. Добровольский. Смоленск. Этн. Сб., I, с. 92—93.

⁴⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 86.

⁵⁾ Еремич. Оч. бел. Полесья, с. 47.

⁶⁾ Шейн. Мат., III, с. 317.

⁷⁾ Романов. Бел. Сб., IV, с. 140.

⁸⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 87. Шейн. Мат. 1—1, с. с. 196—197; III, с. 317.

якія пакінулі чалавечую грамаду, будучы маладзенцамі, так, напр., яны падманіваюць хлапцоў, перашкаджаюць ім праца-ваць і г. д.¹⁾.

Русалкі бегаюць вельмі шпарка, так што ўцячы ад іх ніякай магчымасці²⁾, а каб уратаваць сябе, трэба ўця-каць поперак мяжы, бо праз мяжу яна не пераскочыць³⁾. Існуе некалькі сродкаў абараніць сябе ад русалак, бо калі ўцякаць ад іх і калі яны дагоняць, то русалкі могуць пера-вярнуць назад галаву або пераставіць назад вочы⁴⁾. Эгодна вераваньням, пры спатканьні з русалкай, трэба ёй кінуць хуст-ку, або кавалак матэрыйялу, атадраны ад вонраткі, інакш, па-водле поглядаў смаленскіх беларусоў, пагражает съмерць⁵⁾. Каб русалка не зачапіла, трэба наўкол сябе абвесці круг, які пера-ступіць яна ня можа, а з прычыны таго, што яна можа кідаць каменьнем, трэба круг правесці, як мага большым⁶⁾. Доб-рай забаронай ад русалак зъяўляеца ўкол хоця-б аднай з іх іголкай; яны з крыкам і плачам кідаюцца тагды ў ваду, ад-куль доўга будуць чутны іх галасы⁷⁾. Ужываеца ў падобных выпадках асобага роду зельле⁸⁾ або паказваеца што-небудзь стальное⁹⁾. Але хто і збавіца названымі сродкамі ад руса-лак, яму гэта без пакараньня не праходзіць, ён на ўсё жыцьцё застаема хворым: ня чуе або хахоча ўвесь час, крӯйляеца і г. д.; і цікава, што чым чалавек мацней фізычна, тым у яго мацней гэтая хваробы¹⁰⁾.

Адным з відаў абароны сябе ад прадзелак русалак лічыцца паўсямеснае съяткаванье Русальнага тыдня, і ні ў якім разе не дазваляеца наступныя работы: нельга лавіць рыбу і мыць бялізну¹¹⁾, нельга віць, круціць, гнуць, гарадзіць

¹⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 87—88.

²⁾ Романов. Бел. Сб., VIII, с. 204.

³⁾ Шейн. Мат. III, с. 319.

⁴⁾ Ibidem.

⁵⁾ Неверович. Памят. кн. Смоленск. губ. на 1859 г., с. 156—158.

⁶⁾ Булгаковский. Пинчукі, с. 190. Шейн. Мат., III, с. 319—320.

⁷⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 87.

⁸⁾ Шейн. Мат., 1—1, с. 197.

⁹⁾ Киркор. Жив. Рос., III, с. 261.

¹⁰⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 87—88.

¹¹⁾ Ibidem.

і кросны снаваць¹⁾, нельга наладжваць гаспадарчых прылад²⁾, нельга ісьці ў поле за травой³⁾, і наогул не дазваляюцца ніякія хатнія работы⁴⁾, бо таму, хто нарушиць гэтае съята, абураныя русалкі перадаваць кароў, коняй і наогул усю жывёлу.

Народная фантазія надзяліла русалак і элемэнтамі цудоўнай сілы. Так, напр., русалка можа даць чалавеку магчымасьць працаваць ніколі ня моручыся, або можа, акунуўшыся ў вадзе, стаць на гарашчы груд і загасіць яго⁵⁾.

Па сваім характары русалкі вясёлыя, яны шмат съмлююцца, яны съмлююцца ня толькі тады, калі купаюцца на паверхні азёр і рэк, калі качаюцца на вецыях дрэў, але яны съмлююцца і тады, калі на съмерць зашчакочваюць чалавека⁶⁾. Дзякуючы рэзвасці свайго характару русалка ня проч неасцярожна пажартаваць і ў выніках гэтага папасціці ў рукі людзей. У вадным паданьні апавядоць, што прыведзеная ў вёску русалка маўчала, цэлы год кармілася парай ад ежы, але вельмі добра рабіла ўсё тое, што ёй паказвалі: ткала, прала, складні даглядала, хату тапіла. А калі прышла Русальніца—то яна ад радасці засьпівала і ўбегла ў лес⁷⁾.

Ня гледзячы на вясёласць характару русалак, ня гледзячы на тое, што яны маюць дзяцей⁸⁾, яны цягачаюцца сваім жыцьцём, іх цягне на сушу, цягне да ласкі маці, іх цягне да каханьня⁹⁾.

Пад уплывам хрысьціянскай рэлігіі, якая ўнесла шмат блытаніны ў народныя вераваньні, погляды і мітолёгію, склаліся некаторыя прадстаўленыні і аб русалках; так, нібы някшчоная душа, якая стала русалкай, час-ад-часу патрабуе „крыжа“ і з намерам атрымаць яго выходзіць на спатканьне людзям, то ў выглядзе маленькага дзяцёнка, то ў выглядзе жанчыны¹⁰⁾.

¹⁾ Косич. Літвіны-Белоруссы, с. 55.

²⁾ Киркор. Жив. Рос., III, с. 261.

³⁾ Сербов. Село Великое, с. 33—34.

⁴⁾ Никифоровский. Простонарод. пр. и пов., с. 248.

⁵⁾ Шейн. Мат., III, с. 317—318, 320.

⁶⁾ Шейн. Бел. песни, с. 410; Мат., III, с. 317,

⁷⁾ Романов. Бел. Сб., VIII, с. 204; IV, с. 216, 139.

⁸⁾ Добровольский. Смоленский этн. сб., I, на с. 92, № 28.

⁹⁾ Никифоровский. Нечистики, с. 88-89.

¹⁰⁾ Шейн. Мат., III, с. 318.

У наш час, паводле народных поглядаў, русалак няма. Адны кажуць, што іх „забаранілі“¹⁾, а другія кажуць, што русалкі перавяліся таму, што цяпер уся зямля „памераная“, а, як вядома, русалкі праз межы пераходзіць на могуць. Так яны самі і „перавяліся“²⁾.

II

На абшарах усёй этнографічнай Беларусі адбываўся, а часткай адбываецца і цяпер, цэлы шэраг абрадаў і сьвяткаваньняў у чэсьць толькі што апісаных русалак; усе яны нязрадна праводзяцца са значным лікам песен, якія згодна апрадзяленьню акад. Я. Карскага маюць наступныя чатыры мотывы³⁾: 1) песні, якія маюць дачыненіне да русалак і да іх розных прадзелак, як, напр., наступная песня:

На Гранай⁴⁾ нядзелі,
На крывой бярэзі,
Рана-рана, на крывой бярэзі!
Русалкі сядзелі,
На дзевак глядзелі—
Рана-рана, на дзевак глядзелі!
Дзевачкі-сястрычкі,
Дайце нам спаднічкі!
Рана-рана, дайце нам спаднічкі!
Малодкі-лябёдкі,
Дайце нам намёткі!
Рана-рана, дайце нам намёткі⁵⁾.

2) песні, якія апываюць дрэва, асабліва, бярэзіну, як, напр., наступная песня:

Ну, ня радуйся ты, дубняк, клёнінік,
Што дубняк, клёнінік, ель кудравая,
Ель кудравая, зялёна сасна,
Толькі радуйся, бела бяроза,
Што ты белая ды кудравая,

¹⁾ Добровольский. Смол. эти. сб., I, с. 92.

²⁾ Романов. Бел. сб., IV, с. 139.

³⁾ Карский. Белорусы. т. III, в. I, с.с. 173—177.

⁴⁾ Згодна народнаму тлумачэнню, Русальница называецца „Граным тыднем“ з тae прычыны, што русалкі „граюць“—спіываюць у гэты тыдзень (Романов. Бел. сб., IV, с. 139).

⁵⁾ Радимич (Романов). Кара в сто лет, с. 12.

Ну, кудравая, малажавая,
 Што к табе ідуць красны дэевіцы,
 Ну, нясуть табе ўсе гасыцінічкі,
 Ўсё шырыначки, ды платошачкі,
 А за ім ідуць стары бабушкі,
 Ну, нясуть табе ўсё гасыцінічкі,
 Усё яешніцы з драчонаю¹⁾.

3) песні, якія малуюць звычай завівання вянкоў і гадання па іх, як, напр., наступныя песні:

a) Пайдзём, дзееванкі,
 У луг гуляць,
 Зялёны вянкі
 Завіваць!
 Да мы ў лужочку
 Пабылі,
 Свае вяночкі
 Завілі
 І гарэлачку
 Папілі,
 І яешаньку
 Паелі²⁾).

b) Развілі вяночкі,
 Развілі зялёныя
 На гады добрыя,
 На жыта густое,
 На ячмень каласісты,
 На авёс расісты,
 На грачыху чорную,
 На капусту белую³⁾.

4) песні з русалкай або дзяўчынай, якая (якой) прапануець задаткі, як, напр., наступная песня:

У чистым полі, пры дарозі,
 А зелен явар кудравы!
 Пасыціла дзеўка тры стады коній,
 А зелен сад вішнёвы!

¹⁾ Шейн. Мат., I—I, с. 189.

²⁾ Сербов. Село Великое, с. 38.

³⁾ Неверович. О празд., повер. и обычаях поселен Смоленской губ., (памятн. кн. См. губ. на 1859 г.) с. 156—158.

Пасьціла, пасьціла крэпка заснула,
 Крэпка заснула, коній не пачула.
 Прачнулася—няма коній!
 Дзейка стала ды падумала:
 „Куды іші коній шукаць?
 Пашоўши мне ўёмным лесам—
 Ўёмным лесам ваўкі зъядуць;
 Пашоўши мне лужком-беражком—
 Лужком-беражком замачуся;
 Пашоўши мне калінавым мастом—
 Калінавым мастом утаплюся;
 Пашоўши мне дарогаю—
 Дарогаю Северане зъядуць!“
 Пашла дзейка пуцявінкаю.
 Стрэла-ж яна трох молайцаў,
 Трох молайцаў рыбалоўцаў:
 „А вы братцы—рыбалоўцы!
 Ці я ня відзелі тры стады коній?“
 Адзін кажа: „Я ня відзеў!“
 Другі кажа: „Я ня чуў, ня бачыў!“
 Трэці кажа: „Я й чуў і бачыў,
 Я й чуў і бачыў, і сам там быў!
 Скажу дзейцы дванаццаць загадак:
 Калі адгадаеш, пакажу коній!
 А што гарыць бяз полымя?
 А што бяжыць бяз повада?
 А што расьце бяз кораня?
 А што цвіце—ніхто ня бача?
 А што плача бяз голасу?
 А што ўецца каля дрэўца?
 А што йграе сълёз ня мае?
 А што бела да ня белючы?
 А што красна да ня красючы?
 А што сіне да ня сінечы?
 А што чорна да ня чэрнючы?
 А што саладзей салодкага мёду?..“
 — „Ах, няхай-жа ж я да ня бацькава,
 Да ня бацькава, а ня маткіна,
 Штоб я загадак не адгадала,

Не адгадала, не сказала:
 Зара гарыць бяз полымя,
 Вада бяжыць бяз повада,
 Камень расьце бяз кораня,
 Папараць цывіце—ніхто ня бача,
 Конік плача бяз голасу,
 А хмель ўеца каля дрэўца,
 Дудка йграе сълёз ня мае,
 Лебедзь белы да ня белючы,
 Сонца красна да ня красючы,
 Мора сіня да ня сінючы,
 Воран чоран да ня чэрнючы,
 Сон саладзей салодкага мёду!..“
 — „Вот цяпер, дзеёка, укажу коній:
 Твае коні ў чистым полі,
 Ў чистым полі на дуброві,
 Чорным шоўкам папутаны,
 Злотам-срэбрам памузданы;
 Ядуць траўку-мядуніцу,
 П'юць вадзіцу ўсё з крыніцы;
 Ядуць траўку зялёную,
 А зелен явар кудравы!
 П'юць вадзіцу съцюдзённую!..“
 А зелен сад вішнёвы!¹⁾.

У старадаўнія часы русальныя съяткаваньні адбываліся выключна на берагах рэк, азёр або ў гай²⁾), у вапошнія-ж часы месцамі русальных съяткаваньняў былі: лес наогул, поле, жыта, вёска³⁾).

У чэсьць русалак выконваўся наступны вельмі характэрны⁴⁾ звычай. У першы вечар „Пяtronага паста“ дзяўчаты плятуць сабе вянкі і выбіраюць са сваёй грамады ў русалкі самую прыгожую, высокую дзяўчыну, якую распранаюць да нага, распускаюць ёй валасы, апранаюць на галаву вянок, а шыю, руکі і ўсё цела ўбіраюць кветкамі; потым увечары, калі ўжо ўзыдзе месяц, усе дзяўчаты, апранутыя ў белыя вopраткі з

¹⁾) Радзимич (Романов). Кара в сто лет, с 10—12.

²⁾) Киркор. Живоп. Рос., III, с. 261.

³⁾) Шейн. Мат. I—I. с. 198; Романов. Бел. Сб., VIII, с. 204—206.

распушчанымі валасамі, якія пераплецены істужкамі, апрануўшы на галаву вянкі, узяўшыся за рукі, становіца па пары, а дзяўчына, абраная русалкай—паперадзе ўсіх, і, съпяваючи песні, доўгай плоймай ідуць за сяло да ніў; па дарозе першая пара паднімае ўверх рукі, пад якімі праходзяць астатнія, так робяць усе наступныя пары; па дарозе яны съпяваюць, скачаюць, барабаняць у дошкі, паліць агні. Прайшоўшы за сяло вярсты дзьве і дайшоўшы да кустоўнікаў, дзяўчата спыняюцца; іх даганяюць хлапцы, якія ехалі на начлег, яны раскладаюць груды, а дзяўчата, укінуўшы ў іх свае вянкі, разъбягаюцца, а „русалка“ ловіць іх і каго спаймае, таго ласкочыць. Потым пачынаюцца агульныя гульні і скокі, якія цягнуцца да раніцы¹⁾.

Усе іншыя абрацы, звязаныя з Русальніцай, зьяўляюцца ці дапаўненінем да апісанага абрацу, ці яго відаўменай. Так, у некаторых мясцовасцях Гомельшчыны шэсць або два наццаць дзяўчат, сабраўшыся ў ячмені, зывіваюць сабе з вясілкоў вянкі, паслья чаго, сабраўшыся ў другім месцы, робяць з саломы „чалавека“, які апранаецца жаночай вопраткай, на галаву кладзецца вянок, паслья чаго гэтае пудзіла атрымлівае назову „русалкі“. Увечары з ёй ідуць „на бугор“ гуляць у хараводы; а калі ўжо съязмннее, яе вядуць да жыта, куды і штурхаюць, а самі разъбягаюцца, крычучы: „Уцякайце, русалка бяжыць, здаганяе! Як здагоне, задуша!“ У сяле дзяўчатаў ізноў гуляюць у хараводы²⁾. А ў некаторых месцах Гомельшчыны з такой царамоніяй вадзілі абраную ў русалкі дзяўчыну; зусім нагую, убранию толькі кветкамі „русалку“ штурхалі ў жыта, а яна, плешчучы ў далоні, ганялася за дзяўчатаамі³⁾.

У некаторых месцах на Русальніцу съяткаваўся абрац, які называўся „Кустом“.

Самая прыгожая дзяўчына, распранутая да нага, убіралася ўся кветкамі і вецицямі бярэзініку, клёну і ліпы так што рабілася падобнай да сапраўднага куста; з песніямі яе вадзілі па ўсіх дварох, зъбіраючы падачкі, якія зносліся ў

¹⁾ Шейн. Мат., 1—1, с. 199—200. Романов. Бел. Сб., VIII, с. 204—205.

²⁾ Романов. Бел. Сб., VIII, с. 205—206.

³⁾ Ibidem. с. 204—205.

пэўнае месца, дзе потым і пачынаўся пір з песнімі, скокамі і музыкай¹).

У некаторых паветах Меншчыны ў Русальны тыдзень дзяўчаты, каб абараніць сябе ад русалак, зъбіраліся кожан вечар і сьпявалі русальныя песні²), і ў другім месцы ў апошні дзень Русальніцы дзяўчаты ідуць у лес і, каб задобрыць русалак, вешаюць на вецьцях дрэў вянкі з кветак, лічачы, што русалкі возьмуць іх і, апрануўшы вянкі, будуць бегаць па палёх і лясох³).

У Смаленскай Беларусі русальныя сьвяткаваньні пачыналіся на другі дзень Тройцы, калі дзяўчаты з ежай, песнімі і скокамі ішлі ў лес, дзе пачыналі махаць фартухамі і гнуць бярэзіны, з вецьцяў якіх зывівалі вянкі. Роўна праз тыдзень вянкі разьвіваліся, бо русалкі, для якіх гэтая вянкі завіваліся, ужо павінны быт іх пакінуць. Разьвіванье вянкоў злучалася з кумаваньнем⁴).

А ў некаторых мясцох русальныя абраады значна ўпросціліся. На абабраную з дзяўчат русалку кладзецца вянок, які ў яе хочуць сарваць, калі „русалка“ ганяецца за дзяўчатамі; увечары ў жыце паліцца груда, на якой спальваецца і зьдзёрты з „русалкі“ вянок. А ў некаторых мясцох дзяўчаты з апранутымі на галовы вянкамі ідуць у жыта, у якое кідаюць вянкі як мага далей, а самі бягутъ назад да вёскі, нібы за імі гоніцца русалка⁵).

Нарэшце, існавалі абраады, якія быті звязаны з провадамі русалак. Так, у б. Рэчыцкім павеце ў „Пятроўскія загадвіны“ ці ў дзень Яна Купалы дзяўчаты і хлопцы зъбіраліся ў лесе і раскладалі некалькі грудаў у шэраг адзін за другім; найбольш прыгожую дзяўчыну абіралі „русалкай“, прычым галава яе ўбіраецца вянком з кветак і траў, потым, стаўшы аба-

¹⁾ Leñkiewicz. Piosenki gminie ludu Pińskiego, с. 159. Romanow. Материалы по этнографии Гродненск. губ. I, с. 134—136. Kirkor. Живоп. Рос., III, с. 262.

²⁾ Шней. Мат., 1—1, с. 198.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Неверович. Памятн. кн. Смоленск. губ. на 1859 г. Слупский. Народный календарь (гл. „Альманах Сев.-Зап. календаря на 1892 г.“) с. 12. Цебриков. Смоленск. губ., с. 281—283.

⁵⁾ Romanow. Бел. сб., VIII, с. 206—207.

пал яе, съпяваюць шэраг песень, пасъля выкананыня якіх дэяўчаты адначасна з „русалкай“ ідуць да ракі, дзе съпяваюць і гадаюць; „русалка“ зьнімае з галавы вянок і вешае яго на дрэва, пасъля чаго ўсе зьвяртаюцца да грудаў, а гульні і съпевы аднаўляюцца йзноў¹⁾.

У вапошнія часы абраады, звязаныя з Русальніцамі, выконваюцца выключна моладзьдзю, між тым, як у этнографічных матэрыялах знаходзім паказаныні, што ў старыя часы ў выкананыні гэтых абраадаў прымала ўдзел усё жыхарства ад дэяцей да старкоў уключна²⁾, калі і самыя абраады насілі больш самабытныя харектар. Так, напр., у „Середу—Русал“ беларускія паляшукі цэлай грамадой хадзілі за сяло на балота і пад съпевы здабывалі з ясеня „святы агонь“³⁾, які здабываўся, каб зьміласцівіць грозную стыхію⁴⁾ і ў тым ліку і русалак. Бязумоўна, „святы агонь“, які здабываўся на Русальніцу, быў у цеснай сувязі са „святым агнём“, які здабываўся напярэдадні Яна Купалы з тых дрэў, якімі ўбіраліся сялянскія хаты на Тройцу і Русальны тыдаені⁵⁾.

¹⁾ Довнар-Запольский. Россия, IX, с. 187.

²⁾ Гл., напр.: Киркор. Живоп. Рос., III, с. 261. Шейн. Мат., I—I, на с. 189 № 86; на с. 192 № 193. Безсонов. Белорусская песни, с. 25.

³⁾ Сербов. Белорусы-сакуны, с. VI.

⁴⁾ Сержпутовский. Очерки Белоруссии. VII. Добывание огня („Живая Старина“ 1909, № 1).

⁵⁾ Ibidem.

Кнігапіс

**Максім Гарэцкі. На імпэ-
рыялістычнай вайне (запіскі).**
Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі.
Менск, 1926 г., 185 стар. Цана
1 руб.

Імпэрыялістычнай вайна ў нашай беларускай літаратуры, трэба адзначыць, адбілася досьць слаба. Калі ня лічыць вершаў Купалы, Коласа, Бядулі і інш., напісаных у часе вайны, ды некалькіх дробных апавяданньняў, то мы больш нічога ня маем.

Вышаўшая ў выданні ДВБ кніга Гарэцкага прадстаўляе яго запіскі за час з 1 ліпня 1914 г. да пачатку 1915 г.

Напісаная без асаблівых мас-тацкіх прэтэнзій яна паволі, дзень за днём, малюе нам жыцьцё ў расійскай арміі.

Аўтар старанна заносіць у сваю запісную кніжку харектэрныя праявы жыцьця батарэі, у якой яму прышлося быць. Ён, разам з сваёй часткай, з першых дзён вайны прыняў у ёй удзел.

16 ліпня ў сваёй запісной кніжцы Гарэцкі піша:

„Як ішоў ціха назад—агледзеўся. Месяц. Ядраны. Туман у доле. Шуміць цягнік... Хораша! Супакой і хараство агарнулі мяне. Варта жыць на съвеце!“ (19).

Але пасля таго, як яго 25-га кастрычніка ранілі, настрой мяніеца:

„Дзікі боль і дзікі плач, і крыкі дзяціны, няшчырыя і хваравітыя:—Дайце мне цыяністага калі. Я не могу так музыцица! Я не могу! Я не хачу! Ратуйце! І сълёзы пад нацягнёнаю на голаў коўдраю“ (158).

Кола вайны захапіла яго, перамалола і выкінула. Радасць жыцьця скавалася і, замест яе, стала боль, стаў адчай.

Перад вачыма чытача праходзяць жудасныя малюнкі: самагубства яўрэя-дабравольца (114); съмерць падпаручыка Сізава, нядаўна прыехаўшага ў батарэю. „Маладзенькі, далікатны ѹ сарнілівы, як дзяўчына... Ен хоча быць для ўсіх добры ѹ даступны“ (99). Увесь прасякнуты радасцю жыцьця і шчасцю ён менш, як праз месяц, забіты. „Вытрашчаныя мёртвия вочы, скрыўлены рот, пасінелыя шчокі... А далей—стройны, як дзяўчына, як жывы, толькі ногі тырачаць адубеўшы“... (133). Рабаўніцтва салдат, часта зусім бязмэтнае, калі проста ад няма чаго рабіць ламаюць рояль (57), рабуюць хаты і крамы, каб зараз-жа большую частку нарабованага выкінуць (58, 61, 65).

Выпадкі, калі артылерыя, замест ворага, страляе па сваіх (68).

Праходзіць перад вачыма чытача непадфарбаваны малюнак вайны. Вайны, як яна ёсьць, бяз „прыгожага самашукаства“ (51). Знаходзячыся ў шэрагах расейскай арміі, аўтар задаеца пытаннем, у славу чаго вайна?

„Вызваленъня „малых“ народаў? А ці вызваліца мой народ? Што яму дасыць гэтая вайна? (25). „Ці-ж Беларусь будзе мець нейкую палёгку ад гэтае вайны?“ (110).

Адказ на гэтыя пытанні да-ла Кастрычнікавая рэволюцыя, якая прывяла нас да Савец-кай Беларусі—часткі вялікага СССР.

Калі ў сусветнай літаратуре мы маєм цэлы шэраг „чалавечых дакументаў“ аб імпэрыялістычнай вайне, як „Агонь“ А. Барбюса, „Чалавек добр“ Франка, „Трыумфальное шествие“ Смоліна, „Народ на вайне“ Федарчэнка і шмат іншых, то ў беларускай літаратуре пакуль такіх твораў ня было.

„Запіскі“ Гарэцкага зьяўляюцца адным з першых буйных твораў на гэту тэму.

Чытач, які цікавіцца беларускай мастацкай літаратурой, прачытае гэту кніжку са здава-леннем.

Аліг.

Вапліте. Зошит першій. Хар-ків 1926 г., стр. 108. Цана 1 р. 75 к.

Вольная Акадэмія Пролетарскае Літаратуры (Ваплітэ) утварылася на Украіне ў канцы 1925 году з выдатнейшых поэтаў і пісьменнікаў, у большасці вышаўшых са складу літаратурных аб'яднанняў: „Гарт“, „Плуг“ і „Жовтень“. Першы сыштак, выдадзены Акадэміяй,

дае некаторую магчымасць пазнаёміцца з сутнасцю гэтае організацыі, з яе прынцыпавай пляцформай.

Гісторию ўтварэння Акадэміі дае Ол. Дастьвітны ў сваім артыкуле „До розвитку письменніцкіх сил“, на якім мы перш за ўсё й спынімся.

Як відаць з памянёнага артыкулу, „Ваплітэ“ ўтварылася ў выніку гарачае дыскусіі, што ў апошнія гады разгарнулася была на Украіне вакол пытання аб шляхах раззвіцця про-летарскае літаратуры і падзяліла на два лягеры ўсіх тэорэтыкаў і практикаў украінскага літаратурнага мастацтва.

Асноўныя прынцыпы, якія ў разгари дыскусійнае барацьбы злучылі вакол сябе сучасных сяброў „Ваплітэ“, можна ў агульным звязыці да наступнага:

1) Жосткая барацьба з „графоманіяй“, барацьба за культурнасць у мастацкай творчасці, за „Эўропу“ супроць „Просвіты“.

2) Пазбаўленыне пісьменніцкае організацыі ад масавае грамадзкае працы.

3) Зымена адносін да „нэокласыкай“ (старыя украінскія пісьменнікі) у сэнсе пераходу ад барацьбы з імі да супрацоўніцтва, удягвання ў будаванне сучаснае украінскае літаратуры.

Найбольш тэорэтычна заблытаным і спрэчным, як відаць з „Зошита“, зьяўляеца апошніяе палажэнье, якое, аднак, шчыльна звязана з двумя першымі і зьяўляеца амаль што

рашаючым у вyzначenі практична лінії аб'яднання.

Пытанье такога парадку: хто больш каштоўны для сучасной літаратуры: ці старая буржуазная мастакі з набытаем імі культуры, з багатым запасам мастацкае тэхнікі, ці маладыя малакультурныя пісакі з рабочых і сялян, якія ня маюць за сабой нічога, апрача „левай ідэолёгії“?

На каго трэба орыентавацца?

„Валлітэ“ (вуснамі Ол. Да-ссытнага) адказвае:

— На першых.

„Справа толькі ў тым, што яны яшчэ не цалком праняліся разуменінем тае ўзаемнае барацьбы клясаў, што вядзе ў сучаснай грамадзе“.

Але яны „прагнуць гэтага разуменія і пэўна ім праймуцца“, бо „гэты інтэлектуальна разьвіты элемэнт можа зразумець усё гэта вельмі хутка. І яны да гэтага йдуць“. „Яны хочуць зразумець клясавую барацьбу, якая становіць гісторыю, і пачынаюць яе разумець скрэз прызму рэволюцыйнага марксизму. А іэта галоўнае, што трэба“ (падкрэслена мной. М. Э.).

Гэтая досыць такі наўная ўпэўненасыць Ол. Да-ссытнага ў добрых і шчырых замерах старых украінскіх мастакоў, упэўненасыць у тым, што варта ім зразумець „клясавую барацьбу, якая становіць гісторыю“, і ўсё будзе добра, бо „гэта галоўнае, што трэба,“ — гэтая ўпэўненасыць зусім справядліва сустракае сумненіні з боку другога сябра „Валлітэ“ О. Сылісарэнкі, аўтара зъмешчанага ў зборніку артыкулу пад назвой

„В боротьбі за пролетарскую эстетику“.

Для О. Сылісарэнкі, аказваецца, мала таго, чаго досыць Ол. Да-ссытнага. Ен знаходзіць, што калі нават нэоклясыкі і ўспрымушь ідэолёгію пролетарыяту, гэта яшчэ ня зробіць з іх прыяцеляў, гэта толькі ўскладніць барацьбу, зробіць яе больш захаванай, бо „сучасная барацьба ў мастацтве ёсьць ня толькі барацьба ідэолёгічная, а першна-перш барацьба за пролетарскія элемэнты стылю ў мастацтве“, а „стара інтэлігенцыя, прыняўшы марксыцкі сыветагляд, мусіць па-засьвядома для сябе рэалізаваць у стылі не пролетарскую эстэтыку, а эстэтыку таго соцыяльнага атачэння, з якога яна вышла і ў якім выхавалася.“

Пасылья сур'ёзных і грунтоўных меркаваньняў О. Сылісарэнкі міжвольна паўстае пытанье: А ці не съпяшаецца гэта „Валлітэ“ з орыентацияй на высока-культурных старых мастакоў, ці ня ёсьць небясьпека, якая ў гэтай відавочнай тэндэнцыі да ігнораваньня някультурных няўмек, якія няпрывычнымі карузальнымі рукамі бяруцца за тонкае пяро мастацкае творчасці?

Адчытваючы такім парадкам Ол. Да-ссытнага (а мо' яшчэ каго-небудзь) за „прымітыўнае думанье“, за „адміністрацыйны васторг“, О. Сылісарэнка, аднак, дапускае сам некаторую блытаніну ў пытаньні аб суадносінах ідэолёгіі і эстэтыкі. Рэзка адмяжоўваючы праз увесь артыкул эстэтыку ад ідэолёгіі, ён гэтым самым, з аднаго боку, постулюе страшэнны дуалізм формy

і зьместу ў мастацтве, а з другога — адмаўляе магчымасць таго „ўпрадкавання эстэтычнага інвентара”, аб якім сам гаворыць. Бо самы факт „упрадкавання” ўжо пераводзіць эстэтычныя нормы з сферы клясавае псыхолёгіі ў сферу ідэолёгіі, што ня можа вязацца з tym адмежаваннем, аб якім гаварылася вышэй. Справа тут уся ў tym, што О. Сылісарэнка тэрмін „ідэолёгія” ўжывае ў вельмі абмежаваным значэнні. Бухарынскае вызначэнне тэрміну „клясавая псыхолёгія” і „клясавая ідэолёгія” бадай што дало-б магчымасць страйнейшай пабудовы тэорэтычных разважанняў на гэтую тэму.

З рэшты артыкулаў, зъмешчаных у зборніку, варта адзначыць артыкул М. Йогансена „Аналіза одного журнального оповідання”, які цікавы ня так

сваім агульным зъместам, як парадоксальнасцю канчатковага вываду. Узяўшы за мерку вартасці твору ступень развіцьця структурнай мотывацыі, аўтар прыходзіць да заключэння, што ўся украінская і ўся расійская літаратура (за выключэннем Дастаеўскага) адносіцца да ёўропейскае, як Геродот да... К. Маркса.

Ці ня пахне тут троху „ёўрапаманія”?

Наогул першы сыштак „Ваплітэ” цікава прачытаць кожнаму, хто цікавіцца развіцьцём нацыянальных літаратур у СССР. Для чытача-беларуса ён яшчэ цікавы ў tym, што ў канцы яго дададзены ліст беларускага поэты Ў. Дубоўкі са скаргай на няправільнае асьвятленне яго творчасці на старонках беларускае прэсы.

М. Зарэцкі.

Хроніка

Сярод беларускіх пісьменнікаў

* У вапошнія часы Алесь Дудар напісаў новую поэму „Паланянка“.

* Міхась Зарэцкі піша роман, які будзе друкавацца з 1-га студзеня ў часопісе „Маладняк“.

* Беларускі сатырык Крапіва падрыхтаваў зборнік баек.

* Малады беларускі поэт Ал. Эвонак падрыхтаваў зборнік сваіх вершаў „Веянь“.

* Алесь Якімовіч падрыхтаваў да друку новы зборнік вершаў.

* Ал. Гурло падрыхтаваў новы зборнік „Зорнасьць“, які набывае дзеяля надрукаваньня БДВ.

* Адам Бабарэка падрыхтаваў да друку свае крытычныя працы: „Творчасць Ул. Дубоўкі“, „Думкі ў голас аб сучасным становішчы нашеа літаратуры“;

Зым. Бядуля—„Каўкаскія мэлёды“ (зборнік вершаў);

Ул. Дубоўка—„Наля“ (збор. вершаў).

Я. Пушча—„Зборнік поэзій“;

К. Чорны—„Зямля“ (аповесі)

“ Вясна”

“ Вуліца“ (драма ў

4-х дзеях).

* Белар. Дз. Выд. здало ў друк новы зборнік вершаў П. Труса „Ветры буйныя“.

* Н. Чарнушэвіч падрыхтаваў зборнік вершаў „Дзіва“, які набыло для надрукаваньня БДВ.

* Маладняковец П. Галавач здаў зборнік апавяданьняў „Дробязі Жыцця“.

* Ан. Вольны падрыхтаваў новы зборнік вершаў „Табе“.

* 28 лістапада г. г. Полацкая філія „Маладняка“ наладжвае вялікі вечар, з прычыны сьвяткаваньня 3 - гадовага юбілею „Маладняка“.

* У канцы лістапада выходзіць вялікі літаратурна-мастацкі альманах полацкіх маладнякоўцаў.

* Для ўзмацаваньня працы Полацкай філіі „Маладняка“ ў Полацак камандыраваны ЦБ маладняковец Валеры Маракоў.

Мастацкі і культурныя весткі

* У Калінінскай, Мазырскай, Менскай, Слуцкай акругах праведзены акруговыя краязнаўчыя конфэрэнцыі.

У лістападзе адбудуцца конфэрэнцыі ў іншых акругах Беларусі.

Ва ўсіх конфэрэнцыях прымалі ўдзел прадстаўнікі ЦБК.

* У Бабруйску, Клімавічах і Слуцку сіламі краязнаўчых організацый зорганізаваны акруговыя краязнаўчыя Музэі. Апрача акруговых гарадоў, маецца

краязнаўчы музэй у Расінянскім раёне Калінінскай акругі.

* Мазырскім акруговым таварыствам рыхтуеца да друку краёвы слоўнік.

Акрамя гэтага, друкуеца Віцебскі краёвы слоўнік для ўкладання якога скарыстана 12.000 картак-слоў самога ўкладальніка і 30.000 картак-слоў яго корэспондэнтаў.

* Акадэмік Сыпіцын піша археолёгічны агляд Віцебшчыны для Віцебскага акр. т-ва.

* У Аршанскай акрузе знайдзены рэшткі мамонта. Акруговая т-ва дасьледуе гэтую знаходку.

* Орган ЦБК „Наш край“ за ўесь час выдрукаваў прыродазнаўчых артыкулаў—30, эксперыментальных—4, географічных—6, помнікаў старасьветчыны—10, гістарычных—7, быту, гігіені і інш.—8, мастацкіх—4, мэтадычных—12, програм—25, хронікі—135, бібліографічных—398.

* ЦБК зроблены падлік усіх навуковых краязнаўчых устаноў Беларусі і будзе апавешчаны ў наступных нумарох часопіса „Наш край“.

* З 1-га студзеня па 1-га верасня г. г. ЦБК атрымае 16.763 картак-слоў, апрача Віцебскага слоўніка, 5.007 фольклёрных запісаў (казак, песень, легенд), 129 фэнолёгічных нагляданняў, 71 мэтэор. нагляданне і 3 колекцыі шасьцінонак.

* ЦБК прыняты крокі да збору матэрыялаў у географічны слоўнік Беларусі.

* Зараз у вёсках Менскай акругі працуеца 3 кіно-перасоўкі Менскага акруговага аддзела по літасьветы. За апошнія м-цы гэтыя кіно-перасоўкі правялі 130 кіно-сесансаў, на якіх прысутнічала да 25.000 чалавек.

Акруговы аддзел по літасьветы набывае для вёскі яшчэ тры кіно-перасоўкі.

* 20-га кастрычніка адбылося пасяджэнне гістарычна-археалёгічнай камісіі Інбелкульту, на якім абгаварваўся план працы сэкцыі на бягучы акадэм. год. На пасяджэнні пастаноўлена прадоўжыць пад кірауніцтвам проф. У Пічэты і доц. В. Дружчыца вывучэнне „Літоўскай Мэтрыкі“, якая адбывалася шляхам выпіскі найбольш важных яе месц у мінулым 1925-26 акадэмічным годзе. Перапіску на гэты год сэкцыя даручыла Г. Бярчуку.

У звязку з тым, што „Мэтрыка“ знаходзіцца ў Маскве і вывучэнне яе беларускімі вучонымі выклікае значныя матэрыяльныя страты, камісія ўзынімае акцыю аб тым, каб была праведзена ў жыцьцё пастанова ўсебеларускага зезду гісторыкаў і археолёгаў аб перадачы „Мэтрыкі“ БССР.

* Сакратарыят ІБК асыгнаў 1.000 руб. на набыццё абсталявання для антрополёгічных дасьледванняў. У цяпешашнім сэмэстры будзе дасьледавана 2.000 беларусаў-прызыўнікоў.

Працай антрополёгічнай камісіі будзе кіраваць профэсар Ленц.

Што ўхваліла партыя аб мастацкай літаратуре

(Рэзолюцыя ЦК РКП(б) аб політыцы партыі ў вобласці мастацкай літаратуры*).

1. Пад'ём матэрыяльнага дабрабыту мас за апошнія часы ў сувязі з пераваротам у вумох, які вытвараны рэволюцыяй, узмацаваньнем масавай актыўнасці, вялізарным пашырэннем краявіду і г. д., утворае вялізарны рост культурных запрасаў і патрэбнасцяў. Мы ўступілі, такім чынам, у паласу культурнай рэволюцыі, якая складае прадпасылку далейшага руху да комуністычнай грамады.

2. Часткай гэтага масавага культурнага росту зьяўляецца рост новай літаратуры, пролетарскай і сялянскай, у першую чаргу, пачынаючы ад яе пачатковых, але ў той час ня бывала шырокіх па свайму ахвату, форм (рабкоры, селькоры, насыценгазэты і інш.) і канчаючы ідэолёгічнай усьвядомленай літаратурна-мастакай продукцыяй.

3. З другога боку, склада-насьць гаспадарчага процесу, адначасовы рост супярэчных і нават праста адна аднай варожых гаспадарчых форм, выкліканы гэтым разъвіццём процес нараджэння і ўзмацаваньне новай буржуазіі, няўхільная, хаця ў першыя часы не заўсёды

ус্বядомленая, цяга да яе часткі старой і новай інтэлігенцыі, хэмічнае выдзяленыне з грамадзкіх глыбінь новых і новых ідэолёгічных агентаў гэтай буржуазіі,—усё гэта павінна няўхільна адбівацца на літаратурнай паверхні грамадзкага жыцця.

4. Такім чынам, як не прыпыняеца ў нас клясавая барацьба наогул, таксама яна не прыпыняеца і на літаратурным фронце. У клясавым грамадзтве няма і ня можа быць нэутральнага мастацтва, хаця клясавая прырода мастацтва наогул і літаратуры ў прыватнасці, вызначаеца ў формах бясконца больш размаітых, чым, напрыклад, у політыцы.

5. Аднак, было-б зусім няправільна ўпускаць з віду асноўны факт нашага грамадзкага жыцця, а менавіта факт заваёў улады рабочай клясай, налічча пролетарскай дыктатуры ў краіне.

Калі да захвату ўлады пролетарская партыя распаляла клясавую барацьбу і вяла лінію на выбух усёй грамады, дык у пэрыод пролетарскай дыктатуры перад партыяй пролетарыяту стаіць пытаньне аб tym, як ужыцца з сялянствам і паволі перапрацаўваць яго; пытаньне аб

*) Прынята ў ліпні 1925 году.

тым, як дапусьціць вядомае су-
працоўніцтва з буржуазіяй і па-
волі вышысьняць яе, пытаньне
аб тым, як паставіць на службу
рэвалюцыі тэхнічную і ўсякую
іншую інтэлігенцыю і ідэолёгіч-
на адваяваць яе ў буржуазіі.

Такім чынам, хаця клясавая
барацьба не прыпыняеца, але
яна зъмяняе сваю Форму, бо
пролетарыят да захвату ўлады
імкнецца да зруйнаваньня данай
грамады, а ў перыод сваёй дык-
татуры на першы плян высоў-
вае „мірна-організатарскую ра-
боту“.

6. Пролетарыят павінен, за-
хоўваючы, узмацняючы і ўсё
пашыраючы сваё кірауніцтва,
займаць адпаведную позыцыю і
на цэлым шэрагу новых вучаст-
каў ідэолёгічнага фронту. Про-
цэс пранікнаваньня дыалектыч-
нага матэрыялізму ў зусім но-
выя вобласці (біолёгію, псы-
холёгію, прыродазнаўчыя наву-
кі наогул) ужо распачаўся.

Завяёва позыцыі ў вобласці
мастацкай літаратуры таксама
рана і позна павінна стаць
фактам.

7. Трэба памятаць, аднак, што
гэта задача куды больш склада-
ная, чым другія задачы, якія вы-
рашаюцца пролетарыятам, бо
ужо ў межах капіталістычнай грамады
рабочая кляса магла пад-
рыхтоўваць сябе да пераможнай
рэвалюцыі, пабудаваць сабе
кадры барацьбітоў і кіраунікоў
і выпрацаваць сабе надзвычай-
на добрае ідэолёгічнае ўзбраен-
не політычнай барацьбы, але
яна не магла распрацаваць ні
пытаньняў прыродазнаўча-наву-
ковых, ні тэхнічных, а разам з
тым гэтая кляса, культурна

прыгнечаная не магла выпраца-
ваць сваёй мастацкай літаратуры,
сваёй асаблівай мастацкай фор-
мы, свайго стылю. Калі ў руках
у пролетарыяту ўжо цяпер ёсьць
беспамылковая крытэрыі гра-
мадзка-політычнага зъместу лю-
бога літаратурнага твору, то ў
яе яшчэ няма стала-вызначаных
адказаў на ўсе запытаныні ад-
носна мастацкай формы.

8. Вышэйсказанным павінна аз-
начацца політыка кіраунічай пар-
тыі пролетарыяту ў вобласці
мастацкай літаратуры. Сюды ў
першую чаргу належаць наступ-
ныя пытаныні: судносіны між
пролетарскімі пісьменнікамі, ся-
лянскімі пісьменнікамі і так эва-
нымі „папутчыкамі“ і іншымі;
політыка партыі ў адносінах да
саміх пролетарскіх пісьменні-
каў; пытаныні крытыкі, пытань-
ні аб стылі і форме мастацкіх
твораў і мэтодах выпрацоўкі
новых мастацкіх формаў; урэш-
це, пытаныні організацыйнага ха-
рактару.

9. Судносіны між рознымі
групоўкамі пісьменнікаў па
іх соцыяльна-клясавым, або со-
цыяльна-груповым зъмесце вы-
значаюцца нашай агульнай по-
літыкай. Аднак, трэба мець тут
на ўвазе, што кірауніцтва ў га-
ліне літаратуры належыць ра-
бочай клясе ў цэлым з усімі
яго матэрыяльнамі і ідэолёгічны-
мі рэурсамі. Гегемонія пролетар-
скіх пісьменнікаў яшчэ няма, і
партия павінна дапамагчы гэ-
тым пісьменнікам зарабіць са-
бе гістарычнае права на гэтую
гегемонію. Сялянскія пісьмен-
нікі павінны сустракацца тава-
рыскі прыём і карыстацца на-
шым бязумоўным падтрымань-

нем. Задача складаецца ў тым, каб пераводзіць іх растучыя кадры на рэйкі пролетарскай ідэолёгіі, зусім, аднак, на вытрайліваючы з іх творчасці сялянскіх літаратурна - мастакіх вобразаў, якія і зьяўляючыца неабходнай прадпасылкаю для ўплыву на сялянства.

10. У вадносінах да „папутчыкаў“ неабходна мець на ўвазе: 1) іх дыфэрэнтаванасць; 2) значэнне многіх з іх, як кваліфікаваных „спэцыялістых“ літаратурнай тэхнікі; 3) налічнасць хістаньня ў сярод гэтага кола пісьменнікаў. Агульная дырэктыва павінна тут быць дырэктыва тактычных і бярэжлівых адносін да іх, г. зн. такога падыходу, які забяспечваў бы ўсе ўмовы для магчыма больш шпаркага іх пераходу на бок комуністычнай ідэолёгіі. Адсяваючы антыпролетарскія і антырэволюцыйныя элементы (цяпер зусім нязначныя), змагаючыся з формуючайся ідэолёгіяй новай буржуазіі сярод часткі „папутчыкаў“ — съменавехаўскага толку, партыя павінна цярпіма адносіцца да прамежных ідэолёгічных формаў, цярпіва да памагаючы гэтыя няўхільна шматлікія формы выжываць у процесе ўсё больш цеснага таварыскага супрацоўніцтва з культурнымі сіламі комунізму.

11. У вадносінах да пролетарскіх пісьменнікаў партыя павінна заняць такую позыцыю: усяляк дапамагаючы іх росту і ўсямерна падтрымліваючы іх і іх організацыі, партыя павінна ўсімі средкамі папярэджваць праявы комчванства сярод іх, як самай згубнай зяявы.

Партыя, менавіта затым, што яна бачыць у іх будучых ідэевых кіраўнікоў Савецкай літаратуры, павінна ўсяляк змагацца супроць лёгкамысленых і пагардлівых адносін да старой культурнай спадчыны, а таксама і да спэцыялістых мастакага слова. Таксама заслугоўвае абгаварэнныя позыцыі, якія не даацэнівае самую важнасць барацьбы за ідэевую гегемонію пролетарскіх пісьменнікаў. Супроць капітулянства, з аднаго боку, і супроць комчванства, з другога,—такім павінен быць лёзунг партыі. Партыя павінна весьці барацьбу супроць спроб „чиста-оранжэрейной пролетарской літаратуры“. Шырокі ахват зяйў ва ўсёй іх складанасці; не замыкацца ў рамках аднаго завodu; быць літаратурай ня цэху, а вялікай клясы, якая змагаецца і вядзе за сабой мільёны сялян,—такія павінны быць рамкі зъместу пролетарскай літаратуры.

12. Вышэй сказанным, агулам і ў цэлым, вызначаючы задачы крытыкі, якая зьяўляецца аднай з галоўнейшых выхаваўчых прылад у руках партыі. Ні на хвіліну не здаючы позыцыі комунізму, не адступаючы ні на іёту ад пролетарскай ідэолёгіі, выкрыкаючы об'ектыўныя клясавы сэнс размаітых літаратурных твораў, комуністычная крытыка павінна бязълітасна змагацца супроць контррэволюцыйных праяў у літаратуры, выкryваць зъменавехаўскі лібэралізм і г. д. і ў той-жа час выяўляць найвялікшы такт, асьцярожнасць, цярпімасць у вадносінах да ўсіх тых

літаратурных праслоек, якія могуць пайсьці з пролетарыятам і пойдуць з ім. Комуністычна крытыка павінна пазбавіцца ад ужываньня тону літаратурнай каманды. Толькі тады яна, гэта крытыка, будзе мець глыбокое выхаваўчае значэнне, калі яна будзе апірацца на сваю ідэёвую перавагу. Марксыцкая крытыка павінна рашуча выганяць са свайго асяродзьдзя ўсякае пратэнцыёзнае, паловапісменнае і самаздавольнае комчванства. Марксыцкая крытыка павінна паставіць перад сабой лёзунг—вучыцца, і павінна даваць адпор усякай „макулатуры“ і „отсебятыне“ ў сваім уласным асяродзьдзі.

13. Распазнаючы беспамылкова грамадзка-клясавы зъмесц літаратурных плыній, партыя цалкам ні ў якім разе ня можа звязаць сябе прыхільнасцю да якога-небудзь кірунку ў іншіх літаратурных формах. Кіруючы літаратурай у цэлым, партыя таксама мала можа падтрымаць якую-небудзь адну фракцыю літаратуры (клясыфікуючы гэтую фракцыю па рознастайнасці поглядаў на форму і стыль), як можа яна вырашаць рэзолюцыямі пытаньні аб форме сям'і, хоць у вагульным яна, бязумоўна, кіруе і павінна кіраваць будаўніцтвам новага быту. Усё прымушае дапушчаць, што стыль, адпавядайчы эпосе, будзе ўтвораны, але ён будзе ўтвораны іншымі методамі, і вырашэнне гэтага пытання яшчэ ня вызначылася. Усялякія спробы звязаць партыю ў гэтым кірунку ў даную фазу культурнага разьвіцця

краіны павінны быць адкінуты.

14. Дзеля гэтага партыя павінна выказвацца за свабоднае спаборніцтва розных груповак і плыній у данай галіне. Усялякае іншае вырашэнне пытання было-б казённа-бюрократычным псэўдовырашэннем. Таксама нельга дапусціць дэкрэтам ці партыйнаю пастановою легалізаваную монополію на літаратурна-выдавецкую справу якой-небудзь групы ці літаратурнай організацый. Падтрымліваючы матэрыяльна і моральна пролетарскую і пролетарска-сляянскую літаратуру, дапамагаючы папутчыкам і г. д., партыя ня можа аддаць монополіі якой-небудзь з груп, нават самай пролетарскай па сваім ідэевым зъмесце: гэта значыла-б загубіць пролетарскую літаратуру перш за ўсё.

15. Партыя павінна ўсямерна выкараняць спробы самароднага і некомпэтэнтнага адміністрацыйнага ўмішацельства ў літаратурных справах; партыя павінна паклапаціцца дакладным падборам асоб у тых установах, якія загадваюць справамі друку, каб забяспечыць сапраўды правільнае, карыснае і тактычнае кіраўніцтва нашаю літаратураю.

16. Партыя павінна паказаць усім працаўнікам мастацкай літаратуры на неабходнасць правільнага разъмежаваньня функцый між крытыкамі і пісьменнікамі-мастакамі. Для апошніх неабходна перанесьці цэнтр цяжкасці сваёй працы ў літаратурную продукцыю ў літаральным сэнсе гэтага слова, выкарыстоўваючы пры гэтым

гіганцкі матэрыял сучаснасці. Неабходна зьвярнуць асаблівую ўвагу і на развіцьцё нацыянальнай літаратуры ў шматлікіх рэспубліках і абласцьцёх нашага Саюза.

Партыя павінна падкрэсліць неабходнасць утварэння мастацкай літаратуры, разълічанай на сапраўднага масавага чытчика, рабочага і сялянскага; трэба сымялець і рашучай парываць з забабонамі барства ў літаратуры і, выкарыстоўваючы ўсе тэхнічныя дасягненыні старога майстэрства, выпрацоўваць адпаведную форму, зразумелую мільёнам.

Толькі тады савецкая літаратура і яе будучы пролетарскі авангард зможуць выкананіць сваю

культурна-історычную місію, калі яны разъвяжуць гэтую вялікую задачу.

Ад рэдакцыі. Рэзолюцыя была прынята яшчэ ў ліпні 1925 году. Аднёю з прычын, выклікаўшых яе, зьяўлялася неабходнасць унесці яснасць у вадносіны партыі да шматлікіх літаратурных організацый, з якіх бадай што кожная лічыла сябе найбліжэйшай да партыі і адзінью, адбіваючую погляд партыі на мастацтва і літаратуру. У беларускім друку рэзолюцыя гэта яшчэ не змяшчалася. Дзеля таго, каб азнаёміць шырокія масы чытачоў з асновамі політыкі партыі ў пытаннях мастацкай літаратуры, рэдакцыя і друкуе гэту рэзолюцыю.



Заўважаныя памылкі:

(самыя буйныя)

Стар.	Радок	Надрукована	Трэба чытаць
30	15	балявыя	бялявыя
"	20	застогнунь	застынудь
60	2	доўгажданы	доўгажданым

З Ъ М Е С Т

Стар.

Ад рэдакцыі
Ад Усебеларускага Аб'яднаныя Поэтаў і Пісьменьнікаў „Маладняк“

3

5

Літаратурна-мастацкі аддзел

М. Чарот. Чалавек без барады (<i>апавяданье</i>)	11
А. Гурло. Далёкае паўстала прад вачамі (<i>верш</i>)	24
У лесе (<i>верш</i>)	25
П. Грус. Кажуць, нехта блудзіць (<i>верш</i>)	27
Нашто мне съмех (<i>верш</i>)	28
Ал. Дудар. Верасень (<i>верш</i>)	29
М. Зарэцкі. На чыгунцы (<i>апавяданье</i>)	31
Я. Бобрык. На вазёрах (<i>верш</i>)	48
Алеся Звонак. * * * (<i>Асфальт і пыл</i>) (<i>верш</i>)	49
* * * (<i>Павольна, спакойна</i>) (<i>верш</i>)	50
Н. Вішнеўская. * * * (<i>Варажыла сэрца</i>) (<i>верш</i>)	51
Ізр. Плаўнік. З цыклю „Асеньня рымты“ (<i>верш</i>)	52
Я. Туміловіч. Моўчкі мінаюць гадзіны (<i>верш</i>)	53
Ю. Лявонны. Восень (<i>верш</i>)	54
Васіль Каваль. У гарадзкім грукаце (<i>апавяданье</i>)	55
Тодар Глыбоцкі. Аб „фальшы камэртонаў“	59
З. Прышчэпаў. Пытаныні мэліорациі	72
Курцік. Плыўучая цытадэль	80
А. Шлюбскі. Русальница	88
Кнігапіс	103
Хроніка	107
Рэзюлюцыйная ЦК РКП па пытанынях мастацкай літаратуры	109



ЧЫТАЙЦЕ

= i =

ПАШЫРАЙЦЕ

літаратурна-мастацкую і грамадзка-
політычную часопіс

„МАЛАДНЯК“

на лістапад і сінэжань м-цы

ЦАНА ЗЬНІЖАНА НА 33 ПРОЦ.

Гарантаваны рэгулярны штотомесячны выпуск
часопісі ў размеры 6 друкаваных аркушай
(100 стар.)

У часопісі прымаюць удзел выдатнейшыя беларускія
пісьменнікі, а таксама культурныя і грамадзкія
дзеячы

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

да 1-га кожнага м-ца—у рэдакцыі (Менск,
Рэволюцыйная 21), а таксама ва ўсіх пач-
товых аддзяленнях і кнігарнях Бел. Дзярж.
Выдавецтва

Падпісная плата: на 1 м-ц 50 к., на 2 м-цы 1 р.

Пры падпісцы праз газеты „Савецкая Беларусь“,
„Беларуская Вёска“ і „Чырвоная Зымена“ разам з
азначанымі газэтамі — падпісная плата — 40 кап.